




В. У. Казакоў В. А. Казакова

ГЕАМЕТРЫЯ

8




Многавугольнікі



Сума вуглоў



$$180^\circ (n - 2)$$




Сума знешніх 360°


4-вугольнікі



ФАЛЕС (VI ст. да н. э.)



МЕДЫЯНЫ 2 : 1




УЛАСЦІВАСЦІ

1. Сума суседніх вуглоў 180° .
2. Дыяганаль дзеліць на два роўныя тр-кі.
3. Працілеглыя стораны роўныя.
4. Працілеглыя вуглы роўныя.
5. Дыяганалі дзеляцца папалам.

ПРЫМЕТЫ


1. Калі дзве стараны 4-ка роўныя і паралельныя...
2. Калі процілеглыя стораны 4-ка роўныя...
3. Калі дыяганалі 4-ка дзеляцца папалам...

Сярэдняя лінія




m паралельна a
 $i \ m = \frac{a}{2}$

ПРАМАВУГОЛЬНІК



дыяганалі роўныя

РОМБ




дыяганалі

- 1) $\perp$
- 2) бис.



КВАДРАТ








Трапецыя




m паралельна a і b
 $m = \frac{a+b}{2}$

1. Выпуклыя мн-кі. Дыяганаль. Перыметр.
2. Сума вуглоў выпуклага многавугольніка.
3. Сума знешніх вуглоў выпуклага мн-ка.
4. Паралелаграм.
5. Уласцівасці паралелаграма.
6. Прыметы паралелаграма.
7. Прамавугольнік. Уласцівасці дыяганалей.
8. Прымета прамавугольніка.
9. Ромб. Уласцівасць дыяганалей ромба. Прыметы ромба.
10. Квадрат. Уласцівасці квадрата.
11. Тэарэма Фалеса. Дзяленне адрэзка на роўныя часткі.
12. Уласцівасць медыян трохвугольніка.
13. Уласцівасць сярэдняй лініі трохвугольніка.
14. Трапецыя. Уласцівасць сярэдняй лініі.
15. Уласцівасць вуглоў і дыяганалей раўнабедранай трапецыі.
16. Прыметы раўнабедранай трапецыі.

Плошчы




Роўнастаронні




дыяганаль квадрата

Агульная вышыня



плошчы адносяцца
як асновы



Тэарэма Піфагора

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Адваротная

Піфагоравы тройкі:

(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17)


1. Плошча квадрата.
2. Плошча прамавугольнага.
3. Плошча паралелаграма.
4. Плошча трохвугольніка.
5. Плошча трапецыі.
6. Плошча ромба.
7. Плошча прамавугольнага трохвугольніка.
8. Вышыня, праведзеная да гіпатэнузы.

9. Трохвугольнікі з агульнай вышыняй.
10. Уласцівасці медыяны для плошчаў.
11. Тэарэма Піфагора.
12. S і h роўнастаронняга трохвугольніка.
13. Дыяганаль квадрата.
14. Адваротная тэарэма Піфагора.
15. Піфагоравы тройкі.

Падобныя трохвугольнікі

1. Вуглы – роўныя.
2. Стораны – прапарцыянальныя.

Прыметы падобнасці




ПА ДВУХ ВУГЛАХ

Прамавугольныя падобныя па вострым вугле





Тэарэма Фалеса (абагульненая)




Калі на адной староне вугла адкладзі...

$$\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

Праяма, паралельная староне трохвугольніка, адсякае трохвугольнік, падобны дадзенаму




ПА ДЗВЮХ СТАРАНАХ І ВУГЛЕ ПАМІЖ ІМІ



ПА ТРОХ СТАРАНАХ

Уласцівасць бісектрысы трохвугольніка




Бісектрыса дзеліць...

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$$

...прапарцыянальны прылеглым старонам

Плошчы падобных трохвугольнікаў

...як квадраты адпаведных старон







$$\frac{S_1}{S} = \frac{\frac{1}{2} \cdot ka \cdot kh}{\frac{1}{2} \cdot a \cdot h} = k^2 = \frac{B_1 C_1^2}{BC^2}$$


1. Тэарэма Фалеса (абагульненая).
2. Дзяленне адрэзка ў адносіне $m : n$.
3. Азначэнне падобных трохвугольнікаў.
4. Уласцівасць прамой, паралельнай староне тр-ка.
5. 1-я прымета падобнасці. Вынік.

6. 2-я прымета падобнасці.
7. 3-я прымета падобнасці.
8. Уласцівасць бісектрысы трохвугольніка.
9. Адносіна плошчаў падобных трохвугольнікаў.


Акружнасці



Датычная мае адзіны агульны пункт...
Радыус перпендыкулярны да датычнай







$$AB = \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2} = 2\sqrt{Rr}$$




Упісаны – палавіне цэнтральнага вугла!


$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC = \frac{1}{2} \cup AC$$



$$\angle 1 = \frac{1}{2} \alpha$$




$$\angle 1 = \frac{1}{2} (\alpha + \beta)$$



$$\angle 1 = \frac{1}{2} (\alpha - \beta)$$



$$ab = mn$$



$$a^2 = xy$$

1. Датычная. Прымета датычнай.
2. Уласцівасць датычнай.
3. Уласцівасць датычных, праведзеных з аднаго пункта.
4. Пабудова датычнай.
5. Уласцівасць акружнасцей, упісаных у вугал.
6. Узаемнае размяшчэнне акружнасцей.
7. Даўжыня адрэзка агульнай знешняй датычнай.
8. Цэнтральны вугал. Градусная мера дугі. Упісаны вугал.
9. Уласцівасць упісанага вугла.

10. Упісаныя вуглы, якія абпіраюцца на адну і тую ж дугу.
11. Упісаны вугал, які абпіраецца на дыяметр.
12. Вугал паміж датычнай і хордай.
13. Вугал паміж хордамі.
14. Вугал паміж сякучымі.
15. Уласцівасць перасякальных хорд.
16. Уласцівасць датычнай і сякучай.

В. У. Казакоў В. А. Казакова

ГЕАМЕТРЫЯ

Вучэбны дапаможнік для 8 класа
ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя
праграмы агульнай сярэдняй адукацыі,
з беларускай мовай навучання і выхавання

*Даручана
Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь*

2-е выданне, выпраўленае і дапоўненае

Мінск
«Адукацыя і выхаванне»
2024

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 514(075.3=161.3)
ББК 22.151я721
К14

Пераклад з рускай мовы *Н. М. Алганавай*

У афармленні вокладкі выкарыстаны фрагмент фрэскі
Рафаэля Санці «Афінская школа»

Рэцэнзент

кафедра геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
(кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт *Г. А. Кукрак*)

Казакоў, В. У.

К14 Геаметрыя : вучэбны дапаможнік для 8-га класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання і выхавання / В. У. Казакоў, В. А. Казакова ; пераклад з рускай мовы Н. М. Алганавай. — 2-е выданне, выпраўленае і дапоўненае. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2024. — 208 с. : іл.

ISBN 978-985-03-4084-9.

Папярэдняе выданне было выпушчана ў выдавецтве «Народная асвета» ў 2018 г.

УДК 514(075.3=161.3)
ББК 22.151я721

ISBN 978-985-03-4084-9

- © Казакоў В. У., 2018
- © Казакоў В. У., Казакова В. А., 2024, са змяненнямі
- © Алганавы Н. М., пераклад на беларускую мову, 2024
- © Афармленне. Дзяржаўнае прадпрыемства «Народная асвета», 2018
- © Афармленне. Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», 2024

ПРАДМОВА

Сябры! У 8-м класе вы працягнеце вывучэнне геаметрыі. Вы ўжо ведаеце, што геаметрыя разглядае геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці. Ніжэй мы ўспомнім, якія фігуры вы вывучылі ў 7-м класе. А пакуль паглядзіце навокал. Вокны, дзверы, сцены будынкаў маюць прамавугольную форму. Прамавугольнік — самая распаўсюджаная рукотворная геаметрычная форма. Форма Сонца, Месяца, планет, у тым ліку і нашай Зямлі, зрэза ствала дрэва, яблыка або апельсіна сведчыць аб тым, што для прыроды характэрны акруглыя формы.

У 8-м класе мы будзем вывучаць і прамавугольнікі, і акружнасці.

Панарама геаметрыі 8-га класа

У першай главе вам давядзецца пазнаёміцца з двума важнымі відамі чатырохвугольнікаў: *паралелаграмамі* і *трапецыяй*.

Паглядзіце на паралелаграм, паказаны на малюнку, і падумайце, чаму гэта фігура так называецца.

Згаданы намі *прамавугольнік* з'яўляецца разнавіднасцю паралелаграма. Прамавугольнік — гэта паралелаграм з прамымі вугламі. А *квадрат* — прыватны выпадак прамавугольніка. Гэта прамавугольнік з роўнымі старанамі.




паралелаграм




прамавугольнік



квадрат



ромб





трапецыя

Яшчэ адным прыватным выпадкам паралелаграма з'яўляецца *ромб* — паралелаграм з роўнымі старанамі. *Трапецыя*, у адрозненне ад паралелаграма, мае толькі дзве паралельныя стараны.

У другой главе будуць выведзены *формулы плошчаў* некаторых плоскіх фігур: паралелаграма, трохвугольніка, трапецыі. У прыватнасці, вы даведзецеся, што плошча прамавугольнага трохвугольніка роўна палавіне здабытку катэтаў, г. зн. $S = \frac{ab}{2}$.

Гэта лёгка тлумачыцца, напрыклад, тым, што






падобныя

прамавугольнік са старанамі a і b , плошча якога $S = ab$, разбіваецца дыяганаллю на два роўныя прамавугольныя трохвугольнікі з катэтамі a і b .



Далей вы даведаецеся, якія трохвугольнікі называюць *падобнымі*. Гэта трохвугольнік і яго павялічаная або паменшаная копія.

У роўных трохвугольнікаў адпаведныя стораны і вуглы роўныя. У падобных трохвугольнікаў адпаведныя вуглы роўныя, а стораны прапарцыянальныя. Напрыклад, кожная старана аднаго з падобных трохвугольнікаў можа быць у 2 разы большай за адпаведную старану другога трохвугольніка.

Завершыць курс геаметрыі 8-га класа глава «Акружнасць». Старажытныя грэкі лічылі акружнасць самай дасканалай фігурай, душой геаметрыі. Вы даведаецеся аб *датычнай* да акружнасці, аб акружнасцях, якія *да-тыкаюцца*, аб *упісаных* і *цэнтральных* вуглах акружнасці, пазнаёміцеся з некаторымі важнымі ўласцівасцямі акружнасцей.



датычныя акружнасці



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Несумненна, галоўнай падзеяй у геаметрыі 8-га класа будзе ваша знаёмства з агульнавядомай ТЭАРЭМАЙ ПІФАГОРА аб уласцівасці старон прамавугольнага трохвугольніка, якая гучыць так: «*Сума квадратаў катэтаў роўна квадрату гіпатэнузы*».

Як працаваць з вучэбным дапаможнікам

У вучэбным дапаможніку «Геаметрыя» для 8-га класа чатыры главы. У кожнай главе некалькі параграфіў, кожны з якіх змяшчае:

- а) тэарэтычны матэрыял: азначэнні, тэрэмы і вынікі з іх;
- б) ключавыя задачы;
- в) задачы для самастойнага рашэння.

Ключавыя задачы з'яўляюцца ўзорамі, дзе паказаны прыклады рашэння і варыянты афармлення задач. Таму яны разбіраюцца настаўнікам

разам з класам. Акрамя гэтага, у ключавых задачах разглядаюцца дадатковыя ўласцівасці геаметрычных фігур.

Усе ўласцівасці, даказаныя ў ключавых задачах, адносяцца да тэарэтычнай часткі. Пры рашэнні іншых задач можна спасылацца на гэтыя ўласцівасці як на вядомыя геаметрычныя факты.

У пачатку кожнай главы прыводзіцца яе карта, дзе паказаны фігуры, вывучаемыя ў дадзенай главе. У кожным параграфе паўтлустым шрыфтам вылучаны фармулёўкі тэарэм і тэрміны, азначэнні якіх неабходна ведаць. Усе главы змяшчаюць дадатковы матэрыял пад рубрыкамі: «**Рэальная геаметрыя**», «**Мадэляванне**», «**Геаметрыя 3D**», з якімі вы ўжо знаёмы з курса геаметрыі 7-га класа.

Увага!

Заданні рубрыкі «Рашаем самастойна» прадстаўлены ва ўсіх пяці ўзроўнях засваення вучэбнага матэрыялу.

Матэрыял, адзначаны знакам , прызначаны для вывучэння матэматыкі на павышаным узроўні. Ён можа быць прапанаваны вучням, якія праяўляюць цікавасць да вывучэння матэматыкі.

Тры сакрэты поспеху ў геаметрыі

Сакрэт 1. Веданне УСІХ тэарэм (у 8-м класе іх 40).

Сакрэт 2. Веданне ДОКАЗАЎ тэарэм, пералічаных у вучэбнай праграме па матэматыцы.

Сакрэт 3. Уменне рашаць любую КЛЮЧАВУЮ задачу дапаможніка.




На вокладцы вучэбнага дапаможніка паказаны фрагмент фрэскі выдатнага італьянскага мастака эпохі Адраджэння Рафаэля Санці «Афінская школа». Пры дапамозе **Інтэрнэту** высветліце, хто паказаны на гэтым фрагменце, як звалі дзяўчыну, намалёваную на карціне, і чым яна знакаміта.

Жадаем вам поспехаў у засваенні геаметрыі ў 8-м класе.


Паўтарэнне курса геаметрыі 7-га класа

У 7-м класе мы пазнаёміліся з найпрасцейшымі геаметрычнымі фігурамі і іх уласцівасцямі. Успомнім некаторыя з іх.

- 1) Уласцівасць сумежных і ўласцівасць вертыкальных вуглоў.
- 2) Прыметы роўнасці трохвугольнікаў.
- 3) Уласцівасці і прыметы раўнабедранага трохвугольніка.
- 4) Тэарэма аб суме вуглоў трохвугольніка.
- 5) Уласцівасці і прыметы паралельных прамых.
- 6) Акружнасць, радыус, хорда, дыяметр, круг.
- 7) Уласцівасць катэта прамавугольнага трохвугольніка з вуглом, роўным 30° .








ВУГЛЫ






7 кл.

Прыметы роўнасці трохвугольнікаў



Уласцівасці і прыметы паралельных прамых



А зараз вы можаце праверыць узровень сваіх геаметрычных ведаў, атрыманых у 7-м класе, рашыўшы за 30 мінут тэст з 10 задач. Выпішыце нумары выбраных вамі адказаў, параўнайце іх з адказамі аднакласнікаў. Падлічыце набраную вамі колькасць балаў: кожная задача ацэньваецца ў 10 балаў. Калі вы набралі 60 балаў, то ваша адзнака «6» балаў, калі 100 балаў, то — «10» балаў. Паспяховага выканання тэста!

Тэст па геаметрыі за 7-ы клас


Умовы задач	Адказы на выбар
1. Адзін з сумежных вуглоў роўны 30° . Знайдзіце градусную меру другога вугла.	а) 30° ; б) 130° ; в) 150° ; г) 170° .
2. Сума двух вертыкальных вуглоў роўна 100° . Знайдзіце велічыню аднаго з гэтых вуглоў.	а) 80° ; б) 50° ; в) 40° ; г) 100° .
3. Аснова раўнабедранага трохвугольніка роўна 12 см, а бакавая старана — 8 см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка.	а) 28 см; б) 20 см; в) 30 см; г) 32 см.
4. Два вуглы трохвугольніка роўны 30° і 50° . Знайдзіце трэці вугал.	а) 90° ; б) 130° ; в) 80° ; г) 100° .
5. Вугал пры вяршыні раўнабедранага трохвугольніка роўны 40° . Знайдзіце вугал пры аснове.	а) 55° ; б) 85° ; в) 70° ; г) 140° .
6. Вуглы 1 і 2 — накрыжлеглыя пры паралельных прамых a і b і сякучай c . Вядома, што $\angle 1 + \angle 2 = 130^\circ$. Знайдзіце велічыню $\angle 1$.	а) 65° ; б) 70° ; в) 50° ; г) 25° .
7. Знешнія вуглы пры дзвюх вяршынях трохвугольніка роўны 100° і 125° . Знайдзіце знешні вугал пры трэцяй вяршыні.	а) 225° ; б) 45° ; в) 145° ; г) 135° .
8. З вяршыні разгорнутага вугла AOB у адну паўплоскасць адносна прамой AB праведзены прамені OC і OD , прамень OC праходзіць унутры вугла AOD , $\angle COD = 70^\circ$. Знайдзіце вугал паміж бісектрысамі вуглоў AOC і BOD .	а) 60° ; б) 55° ; в) 110° ; г) 125° .
9. З вяршыні прамога вугла C прамавугольнага трохвугольніка ABC , у якога $\angle B = 30^\circ$, $AB = 36$ см, праведзена вышыня CH . Знайдзіце даўжыню адрэзка HV .	а) 27 см; б) 24 см; в) 18 см; г) 30 см.
10. У трохвугольніку ABC бісектрысы вуглоў B і C перасякаюцца ў пункце O . Знайдзіце велічыню вугла BOC , калі вугал A роўны 80° .	а) 160° ; б) 130° ; в) 100° ; г) 120° .

Зараз адкажам на пытанне: ЯК РАШЫЦЬ СКЛАДАНУЮ ГЕАМЕТРЫЧНУЮ ЗАДАЧУ? Для прыкладу разгледзім задачу 229* з вучэбнага дапаможніка «Геаметрыя» для 7-га класа і прааналізуем пошук рашэння такой задачы.

Задача 229* (7-ы клас). У востравугольным трохвугольніку ABC вышыні BN і CK перасякаюцца ў пункце H . Знайдзіце вугал C трохвугольніка ABC , калі $CH = AB$.

Дадзена: $\triangle ABC$, BN і CK — вышыні, $CH = AB$.

Знайсці: $\angle ACB$.



Аналіз пошуку рашэння задачы.

Пры рашэнні геаметрычнай задачы карысна знайсці велічыні ўсіх магчымых вуглоў і ўсіх магчымых адрэзкаў, а таксама вызначыць роўнасць якіх-небудзь вуглоў і якіх-небудзь адрэзкаў, якая не дадзена непасрэдна ва ўмове задачы. Звернемся да нашай задачы.

1) Самае простае, што можна пазначыць на рысунку, дык гэта роўнасць вертыкальных вуглоў 1 і 2. З прамавугольных трохвугольнікаў BKH і CNH вынікае, што $\angle 3 = \angle 4$ (сума вострых вуглоў прамавугольнага трохвугольніка роўна 90°).

2) Зноў вернемся да ўмовы задачы і падумаем, як аб'яднаць умовы: $AB = CH$ і $\angle 3 = \angle 4$. Можна прыйсці да ідэі разглядання прамавугольных трохвугольнікаў ANB і HNC . У іх роўныя вострыя вуглы 3 і 4 і роўныя гіпатэнузы AB і CH . Значыць, $\triangle ANB = \triangle HNC$ па гіпатэнузе і вострым вугле (прымета роўнасці прамавугольных трохвугольнікаў).

3) Пасля доказу роўнасці трохвугольнікаў звычайна запісваюць, што вынікае з гэтай роўнасці. У нашым выпадку: $AN = HN$ і $BN = CN$.

4) Вернемся да таго, што трэба знайсці: $\angle ACB$. Як гэты вугал звязаны са старанамі BN і CN ? Відавочна, трэба разгледзець трохвугольнік BNC . Ён раўнабедраны ($BN = CN$) і прамавугольны (BN — вышыня). Тады $\angle NCB = \angle NBC = 45^\circ$ (вуглы пры аснове раўнабедранага трохвугольніка роўныя).

Адказ: $\angle ACB = 45^\circ$.

Дадатковыя матэрыялы да вучэбнага дапаможніка «Геаметрыя» для 8-га класа можна знайсці на сайце <http://eior.by> (Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс). Выберыце ў меню «8 клас», «Геаметрыя». У адпаведнай тэме націсніце кнопку «Дадатковыя матэрыялы».




Глава I


Чатырохвугольнікі

У гэтай главе вы даведаецеся:




- Пра віды многавугольнікаў
- Пра ўласцівасці паралелаграма і трапецыі
- Аб чым гаворыць тэарэма Фалёса



Многавугольнікі



Чатырхвугольнікі




§ 1. Многавугольнік

Азначэнне. Многавугольнікам называецца простая замкнёная ломаная разам з часткай плоскасці, якую яна абмяжоўвае.

Вяршыні гэтай ломанай называюцца *вяршынямі многавугольніка*, яе звёны — *старанамі многавугольніка*. *Перыметрам* многавугольніка называецца сума даўжынь яго старон. Па ўласцівасці ломанай даўжыня любой стараны многавугольніка меншая за суму даўжынь астатніх старон.

Азначэнне. Многавугольнік называецца **выпуклым**, калі ён ляжыць у адной паўплоскасці адносна прамой, якая змяшчае любую яго старану. У адваротным выпадку ён называецца **нявыпуклым**.

На рысунку 1, а) паказаны выпуклы пяцівугольнік $ABCDE$, на рысунку 1, б) — нявыпуклы чатырхвугольнік $ABCD$ (вяршыні A і B ляжаць у розных паўплоскасцях адносна прамой CD). Фігура, паказаная на рысунку 1, в), не з'яўляецца многавугольнікам, паколькі ломаная $ABCDE$ няпростая.



Стораны многавугольніка, якія маюць агульную вяршыню, называюцца *суседнімі старанамі*; вяршыні, што з'яўляюцца канцамі адной стараны, — *суседнімі вяршынямі*, а вуглы пры гэтых вяршынях — *суседнімі вугламі* многавугольніка. Пры гэтым *вуглом выпуклага многавугольніка* (часам гавораць *унутраным вуглом*) называецца вугал паміж суседнімі старанамі, які змяшчае гэты многавугольнік.


Напрыклад, на рысунку 1, а) стораны AB і BC — суседнія, вяршыні A і B — суседнія, $\angle A$ і $\angle B$ — суседнія вуглы.

Кожны вугал выпуклага многавугольніка меншы за 180° . Нявыпуклы многавугольнік мае, прынамсі, адзін вугал, большы за 180° .

Азначэнне. **Дыяганаллю** многавугольніка называецца адрэзак, які злучае дзве несуседнія вяршыні многавугольніка.

У любога чатырхвугольніка чатыры стараны, чатыры вяршыні, чатыры ўнутраныя вуглы, дзве дыяганалі. Дзве несуседнія стараны называюцца *процілеглымі* (або *супрацьлеглымі*) старанамі, дзве несуседнія вяршыні — *процілеглымі вяршынямі*, а вуглы пры гэтых вяршынях — *процілеглымі вугламі* чатырхвугольніка.

У чатырхвугольніка $ABCD$ (рыс. 2, а) стараны AB і CD , AD і BC — процілеглыя, вяршыні A і C , B і D , а таксама вуглы пры гэтых вяршынях — процілеглыя. Адрэзкі AC і BD — дыяганалі чатырхвугольніка $ABCD$. Дыяганаль AC разбівае чатырхвугольнік $ABCD$ на два трохвугольнікі ABC і ADC (рыс. 2, б).



Рыс. 2

Сума вуглоў чатырхвугольніка $ABCD$ роўна суме вуглоў гэтых трохвугольнікаў. Паколькі сума вуглоў трохвугольніка роўна 180° , то *сума вуглоў чатырхвугольніка роўна $180^\circ \cdot 2$, г. зн. 360° .*


Многавугольнік, у якога n старон, мае n вяршынь, n вуглоў і называецца *n -вугольнікам*. Выведзем формулу, якая дазваляе знаходзіць суму вуглоў любога выпуклага n -вугольніка.

Тэарэма (аб суме вуглоў n -вугольніка).

Сума вуглоў выпуклага n -вугольніка роўна $180^\circ(n - 2)$.

Дадзена: $A_1A_2...A_n$ — выпуклы n -вугольнік.

Даказаць: $\angle A_1 + \angle A_2 + \dots + \angle A_n = 180^\circ(n - 2)$.



Рыс. 3

Доказ. Правядзём з вершыні A_1 дыяганалі $A_1A_3, A_1A_4, \dots, A_1A_{n-1}$ (рыс. 3). Наш n -вугольнік разаб'ецца на $n - 2$ трохвугольнікі (без уліку старон A_1A_2 і A_1A_n застанецца $n - 2$ стараны, і на кожную прыпадае па адным трохвугольніку). У кожным трохвугольніку сума вуглоў роўна 180° . Сума ўсіх вуглоў атрыманых трохвугольнікаў роўна суме вуглоў дадзенага n -вугольніка, г. зн. $A_1 + \angle A_2 + \dots + \angle A_n = 180^\circ(n - 2)$.

Тэарэма даказана.


Заўвага. Тэарэма справядлівая і для нявыпуклага многавугольніка.

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1

Знайдзіце суму вуглоў 5-вугольніка, разбіўшы яго на трохвугольнікі.


- а) 360° ; в) 300° ;
б) 540° ; г) 400° .



Тэст 2

Знайдзіце суму вуглоў 12-вугольніка пры дапамозе формулы сумы вуглоў n -вугольніка.


- а) 1200° ; в) 1800° ;
б) 1600° ; г) 2400° .



Заданні да § 1

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы



Рыс. 4

Задача 1. Сума вуглоў выпуклага n -вугольніка роўна 3600° . Знайсці колькасць старон гэтага многавугольніка (рыс. 4).

Рашэнне. Сума вуглоў выпуклага n -вугольніка роўна $180^\circ(n - 2)$, дзе n — колькасць яго старон.

Па ўмове $180^\circ(n - 2) = 3600^\circ$, адкуль $n - 2 = \frac{3600}{180}$, $n - 2 = 20$, $n = 22$.

Адказ: 22.




Рис. 5

Задача 2. Знайсці колькасць дэяганалей шасцівугольніка.

Рашэнне. Няхай $ABCDEF$ — некаторы шасцівугольнік. З вяршыні A можна правесці 3 дэяганалі (рыс. 5). З вяршыні B таксама можна правесці 3 дэяганалі. Паколькі з кожнай з шасці вяршынь можна правесці па 3 дэяганалі, то атрымаем $6 \cdot 3 = 18$ дэяганалей, «якія выходзяць». Пры гэтым кожная дэяганаль шасцівугольніка ўлічваецца двойчы: спачатку для адной, а потым для другой вяршыні. Таму ўсяго дэяганалей у 2 разы менш, г. зн. $18 : 2 = 9$.

Адказ: 9.

Заўвага. Аналагічныя разважанні дазваляюць вывесці формулу колькасці дэяганалей n -вугольніка. З кожнай вяршыні n -вугольніка будзе выходзіць $(n-3)$ дэяганалі (з дадзенай вяршыні ў яе саму і ў дзве суседнія вяршыні дэяганалі правесці нельга). Паколькі ўсяго вяршынь n , то колькасць дэяганалей $N_d = \frac{n(n-3)}{2}$.

Задача 3. Знешнім вуглом выпуклага многавугольніка называецца вугал, сумежны з яго ўнутраным вуглом. Даказаць уласцівасць: «Сума знешніх вуглоў выпуклага многавугольніка, узятых па адным пры кожнай вяршыні, роўна 360° ».




Рис. 6

Доказ. Каб знайсці суму знешніх (зафарбаваных) вуглоў выпуклага n -вугольніка (рыс. 6), трэба ад сумы разгорнутых вуглоў, узятых па адным пры кожнай вяршыні, адняць суму яго ўнутраных вуглоў.



Атрымаем:

$$180^\circ \cdot n - 180^\circ \cdot (n-2) = 180^\circ \cdot n - 180^\circ \cdot n + 360^\circ = 360^\circ.$$




РАШАЕМ САМАСТОЙНА

- Знайдзіце суму вуглоў выпуклага:
 - шасцівугольніка;
 - дзесяцівугольніка;
 - сямнаццацівугольніка.
- Рашыце наступныя задачы:
 - Знайдзіце $\angle D$ чатырхвугольніка $ABCD$ (рыс. 7, а).
 - Знайдзіце $\angle C$ пяцівугольніка $ABCDE$ (рыс. 7, б).



Рыс. 7



в) Знайдзіце суму $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3$, калі ў шасцівугольніка $ABCDEF$ усе ўнутраныя вуглы роўныя паміж сабой (рыс. 7, в).

3. Нарысуйце выпуклы пяцівугольнік $ABCDE$ і правядзіце ўсе яго дыяганалі. Пры дапамозе формулы $N_d = \frac{n(n-3)}{2}$ знайдзіце колькасць дыяганалей пяцівугольніка і параўнайце яе з колькасцю дыяганалей, праведзеных вамі.

4. Сума вуглоў n -вугольніка роўна 900° . Усе яго стораны роўны па 6 см. Знайдзіце перыметр гэтага n -вугольніка.

5. Вызначыце колькасць старон выпуклага многавугольніка, калі ў яго ўсе вуглы роўныя паміж сабой і кожны вугал роўны:

а) 60° ; б) 108° ; в) 120° .

6. Знайдзіце вуглы чатырохвугольніка $MNPK$, калі вядома, што $\angle M : \angle N : \angle P : \angle K = 2 : 7 : 3 : 8$. Выкарыстаўшы транспарцір, пабудуйце такі чатырохвугольнік.


7. а) У чатырохвугольніка два процілеглыя вуглы прамыя, трэці вугал на 20° меншы за чацвёрты вугал. Знайдзіце найбольшы вугал чатырохвугольніка.

б) У чатырохвугольніка тры вуглы роўныя, а чацвёрты ў 2 разы большы за кожны з гэтых вуглоў. Знайдзіце вуглы чатырохвугольніка.

8. а) Перыметр чатырохвугольніка роўны 6 м. Адна са старон роўна 120 см, а тры астатнія стараны роўныя паміж сабой. Знайдзіце даўжыню невядомых старон чатырохвугольніка і выразіце яе ў сантыметрах.

б) Перыметр чатырохвугольніка роўны 78 см, дзве суседнія яго стараны адносяцца як $1 : 3$, трэцяя старана роўна 24 см, а чацвёртая складае 75 % трэцяй стараны. Знайдзіце найменшую старану чатырохвугольніка.

9. Вяршыні A , B і C некаторага чатырохвугольніка знаходзяцца ў вузлах сеткі сшытка (рыс. 8). Знайдзіце двума спосабамі велічыню вугла пры чацвёртай вяршыні чатырохвугольніка, якая недаступна.



Рыс. 8

10. Дакажыце, што сума даўжынь дыяганалей выпуклага чатырхвугольніка большая за:

- а) суму даўжынь дзвюх яго процілеглых старон;
- б) яго паўперыметр.

11. Дадзены нявыпуклы чатырхвугольнік (рыс. 9). Дакажыце, што $\angle 4 = \angle 1 + \angle 2 + \angle 3$.




Рис. 9

12. У некаторага выпуклага многавугольніка колькасць дыяганалей роўна колькасці яго старон. Знайдзіце суму вуглоў гэтага многавугольніка.

13. $ABCD$ — выпуклы чатырхвугольнік, $\angle A = 80^\circ$, $\angle D = 70^\circ$. Знайдзіце вугал паміж бісектрысамі вуглоў B і C , павернуты да стараны BC .

14. У пунктах A , B , C і D размешчаны магазіны (рыс. 10). Знайдзіце месцазнаходжанне пункта M , у якім трэба размясціць склад, каб сума адлегласцей ад склада да магазінаў была найменшай.




Рис. 10

15. Даўжыні старон пяцівугольніка $ABCDE$ выражаны цэлымі лікамі. Вядома, што $AB = 1$ см, $BC = 3$ см, $CD = 5$ см, $DE = 10$ см. Якую найбольшую і якую найменшую даўжыню можа мець старана AE ?

16. Вызначыце, якую найбольшую колькасць вострых вуглоў можа мець выпуклы многавугольнік.

Рэальная геаметрыя



Рис. 11

На рысунку 11 паказаны фрагмент карты горада. Вуліцы Цяністая і Винаградная перасякаюцца пад прамым вуглом, вуліца Абрикосовая перасякаецца з вуліцай Винаграднай пад вуглом 74° , а з вуліцай Вишнёвай — пад вуглом 80° . Вызначыце, які вугал утвараюць вуліцы:

- а) Вишнёвая і Цянистая;
- б) Цянистая і Абрикосовая;
- в) Винаградная і Вишнёвая.

Высветліце, ці ёсць у вашым населеным пункце вуліцы, названыя ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны.

Тры парады:**Як навучыцца рашаць задачы па геаметрыі**


Парада 1. Прыступаючы да рашэння задачы, пажадана прачытаць яе ўмову некалькі разоў, каб ясна зразумець, што ў задачы дадзена, а што трэба знайсці (даказаць). Далей неабходна зрабіць чарцёж (калі ён не даецца), які будзе максімальна адпавядаць умове задачы. Пры гэтым, калі сказана, што дадзены чатырохвугольнік, не варта чарціць прамавугольнік, а калі дадзены адвольны трохвугольнік, то пабудаваны вамі раўнабедраны або роўнастаронні трохвугольнік можа прывесці да няправільных разважанняў. Трэба быць гатовым да таго, што прыйдзеца пабудоваць некалькі чарцяжоў, каб выбраць найбольш прыдатны.

Парада 2. Калі адразу не атрымліваецца скласці план рашэння задачы, трэба атрымаць усе дадатковыя даныя, якія вынікаюць з умовы. Перш за ўсё неабходна знайсці велічыні ўсіх вуглоў і ўсіх адрэзкаў, якія толькі можна. Затым неабходна яшчэ раз прачытаць, што трэба знайсці або даказаць.

Парада 3. Старажытныя грэкі гаварылі: «Каб навучыцца плаваць, трэба лезці ў ваду». Аналагічна можна сказаць: «Каб навучыцца рашаць задачы па геаметрыі, трэба іх рашаць». Рашэнне вялікай колькасці простых і сярэдніх па складанасці задач на гатовых чарцяжах — добры спосаб навучыцца рашаць больш складаныя задачы.

§ 2. Паралелаграм і яго ўласцівасці

Азначэнне. Паралелаграмам называецца чатырохвугольнік, у якога процілеглыя стораны парамі паралельныя.




Рыс. 12

На рысунку 12 паказаны паралелаграм $ABCD$, у яго $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$.

Па ўласцівасці аднастаронніх вуглоў пры паралельных прамых і сякучай $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle B + \angle C = 180^\circ$. Справядлівая ўласцівасць: **«Сума суседніх вуглоў паралелаграма роўна 180° ».**

Азначэнне. Вышыняй паралелаграма называецца перпендыкуляр, праведзены з пункта прамой, якая змяшчае адну са старон паралелаграма, да прамой, якая змяшчае процілеглую старану (да асновы паралелаграма).



h_1, h_2 — вышыні
паралелаграма

Рыс. 13


Вышыняй паралелаграма таксама называецца *даўжыня* пабудаванага перпендыкуляра. Усе вышыні паралелаграма, праведзеныя да дадзенай асновы, роўныя паміж сабой як адлегласці паміж паралельнымі прамымі.

Вышыня h_1 паралелаграма $ABCD$ (рыс. 13) праведзена да асновы AD , вышыня h_2 — да асновы DC . З уласцівасцей паралельных прамых вынікае, што $h_1 \perp BC$, $h_2 \perp AB$.

Тэарэма (аб уласцівасці старон і вуглоў паралелаграма).
У паралелаграма процілеглыя староны роўныя і процілеглыя вуглы роўныя.

Дадзена: $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 14).

Даказаць: $AB = CD$, $BC = AD$; $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.



Рыс. 14

Доказ. Паколькі $ABCD$ — паралелаграм, то $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$. Правядзём дыяганаль BD . Атрымаем два трохвугольнікі ABD і CDB , роўныя па 2-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў (старана BD — агульная, $\angle 1 = \angle 2$ як накрывлеглыя пры паралельных прамых AB і CD і сякучай BD , $\angle 3 = \angle 4$ як накрывлеглыя пры паралельных прамых AD і BC і сякучай BD). З роўнасці гэтых трохвугольнікаў вынікае, што $AD = BC$, $AB = CD$, $\angle A = \angle C$. Вуглы B і D паралелаграма роўныя як сумы роўных вуглоў: $\angle B = \angle 1 + \angle 3$, $\angle D = \angle 2 + \angle 4$.

Тэарэма даказана.

Вынік.


Перыметр паралелаграма са старонамі a і b вылічваецца па формуле $P = 2(a + b)$.

Пры доказе тэарэмы атрымана яшчэ адна ўласцівасць паралелаграма: «Дыяганаль паралелаграма падзяляе яго на два роўныя трохвугольнікі».

Тэарэма (аб уласцівасці дыяганалей паралелаграма).
Дыяганалі паралелаграма пунктам перасячэння дзеляцца папалам.

Дадзена: $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 15).

Даказаць: $AO = OC$, $BO = OD$.



Рыс. 15

Доказ. Паколькі $ABCD$ — паралелаграм, то $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$. Трохвугольнікі AOD і COB роўныя па 2-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў ($\angle 1 = \angle 2$ як накрываеяныя пры паралельных прамых AD і BC і сякучай AC , $\angle 3 = \angle 4$ як накрываеяныя пры паралельных прамых AD і BC і сякучай BD , $AD = BC$ як процілеглыя стараны паралелаграма). З роўнасці гэтых трохвугольнікаў вынікае, што $AO = OC$, $BO = OD$. Тэарэма даказана.


Заўвага. Пункт перасячэння дыяганалей паралелаграма называецца *цэнтрам паралелаграма*.

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1

Знайдзіце перыметр чатырохвугольніка $MNPK$.


а) 14; б) 48; в) 28; г) 32.



Тэст 2

Знайдзіце суму вуглоў A , B і C паралелаграма $ABCD$.

а) 115° ; б) 235° ; в) 180° ; г) 295° .



Увага!

Калі на рысунку да задачы і ў яе ўмове не пазначана размернасць (напрыклад, як у **Тэсце 1**), то маецца на ўвазе, што даўжыні адрэзкаў выражаны ў адных і тых жа адзінках. Адказ для такой задачы даецца без размернасці.




Заданні да § 2

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. $ABCD$ — паралелаграм, BK і BM — яго вышыні, $\angle KBM = 60^\circ$, $AK = 3$ см, $KD = 7$ см. Знайсці: $\angle ABK$, $\angle A$, старану AB , перыметр паралелаграма $ABCD$.




Рыс. 16

Рашэнне. Паколькі $BM \perp AB$ (рыс. 16), то $\angle ABM = 90^\circ$, $\angle ABK = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. У прамавугольным трохвугольніку ABK $\angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Паколькі ў трохвугольніку ABK катэт AK ляжыць на супраць вугла ў 30° , то ён роўны палавіне гіпатэнузы. Адсюль гіпатэнуза $AB = 2AK = 6$ см. Паколькі $AD = AK + KD = 10$ см, то $P_{ABCD} = 2(AB + AD) = 2(6 + 10) = 32$ (см).

Адказ: 30° ; 60° ; 6 см; 32 см.

Заўвага. Паколькі $\angle A$ і $\angle KBM$ дапаўняюць $\angle ABK$ да 90° , то $\angle A = \angle KBM$. Карысна запамніць уласцівасць: «*Вугал паміж вышынямі паралелаграма, праведзенымі з яго вяршыні, роўны вуглу пры суседняй вяршыні*».

Задача 2. Бісектрыса вугла A паралелаграма $ABCD$ перасякае старану BC у пункце K , $AD = 12$ см, $AB = 10$ см. Знайсці даўжыню адрэзка KC (рыс. 17).



Рыс. 17


Рашэнне.

- 1) $\angle 1 = \angle 2$ (AK — бісектрыса);
- 2) $\angle 2 = \angle 3$ (як накрыжлеглыя вуглы пры $AD \parallel BC$ і сякучай AK);
- 3) $\angle 1 = \angle 3$, $\triangle ABK$ — раўнабедраны (па прымеце раўнабедранага трохвугольніка);
- 4) $AB = BK = 10$ см (як бакавыя стораны раўнабедранага трохвугольніка);
- 5) $BC = AD = 12$ см (як процілеглыя стораны паралелаграма);
- 6) $KC = BC - BK = 12 - 10 = 2$ (см).

Адказ: 2 см.

Заўвага. Пры рашэнні задачы даказана ўласцівасць: «*Бісектрыса вугла паралелаграма адсякае ад яго раўнабедраны трохвугольнік*».

Задача 3. Даказаць, што любы адрэзак з канцамі на старанах паралелаграма, які праходзіць праз пункт перасячэння дыяганалей, дзеліцца гэтым пунктам папалам.



Рыс. 18

Доказ. Няхай $ABCD$ — паралелаграм, KM — дадзены адрэзак (рыс. 18). Дакажам, што $OK = OM$. Разгледзім $\triangle AOM$ і $\triangle COK$. У іх $AO = OC$ (дыяганалі паралелаграма пунктам перасячэння дзеліцца папалам), $\angle OAM = \angle OCK$ (як накрыжлеглыя вуглы пры паралельных прамых AD і BC і сякучай AC), $\angle AOM = \angle COK$ (як вертыкальныя). Значыць, $\triangle AOM = \triangle COK$ (па 2-й прыме-


це роўнасці трохвугольнікаў). З роўнасці трохвугольнікаў вынікае, што $OM = OK$. Сцверджанне даказана.

Вынік.

Паколькі пункты K і M сіметрычныя адносна пункта перасячэння дыяганалей, то можна зрабіць вывад, што паралелаграм — цэнтральна-сіметрычная фігура і цэнтр паралелаграма з'яўляецца яго цэнтрам сіметрыі (падрабязна сіметрыя будзе разгледжана ў § 12).

Гімнастыка розуму

Паралелаграм $ABCD$ разрэзалі па ломанай лініі, якая злучае вяршыні B і D (рыс. 19). Вызначыце, перыметр якой часткі паралелаграма большы: жоўтай ці чыронай.




Рыс. 19




РАШАЕМ САМАСТОЙНА

17. Перанясіце рысунак 20 у сшытак. Пабудуйце паралелаграм $ABCD$. Чаму роўна даўжыня стараны BC ? Чым з'яўляецца адрэзак BH для паралелаграма $ABCD$? Правядзіце вышыню CM да стараны AD . Чаму з роўнасці трохвугольнікаў ABH і DCM вынікае, што $AB \parallel CD$?



Рыс. 20

18. Па даных на рысунках 21, а)—г) дакажыце, што $ABCD$ — паралелаграм.



Рыс. 21

19. Знайдзіце невядомыя вуглы паралелаграма $ABCD$, калі:

- | | |
|---|--|
| а) $\angle B = 130^\circ$; | г) $\angle C : \angle B = 2 : 7$; |
| б) $\angle A + \angle C = 140^\circ$; | д) $\angle BAC = 35^\circ$, $\angle DAC = 25^\circ$; |
| в) вугал A на 20° меншы за вугал B ; | е) $\angle D - 2\angle C = 12^\circ$. |

20. Перыметр паралелаграма $ABCD$ роўны 48 см. Знайдзіце яго стараны, калі:

- а) $CD = 10$ см;
 б) старана AD на 2 см большая за старану AB ;
 в) $AB : AD = 3 : 5$;

г) $AB + BC + CD = 32$ см;

д) $\angle BAC = \angle DAC$.


21. Дыяганалі паралелаграма $ABCD$ перасякаюцца ў пункце O (рыс. 22). Знайдзіце:

а) перыметр трохвугольніка AOB , калі $AC = 20$ см, $BD = 16$ см, $CD = 10$ см;


б) перыметр паралелаграма $ABCD$, калі $AC = 14$ см, $BD = 12$ см, $P_{AOB} = 21$ см, $P_{ABD} = 33$ см.

22. У паралелаграме $ABCD$ $AN = 16$ см, $BP = 7$ см, $KD = 6$ см, $AM = 18$ см (рыс. 23). Знайдзіце перыметр паралелаграма.


23. У паралелаграме $ABCD$ праведзена вышыня CK , $\angle A = 120^\circ$, $BC = 11$ см, $AK = 7$ см (рыс. 24). Знайдзіце перыметр паралелаграма.



Рыс. 22



Рыс. 23



Рыс. 24

24. а) Перыметр паралелаграма $ABCD$ роўны 36 см, перыметр трохвугольніка ABC роўны 28 см, $\angle ACB = 30^\circ$. Знайдзіце:

1) адрэзак AC ;

2) вышыню CK , апущчаную на старану AD .

б) Дыяганаль BD паралелаграма $ABCD$ перпендыкулярна да стараны AB , $P_{ABCD} = 30$ см, $\angle ADC = 120^\circ$. Знайдзіце стараны паралелаграма.

25. а) Дакажыце, што бісектрысы процілеглых вуглоў паралелаграма $ABCD$ ($AD \neq AB$) паралельныя паміж сабой.


б) Дакажыце, што бісектрысы суседніх вуглоў паралелаграма ўзаемна перпендыкулярныя.

26. Бісектрыса вугла A паралелаграма $ABCD$ дзеліць старану BC на адрэзкі $BK = 6$ см, $KC = 4$ см. Знайдзіце перыметр паралелаграма.

27. Бісектрысы вуглоў B і C паралелаграма $ABCD$ перасякаюцца ў пункце K , які належыць старане AD . Знайдзіце перыметр паралелаграма, калі $KD = 8$ см.

28. Трохвугольнік ABC — раўнабедранны, $AB = BC = 12$ см (рыс. 25). Знайдзіце перыметр паралелаграма $MBNK$.

29. Пункт M — сярэдзіна стараны BC паралелаграма $ABCD$, $\angle ABC = 104^\circ$, $\angle BAM = 38^\circ$. Знайдзіце велічыню вугла CDM .



Рыс. 25

- 30.** $ABCD$ — паралелаграм, $\angle A$ — востры, AH і AK — вышыні, праведзеныя да старон BC і CD адпаведна. Дакажыце, што $\angle HAK = \angle B$. Знайдзіце $\angle B$, калі $\angle HAK : \angle C = 3 : 2$.
- 31.** У трохвугольніку ABC праведзена бісектрыса AK , $KE \parallel AC$, $EH \parallel BC$ (рыс. 26). Дакажыце, што $EK = AE$. Па даных на рысунку знайдзіце даўжыні адрэзкаў HC і AH .
- 32.** Складзіце алгарытм пабудовы пры дапамозе цыркуля і лінейкі паралелаграма:
а) па дзвюх суседніх старанах і вугле паміж імі;
б) па дзвюх суседніх старанах і вышыні, праведзенай да адной са старон.
- 33.** Сфармулюйце якую-небудзь прымету роўнасці паралелаграмаў і дакажыце яе. (Фігуры роўныя, калі іх можна сумясціць накладаннем.)
- 34.** Дадзены вугал A і пункт M унутры яго. Пабудуйце пры дапамозе цыркуля і лінейкі адрэзак з канцамі на старанах вугла A , які праходзіць праз пункт M і дзеліцца гэтым пунктам папалам.




Рис. 26

§ 3. Прыметы паралелаграма

Разгледзім тры прыметы паралелаграма.

Тэарэма (прымета паралелаграма).

Калі ў чатырохвугольніку дзве стараны роўныя і паралельныя, то гэты чатырохвугольнік — паралелаграм.




Рис. 27

Дадзена: чатырохвугольнік $ABCD$, $BC = AD$, $BC \parallel AD$ (рыс. 27).


Даказаць: $ABCD$ — паралелаграм.

Доказ. Правядзём у чатырохвугольніку $ABCD$ дыяганаль BD . Трыкугольнікі ABD і CDB роўныя па 1-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў ($AD = BC$ па ўмове, $\angle 1 = \angle 2$ як накружленыя вуглы пры паралельных прамых BC і AD і сякучай BD , старана BD — агульная). З роўнасці трохвугольнікаў вынікае, што $\angle 3 = \angle 4$. А паколькі $\angle 3$ і $\angle 4$ па сваім размяшчэнні — накружленыя вуглы пры прамых AB і CD і сякучай BD , то $AB \parallel CD$ (па прымеце паралельнасці прамых). Такім чынам, у чатырохвугольніку $ABCD$ процілеглыя стараны

паралельныя. Таму $ABCD$ — паралелаграм (па азначэнні паралелаграма). Тэарэма даказана.

Тэарэма (прымета паралелаграма).

Калі ў чатырохвугольніка процілеглыя стораны парамі роўныя, то гэты чатырохвугольнік — паралелаграм.



Рыс. 28


Дадзена: чатырохвугольнік $ABCD$, $BC = AD$, $AB = CD$ (рыс. 28).

Даказаць: $ABCD$ — паралелаграм.

Доказ. Правядзём дыяганаль BD . Трохвугольнікі ABD і CDB роўныя па трох старанах ($AD = BC$, $AB = CD$ па ўмове, старана BD — агульная). З роўнасці трохвугольнікаў вынікае, што $\angle 1 = \angle 2$ і $\angle 3 = \angle 4$. А паколькі $\angle 3$ і $\angle 4$ — накрыжлеглыя вуглы пры прамых BC і AD і сякучай BD , то $BC \parallel AD$ (па прымеце паралельнасці прамых). Аналагічна, паколькі $\angle 1$ і $\angle 2$ — накрыжлеглыя вуглы пры прамых AB і CD і сякучай BD , то $AB \parallel CD$. Паколькі ў чатырохвугольніка $ABCD$ процілеглыя стораны паралельныя, то $ABCD$ — паралелаграм (па азначэнні паралелаграма). Тэарэма даказана.

Тэарэма (прымета паралелаграма).

Калі ў чатырохвугольніка дыяганалі пунктам перасячэння дзеляцца папалам, то гэты чатырохвугольнік — паралелаграм.



Рыс. 29

Дадзена: чатырохвугольнік $ABCD$, $AO = OC$, $BO = OD$ (рыс. 29).

Даказаць: $ABCD$ — паралелаграм.

Доказ. Трохвугольнікі AOD і COB роўныя па 1-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў ($\angle AOD = \angle COB$ як вертыкальныя, $AO = OC$, $BO = OD$ па ўмове). З роўнасці трохвугольнікаў вынікае, што $\angle 1 = \angle 2$. Але вуглы 1 і 2 — накрыжлеглыя пры прамых AD і BC і сякучай AC . Па прымеце паралельнасці прамых $AD \parallel BC$. Аналагічна трохвугольнікі AOB і COD роўныя па 1-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў, адкуль $\angle 3 = \angle 4$, $AB \parallel CD$. Паколькі ў чатырохвугольніка $ABCD$ процілеглыя стораны паралельныя, то ён — паралелаграм (па азначэнні паралелаграма). Тэарэма даказана.


А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1


Які з паказаных на рысунках чатырохвугольнікаў з'яўляецца паралелаграмам?

а) 1); б) 2); в) 3); г) усе з'яўляюцца.


1)



2)



3)



Тэст 2

Ці правільнае сцверджанне: «Калі ў чатырохвугольніка дзве процілеглыя стараны роўныя, а дзве іншыя — паралельныя, то гэты чатырохвугольнік — паралелаграм»? Калі ваш адказ «не», то прывядзіце *контрыклад* (прыклад, які абвяргае гэта сцверджанне).



Пры дапамозе **Інтэрнэту** высветліце, як у матэматыцы называецца пункт перасячэння вышынь трохвугольніка.




Заданні да § 3

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Дадзены паралелаграм $ABCD$. На яго старанах BC і AD адзначаны роўныя адрэзкі BK і DM . Даказаць, што $AKCM$ — паралелаграм.




Рыс. 30

Доказ. У любога паралелаграма процілеглыя стараны роўныя і паралельныя. Таму $AD = BC$ і $AD \parallel BC$ (рыс. 30). Паколькі $KC = BC - BK$, $AM = AD - DM$ і па ўмове $BK = DM$, то $KC = AM$. Паколькі ў чатырохвугольніка $AKCM$ стараны KC і AM роўныя і паралельныя, то ён з'яўляецца паралелаграмам па прымеце паралелаграма.

Задача 2. Пабудаваць пры дапамозе цыркуля і лінейкі паралелаграм па дзвюх дыяганалях і вугле паміж імі.

Рашэнне. Няхай d_1 і d_2 — дадзеныя дыяганалі, β — вугал паміж імі (рыс. 31, а).




Рыс. 31

Пабудова (алгарытм). Дзелім кожную з дыяганалей d_1 і d_2 папалам (успомніце, як гэта робіцца пры дапамозе цыркуля і лінейкі). Будзем вугал O , роўны вуглу β (успомніце алгарытм пабудовы). На старанах вугла O і на іх прадаўжэннях адкладваем адрэзкі $OC = OA = \frac{d_1}{2}$ і $OD = OB = \frac{d_2}{2}$ (рыс. 31, б). Праводзім адрэзкі AB , BC , CD і AD .

Чатырхвугольнік $ABCD$ — шуканы паралелаграм.

Доказ. У чатырхвугольніку $ABCD$ дыяганалі пунктам перасячэння дзеляцца папалам (паводле пабудовы), таму ён паралелаграм (па прымеце паралелаграма). Дыяганалі AC і BD роўны d_1 і d_2 , і вугал AOB паміж дыяганалямі роўны β (паводле пабудовы).

Задача 3. Даказаць, што вышыні трохвугольніка (або іх прадаўжэнні) перасякаюцца ў адным пункце.



Рыс. 32

Доказ. Няхай AM , BN і CK — вышыні трохвугольніка ABC (рыс. 32). Праз вяршыні трохвугольніка ABC правядзём прамыя, паралельныя процілеглым старанам. У іх перасячэнні атрымаем трохвугольнік $A_1B_1C_1$. Паколькі $A_1B_1 \parallel AB$, $A_1C_1 \parallel AC$, то ABA_1C_1 — паралелаграм, адкуль $BA_1 = AC$. Аналагічна AC_1BC — паралелаграм і $C_1B = AC$. Тады $C_1B = BA_1$. Значыць, пункт B — сярэдзіна адрэзка A_1C_1 . Паколькі $AC \parallel A_1C_1$ і $BN \perp AC$, то $BN \perp A_1C_1$ (прамая, перпендыкулярная да адной з дзвюх паралельных прамых, перпендыкулярна і да другой прамой). Прамая BN — сярэдзінны перпендыкуляр да стараны A_1C_1 трохвугольніка $A_1B_1C_1$. Аналагічна даказваецца, што пра-

мыя AM і CK — сярэдзінныя перпендыкуляры да старон B_1C_1 і A_1B_1 адпаведна. А мы ведаем, што сярэдзінныя перпендыкуляры да старон трохвугольніка перасякаюцца ў адным пункце («Геаметрыя» для 7-га класа, с. 85, ключавая задача 2). Такім чынам, вышыні AM , BN і CK (або іх прадаўжэнні ў выпадку тупавугольнага трохвугольніка) перасякаюцца ў адным пункце. Што і трэба было даказаць.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

- 35.** Перанясіце рысунак 33 у сшытак. Правядзіце (управа) адрэзак BC , роўны і паралельны адрэзку AD . Растлумачце, чаму чатырохвугольнік $ABCD$ — паралелаграм. Знайдзіце прыбліжана перыметр паралелаграма $ABCD$, выразіце яго ў сантыметрах.




Рис. 33

- 36.** Выкарыстаўшы данныя на рысунках 34, а)–г), дакажыце, што $ABCD$ — паралелаграм.




Рис. 34

- 37.** Выкарыстаўшы даныя на рысунках 35, а)–в), адкажыце на наступныя пытанні:

- Чаму на рысунку 35, а) $AD \parallel BC$?
- Чаму на рысунку 35, б) $\angle A = \angle C$?
- Чаму на рысунку 35, в) $\angle ADC + \angle DCB = 180^\circ$?






Рис. 35


38. Па даных на рысунку 36 знайдзіце перыметр чатырохвугольніка $ABCD$.
39. Адрэзкі AC і BD (рыс. 37) перасякаюцца ў іх сярэдзінах. Вядома, што $\angle DAB = 126^\circ$. Знайдзіце $\angle ADC$.
40. Дадзены паралелаграм $ABCD$ (рыс. 38). На яго дыяганалі BD адкладзены роўныя адрэзкі BG і DF . Дакажыце, што чатырохвугольнік $AGCF$ — паралелаграм.



Рыс. 36




Рыс. 37




Рыс. 38

41. $ABCD$ — паралелаграм, K — сярэдзіна стараны AB , M — сярэдзіна стараны DC . Дакажыце, што:
- $AKMD$ — паралелаграм;
 - $KBMD$ — паралелаграм.
42. $MNPK$ — чатырохвугольнік, $MN = PK$, $NP = MK$, $\angle M = 72^\circ$. Знайдзіце:
- градусныя меры вуглоў MKP і NPK ;
 - вугал паміж бісектрысай вугла K і прамой NP .
43. У выпуклага чатырохвугольніка $ABCD$ $AB = CD = 8$ см, $\angle ABD = \angle CDB$, дыяганалі перасякаюцца ў пункце O , $P_{ABO} = 20$ см, $P_{BOC} = 22$ см. Знайдзіце перыметр гэтага чатырохвугольніка.
44. Дакажыце, што калі ў чатырохвугольніка процілеглыя вуглы роўныя, то гэты чатырохвугольнік — паралелаграм.
45. Медыяну BM трохвугольніка ABC прадоўжылі за пункт M на адрэзак MD , роўны адрэзку BM . Дакажыце, што $ABCD$ — паралелаграм.
46. Чатырохвугольнік $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 39), $BB_1 = AB$, $CC_1 = BC$, $DD_1 = CD$, $AA_1 = DA$. Дакажыце, што чатырохвугольнік $A_1B_1C_1D_1$ — паралелаграм.
47. Пункты M , N , P , K — сярэдзіны старон паралелаграма $ABCD$ (рыс. 40). Дакажыце, што зафарбаваны чатырохвугольнік — паралелаграм.



Рыс. 39



Рыс. 40


48. Пункты $P(-1; 1)$, $E(-3; 5)$, $K(4; 5)$ — вяршыні паралелаграма. Знайдзіце каардынаты чацвёртай вяршыні G . Разгледзьце ўсе варыянты.
49. Дадзены паралелаграм $ABCD$, $AB = 10$ см, $AD = 16$ см. Бісектрысы вуглоў A і B перасякаюцца ў пункце K , а бісектрысы вуглоў C і D — у пункце M . Пункты K і M ляжаць унутры паралелаграма. Знайдзіце даўжыню адрэзка MK .
50. Складзіце алгарытм пабудовы цыркулем і лінейкай паралелаграма $ABCD$:
- па двох дыяганалях і старане;
 - па двох дыяганалях і вышыні паралелаграма.
51. У трохвугольніку ABC вышыні BH і AF перасякаюцца ў пункце O . З пункта C да прамой AC у адну паўплоскасць з пунктам B узняты перпендыкуляр CK , роўны адрэзку BO . Дакажыце, што $BK \perp AB$.

Мадэляванне

Вядома, што калі выпуклы чатырохвугольнік разрэзаць па сярэдніх лініях (адрэзках, якія злучаюць сярэдзіны процілеглых старон чатырохвугольніка), то з атрыманых частак заўсёды можна скласці паралелаграм.

Заданні

- Выражыце з ліста паперы адвольны выпуклы чатырохвугольнік. Адзначце пры дапамозе лінейкі сярэдзіны яго старон. Злучыце сярэдзіны процілеглых старон адрэзкамі (рыс. 41, А).
- Разрэжце нажніцамі чатырохвугольнік па атрыманых сярэдніх лініях (рыс. 41, Б).
- З атрыманых чатырох частак чатырохвугольніка складзіце паралелаграм (рыс. 41, В).
- Дакажыце, што з аналагічных частак любога выпуклага чатырохвугольніка заўсёды можна скласці паралелаграм.



Рыс. 41



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем

1. Азначэнне многавугольніка, выпуклага многавугольніка, дыяганалі многавугольніка.
2. Азначэнне паралелаграма, вышыні паралелаграма.
3. Уласцівасці паралелаграма.
4. Прыметы паралелаграма.

Умеем

1. Даказваць тэарэму аб суме вуглоў n -вугольніка.
2. Даказваць тэарэмы аб уласцівасцях і прыметах паралелаграма.


§ 4. Прамавугольнік

Азначэнне. Прамавугольнікам называецца паралелаграм, у якога ўсе вуглы прамыя.

Заўважым, што калі ў некаторага паралелаграма адзін вугал прамы, то і астатнія тры вуглы будуць прамымі, паколькі сума суседніх вуглоў паралелаграма роўна 180° . Такім чынам, *паралелаграм, у якога ёсць прамы вугал, з'яўляецца прамавугольнікам.*

Паколькі прамавугольнік — прыватны выпадак паралелаграма, то ён валодае ўсімі ўласцівасцямі паралелаграма. Аднак у прамавугольніка ёсць і адметная ўласцівасць. Сфармулюем гэту ўласцівасць у выглядзе тэарэмы.

Тэарэма (уласцівасць дыяганалей прамавугольніка).
Дыяганалі прамавугольніка роўныя.



Рыс. 42

Дадзена: $ABCD$ — прамавугольнік (рыс. 42).


Даказаць: $AC = BD$.

Доказ. Прамавугольныя трохвугольнікі ABD і DCA роўныя па двух катэтах: катэты AB і CD роўныя як процілеглыя стораны паралелаграма, катэт AD — агульны. Адсюль $AC = BD$.

Тэарэма даказана.

Тэарэма (прымета прамавугольніка).

Калі ў паралелаграма дыяганалі роўныя, то гэта прамавугольнік.



Рыс. 43

Дадзена: $ABCD$ — паралелаграм, $AC = BD$ (рыс. 43).
Даказаць: $ABCD$ — прамавугольнік.

Доказ. Трохвугольнікі ABD і DCA роўныя па трох старанах: $AB = CD$ па ўласцівасці паралелаграма, $AC = BD$ па ўмове, старана AD — агульная. Адсюль $\angle BAD = \angle CDA$. Паколькі сума суседніх вуглоў паралелаграма роўна 180° , то $\angle BAD = \angle CDA = 90^\circ$, $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$. У паралелаграма $ABCD$ усе вуглы прамыя, таму ён — прамавугольнік.

Тэарэма даказана.


Заўвага. Прамавугольнікі, у прыватнасці, роўныя, калі роўныя іх адпаведныя староны, паколькі ў гэтым выпадку прамавугольнікі можна сумясціць накладаннем.

А цяпер выканайце **Тэст 1**, **Тэст 2** і **Тэст 3**.

Тэст 1

Калі $ABCD$ — прамавугольнік і $AO + BO + CO = 24$ см, то $BD = \dots$


- а) 12 см; в) 32 см;
б) 16 см; г) 8 см.



Тэст 2

Калі $ABCD$ — прамавугольнік і $AC = BD$, то $\alpha = \dots$

- а) 90° ; в) 60° ;
б) 100° ; г) 180° .



Тэст 3


Ці правільнае сцверджанне: «Калі ў чатырохвугольніка дыяганалі роўныя, то гэта прамавугольнік»? Калі ваш адказ «не», то прывядзіце контрпрыклад.

Гімнастыка розуму


1. У прамавугольніку правялі два адрэзкі, перпендыкулярныя да яго старон (рыс. 44). Якую максімальную колькасць прамавугольнікаў можна налічыць на рысунку?

2. У прамавугольніку $ABCD$ правялі два адрэзкі (рыс. 45), паралельныя яго старанам. Па даных на рысунку знайдзіце перыметр прамавугольніка $ABCD$.


3. З чатырох роўных прамавугольнікаў з перыметрам 24 см кожны склалі квадрат $ABCD$ (рыс. 46). Знайдзіце перыметр квадрата $ABCD$.



Рыс. 44



Рыс. 45




Рыс. 46



Заданні да § 4

РАШАЕМ РАЗАМ ключавыя задачы

Задача 1. Даказаць, што калі ў чатырхвугольніка ўсе вуглы прамыя, то ён з'яўляецца прамавугольнікам.




Рыс. 47

Доказ. Няхай у чатырхвугольніка $ABCD$ $\angle A = \angle B = \angle D = \angle C = 90^\circ$ (рыс. 47). Паколькі $\angle A + \angle B = 180^\circ$ і $\angle A + \angle D = 180^\circ$, то $BC \parallel AD$ і $AB \parallel CD$ па прымеце паралельнасці прамых. Тады $ABCD$ — паралелаграм па азначэнні. А паралелаграм, у якога ўсе вуглы прамыя, — гэта прамавугольнік.

Заўвага. Такім чынам, многавугольнік з'яўляецца прамавугольнікам, калі гэта:

- 1) паралелаграм, у якога ўсе вуглы прамыя;
- 2) паралелаграм, у якога ёсць прамы вугал;
- 3) чатырхвугольнік, у якога ўсе вуглы прамыя;
- 4) паралелаграм, у якога дыяганалі роўныя.

Задача 2. Даказаць тэарэму: «Медыяна прамавугольнага трохвугольніка, праведзеная да гіпатэнузы, роўна палавіне гіпатэнузы».




Рыс. 48

Доказ. Няхай CM — медыяна трохвугольніка ACB , дзе $\angle C = 90^\circ$ (рыс. 48). Прадоўжым медыяну CM за пункт M на яе даўжыню. Атрымаем $CM = \frac{1}{2}CD$. Паколькі ў чатырхвугольніка $CADB$ дыяганалі перасякаюцца дзеляцца папалам, то гэта паралелаграм па прымеце паралелаграма. Паралелаграм,

у якога ёсць прамы вугал, з'яўляецца прамавугольным. Таму $CADB$ — прамавугольнік. Паколькі дыяганалі прамавугольніка роўныя, то $CD = AB$ і $CM = \frac{1}{2}AB$. Што і трэба было даказаць.

Дакажыце аналагічным спосабам адваротную тэарэму: «Калі ў трохвугольніку медыяна роўна палавіне стараны, да якой яна праведзена, то трохвугольнік прамавугольны».

Задача 3. Даказаць, што адрэзак, які злучае сярэдзіны процілеглых старон прамавугольніка, разбівае гэты прамавугольнік на два роўныя прамавугольнікі.




Рыс. 49

Доказ. Няхай $ABCD$ — прамавугольнік, M і K — сярэдзіны старон AB і CD (рыс. 49). Адрэзкі MB і CK роўныя як палавіны роўных старон AB і CD і паралельныя, паколькі $AB \parallel CD$. Таму чатырохвугольнік $MBCK$ з'яўляецца паралелаграмам па прымеце паралелаграма. А паколькі $\angle B = 90^\circ$, то $MBCK$ — прамавугольнік. Аналагічна даказваем, што $AMKD$ — прамавугольнік. Паколькі ў гэтых прамавугольнікаў стараны роўныя, то яны роўныя паміж сабой.

Вынік.

Калі прамавугольнік $ABCD$ мысленна перагнуць па прамой MK , то з-за таго, што $AB \perp MK$, $CD \perp MK$, $MB = MA$, $KC = KD$, пункт B супадзе з пунктам A , пункт C — з пунктам D , прамавугольнік $MBCK$ супадзе з прамавугольнікам $AMKD$. Прамая MK будзе воссю сіметрыі прамавугольніка $ABCD$ (падрабязна сіметрыя будзе разгледжана ў § 12).

Такім чынам, у прамавугольніка ёсць цэнтр сіметрыі, як у любога паралелаграма (ён знаходзіцца ў пункце перасячэння дыяганалей), а таксама дзве восі сіметрыі, якія праходзяць праз сярэдзіны яго процілеглых старон (рыс. 50).




Рыс. 50




РАШАЕМ САМАСТОЙНА

52. Дадзены прамавугольнік $ABCD$, O — пункт перасячэння яго дыяганалей. Знайдзіце даўжыню адрэзка BO , калі $AC = 8$ см.
53. $ABCD$ — прамавугольнік, яго дыяганалі перасякаюцца ў пункце O . Знайдзіце перыметр трохвугольніка AOD , калі $BC = 10$ см, $BD = 24$ см.

54. Знайдзіце перыметр прамавугольніка $ABCD$, калі перыметр трохвугольніка ABD роўны 30 см і $AC = 12$ см.
55. На рысунку 51 паказаны паралелаграм $ABCD$, $\angle ABC = 90^\circ$, $OD = 6$ см. Знайдзіце даўжыню дыяганалі AC .
56. Па даных на рысунку 52 знайдзіце перыметр прамавугольніка $ABCD$.




Рыс. 51




Рыс. 52


57. Дакажыце наступныя прыметы прамавугольніка.
- Калі ў чатырхвугольніка тры вуглы прамыя, то гэта прамавугольнік.
 - Калі ў чатырхвугольніка ўсе вуглы роўныя, то гэта прамавугольнік.
58. Дадзены прамавугольнік $ABCD$ (рыс. 53), $BH \perp AC$, $\angle 1 = 28^\circ$. Знайдзіце $\angle 2$.
59. У паралелаграма $ABCD$ $AC = BD$, $\angle ACB = 32^\circ$ (рыс. 54). Знайдзіце вуглы 1, 2 і 3 і ў адказе запішыце іх суму.
60. Дадзены прамавугольнік $ABCD$ (рыс. 55), $AB = 8$ см, рознасць перыметра трохвугольніка BOC і перыметра трохвугольніка COD роўна 4 см. Знайдзіце перыметр прамавугольніка $ABCD$.



Рыс. 53



Рыс. 54



Рыс. 55

61. У прамавугольніку $ABCD$ $AC = 12$ см, $\angle ADB = 15^\circ$. Знайдзіце адлегласць ад вяршыні A да прамой BD .
62. Дакажыце, што канцы двух дыяметраў акружнасці з'яўляюцца вяршынямі прамавугольніка.
63. Сярэдзінны перпендыкуляр да дыяганалі прамавугольніка дзеліць старану прамавугольніка ў адносіне 2 : 1. Знайдзіце вуглы, якія дыяганаль прамавугольніка ўтварае з яго старанамі.

64. На рисунку 56 $ME = EP$, $NE = EK$, $\angle NPM = \angle MKN$. Знайдзіце $\angle MNP$.

65. Прамавугольнік разбілі прамымі, паралельнымі яго старанам, на чатыры прамавугольнікі (рыс. 57).

а) Ведаючы перыметры трох прамавугольнікаў: $P_1 = 8$ см, $P_2 = 14$ см, $P_3 = 24$ см, знайдзіце перыметр P_4 чацвёртага прамавугольніка.

б) Дакажыце, што пры любых значэннях P_1, P_2, P_3, P_4 правільная роўнасць $P_{ABCD} = P_1 + P_3 = P_2 + P_4$.




Рис. 56




Рис. 57

66. У паралелаграме $ABCD$ ($AD \neq AB$) правялі бісектрысы яго вуглоў. Якую фігуру ўтвараюць чатыры пабудаваныя бісектрысы? Дакажыце вашу гіпотэзу.

67. Складзіце алгарытм пабудовы пры дапамозе цыркуля і лінейкі прамавугольніка па наступных элементах:

- па двюх суседніх старанам a і b ;
- па старане a і дыяганалі d ;
- па дыяганалі d і вугле паміж дыяганалямі.

68. На каардынатнай плоскасці пакажыце відарыс чатырохвугольніка $MNPK$, дзе $M(-1; -2)$, $N(-3; 4)$, $P(6; 7)$, $K(8; 1)$. Дакажыце, што $MNPK$:

- паралелаграм;
- прамавугольнік.

69. Абыякаявая кошка сядзіць на сярэдзіне драбін (рыс. 58). Драбіны пачынаюць падаць, слізгаючы канцамі па падлозе і сцяне. Па якой траекторыі будзе рухацца кошка:

- а), б), в) або г)?




Рис. 58

Мадэляванне


Бацька і сын хочуць замяніць аконную раму, якая мае памеры $1 \times 1,2$ м, у доме ветэрана вайны. У іх ёсць дошкі даўжынёй 2 м 20 см, шырынёй 12 см і таўшчынёй 2 см кожная.

1. Складзіце план вырабу такой рамы.
2. Як праверыць, ці мае вырабленая па вашым плане рама форму прамавугольніка, пры дапамозе:


- а) вугольніка;
- б) рулеткі?

3. Падлічыце, колькі пагонных метраў дошкі спатрэбіцца для вырабу дзвюх такіх рам.

Высветліце, на якім прадпрыемстве ў Беларусі вырабляюць рулеткі.

**§ 5. Ромб**

Азначэнне. Ромбам называецца паралелаграм, у якога ўсе стораны роўныя.




Рыс. 59

На рысунку 59 паказаны ромб $ABCD$. У яго $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$ і $AB = BC = CD = AD$. Як прыватны выпадак паралелаграма ромб валодае ўсімі ўласцівасцямі паралелаграма. Акрамя гэтага, у яго ёсць адметныя ўласцівасці. Сфармулюем іх у выглядзе тэарэмы.

Тэарэма (уласцівасць дыяганалей ромба).

Дыяганалі ромба ўзаемна перпендыкулярныя і ляжаць на бісектрысах яго вуглоў.




Рыс. 60

Дадзена: $ABCD$ — ромб (рыс. 60).

Даказаць: $BD \perp AC$; BD — бісектрыса вугла ABC .

Доказ. Паколькі ў ромба ўсе стораны роўныя, то $AB = BC$ і трохвугольнік ABC — раўнабедраны. Дыяганалі любога паралелаграма пунктам перасячэння дзяляцца папалам. Таму $AO = OC$ і BO — медыяна трохвугольніка ABC . А медыяна раўнабедранага трохвугольніка, праведзеная да асновы, з'яўляецца



Рыс. 61

вышыняй і бісектрысай. Адсюль $BD \perp AC$ і BD — бісектрыса вугла ABC .

Тэарэма даказана.

Для ромба таксама справядлівая ўласцівасць: **«Вышыні ромба, праведзеныя да суседніх старон, роўныя паміж сабой».**

Доказ вынікае з роўнасці прамавугольных трохвугольнікаў ABH і CBK (рыс. 61) па гіпатэнузе ($AB = BC$) і вострым вугле ($\angle A = \angle C$).

Сфармулюйце і дакажыце сцверджанне, адваротнае дадзенаму.


Тэарэма (прыметы ромба).

Калі дыяганалі паралелаграма перпендыкулярныя, то гэта ромб.

Калі адна з дыяганалей паралелаграма ляжыць на бісектрысе яго вугла, то гэта ромб.

Дадзена: $ABCD$ — паралелаграм, $AC \perp BD$ (рыс. 62, а) або прамень AC — бісектрыса вугла BAD (рыс. 62, б).

Даказаць: $ABCD$ — ромб.



Рыс. 62

Доказ. Разгледзім трохвугольнік ABD . Паколькі дыяганалі любога паралелаграма пункта перасячэння дзеляцца папалам, то $BO = OD$. Адсюль вынікае, што адрэзак AO — медыяна трохвугольніка ABD . Калі $AC \perp BD$, то ў трохвугольніку ABD медыяна AO з'яўляецца вышыняй. Калі AC — бісектрыса вугла BAD , то ў трохвугольніку ABD медыяна AO з'яўляецца бісектрысай. У абодвух выпадках вынікае, што трохвугольнік ABD — раўнабедраны па прымеце раўнабедранага трохвугольніка. Значыць, $AB = AD$. Тады ў паралелаграма $ABCD$ усе стораны роўныя. Такім чынам, ён — ромб.

Тэарэма даказана.


Заўвага. Калі перагнуць ромб па дыяганалі AC , то вяршыня B сумесціцца з вяршыняй D ($BO \perp AC$, $BO = OD$), а, значыць, трохвугольнік ABC сумесціцца з трохвугольнікам ADC . Ромб мае дзве восі сіметрыі, якія змяшчаюць яго дыяганалі.

А цяпер выканайце Тэст 1 і Тэст 2.

Тэст 1

$ABCD$ — ромб. Знайдзіце суму вуглоў 1, 2, 3, 4 і 5.

а) 180° ; б) 242° ; в) 360° ; г) 140° .



Тэст 2

1. Ці з'яўляецца любы ромб паралелаграмам?
2. Ці з'яўляецца любы паралелаграм ромбам?
3. Якія ўмовы павінен задавальняць паралелаграм, каб быць ромбам? Пералічыце ўсе вядомыя вам наборы ўмоў.



Пры дапамозе Інтэрнэту:


- а) высветліце гісторыю паходжання слова «ромб»;
- б) знайдзіце, дзе ў тэхніцы выкарыстоўваюць паралелаграмы.



Заданні да § 5

РАШАЕМ РАЗАМ ключавыя задачы

Задача 1. Знайсці перыметр чатырхвугольніка $ABCD$ (рыс. 63), у якога $AO = OC$, $BO = OD$, $\angle 1 = 35^\circ$, $\angle 2 = 55^\circ$, $CD = 6$ см.




Рыс. 63

Рашэнне. Паколькі дыяганалі чатырхвугольніка $ABCD$ пунктам O дзеляцца папалам, то гэта — паралелаграм (па прымеце паралелаграма). Тады $AD \parallel BC$ і $\angle ADB = \angle 2 = 55^\circ$ (як накрыжлеглыя вуглы пры $AD \parallel BC$ і сякучай BD). У трохвугольніку AOD $\angle AOD = 180^\circ - (\angle 1 + \angle ADO) = 180^\circ - (35^\circ + 55^\circ) = 90^\circ$. Значыць, $AC \perp BD$. Паколькі дыяганалі паралелаграма $ABCD$ перпендыкулярныя, то гэта ромб (па прымеце ромба). Паколькі ў ромбе ўсе стораны роўныя, то шуканы перыметр $P_{ABCD} = 4 \cdot CD = 4 \cdot 6 = 24$ (см).

Адказ: 24 см.

Задача 2. Дадзены паралелаграм $ABCD$ з перыметрам, роўным 128 см, $\angle D = 150^\circ$, $\angle ACD = \angle ACB$. Знайсці адлегласць ад пункта A да прамой BC .



Рыс. 64

Рашэнне.

1) Правядзём $AK \perp BC$. Даўжыня перпендыкуляра AK — шуканая адлегласць (рыс. 64).

2) Паколькі $\angle ACD = \angle ACB$, то CA — бісектрыса вугла BCD і таму паралелаграм $ABCD$ — ромб (па прымеце ромба).

3) $\angle ABC = \angle D = 150^\circ$ (у паралелаграма процілеглыя вуглы роўныя).

4) У прававугольным трохвугольніку AKB $\angle ABK = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ (па ўласцівасці сумежных вуглоў).

5) $AB = 128 : 4 = 32$ (см) (у ромба ўсе стораны роўныя).

6) $AK = \frac{1}{2} AB = \frac{32}{2} = 16$ (см) (катэт, які ляжыць насупраць вугла ў 30° , роўны палавіне гіпатэнузы).

Адказ: 16 см.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА




70. Выкарыстаўшы транспарцір, пабудуйце роўнастаронні трохвугольнік. Дабудуйце яго да ромба. Правядзіце другую дыяганаль гэтага ромба. Пераканайцеся, што дыяганалі ромба перпендыкулярныя. Знайдзіце велічыню вугла, утворанага большай дыяганаллю ромба і яго стараной.

71. Па даных на рысунках 65, а)–в) рашыце наступныя задачы:

а) Знайдзіце перыметр ромба $ABCD$ (рыс. 65, а), калі $AB + BC + AD = 36$ см.

б) $ABCD$ — ромб, $\angle ACB = 55^\circ$ (рыс. 65, б). Знайдзіце $\angle ACD$ і $\angle ABC$.

в) Знайдзіце дыяганаль BD ромба $ABCD$ (рыс. 65, в) з перыметрам 64 см, калі $\angle A = 60^\circ$.




Рыс. 65


72. Дадзены ромб $ABCD$, $\angle DBC = 64^\circ$. Знайдзіце:

а) $\angle ABC$; б) $\angle CDB$; в) $\angle BAD$; г) $\angle ACD$.


73. На рысунку 66 $ABCD$ — ромб з перыметрам 80 см, $AC = 24$ см, $BD = 32$ см. Знайдзіце:
- перыметр трохвугольніка AOB ;
 - перыметр трохвугольніка BCD ;
 - перыметр трохвугольніка ABC .
74. $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 67), $AB = BC$, $OM \perp DC$, $\angle COM = 58^\circ$. Знайдзіце $\angle ABD$.
75. $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 68), $\angle BAC = \angle DAC = 15^\circ$. Адлегласць ад пункта C да прамой AD роўна 12 см. Знайдзіце перыметр паралелаграма $ABCD$.



Рыс. 66



Рыс. 67



Рыс. 68

76. Адзін з вуглоў ромба роўны 120° , меншая дыяганаль роўна 8 см. Знайдзіце перыметр ромба.
77. BK і BM — вышыні ромба. Знайдзіце вуглы трохвугольніка KBM , калі:
- вышыня BK у 2 разы меншая за старану AB ;
 - вышыня BM дзеліць старану CD папалам.
78. Дакажыце, што калі ў чатырхвугольніка ўсе стораны роўныя, то гэта — ромб.
79. Складзіце алгарытм пабудовы ромба пры дапамозе цыркуля і лінейкі:
- па двох дыяганалях d_1 і d_2 ;
 - па адрэзку m , роўнаму перыметру ромба, і вострым вугле α ромба.
80. Пры дапамозе двухбаковай лінейкі (звычайнай лінейкі з паралельнымі краямі) падзяліце дадзены вугал α папалам. Абгрунтуйце пабудову.
81. На каардынатнай плоскасці пакажыце відарыс чатырхвугольніка $ABCD$, у якога $A(-2; 2)$, $B(4; 4)$, $C(2; -2)$, $D(-4; -4)$. Дакажыце, што $ABCD$ — ромб.


Гімнастыка розуму

З шасці роўных ромбаў (рыс. 69, а) склалі многавугольнік (рыс. 69, б).

1. Колькі ўсяго ромбаў можна налічыць на рысунку 69, б)?

2. Калі перыметр аднаго маленькага ромба роўны 48 см, то чаму роўны перыметр складзенага многавугольніка?

Высветліце, што азначае ромб у арнаменце беларускага сцяга.



Рыс. 69


§ 6. Квадрат

Азначэнне. **Квадратам** называецца прамавугольнік, у якога ўсе стораны роўныя.


На рысунку 70, а) паказаны квадрат $ABCD$. Паколькі любы прамавугольнік — гэта паралелаграм, то квадрат з'яўляецца паралелаграмам з роўнымі старанамі, у якога ўсе вуглы прамыя. Таму *квадрат валодае ўсімі ўласцівасцямі прамавугольніка і ромба*. У прыватнасці, дыяганалі квадрата роўныя, узаемна перпендыкулярныя і ляжаць на бісектрысах яго вуглоў. Пункт перасячэння дыяганалей — *цэнтр квадрата*.

Дыяганаль квадрата дзеліць яго на 2 роўныя раўнабедраныя прамавугольныя трохвугольнікі (рыс. 70, б). А дзве дыяганалі дзеляць квадрат на 4 роўныя раўнабедраныя прамавугольныя трохвугольнікі (рыс. 70, в).


У квадрата, як у любога паралелаграма, ёсць адзін цэнтр сіметрыі (у пункце перасячэння дыяганалей) і чатыры восі сіметрыі (дзве з іх



Рыс. 70



Рыс. 71



Рыс. 72

змяшчаюць дыяганалі, дзве праходзяць праз сярэдзіны процілеглых старон) (рыс. 71).

Для квадрата можна сфармуляваць прыметы квадрата. Напрыклад, «Калі ў ромба ёсць прамы вугал, то гэта квадрат», «Калі ў паралелаграма дыяганалі роўныя і перпендыкулярныя, то гэта квадрат». Дакажам наступную прымету квадрата: **«Калі ў чатырхвугольніка дыяганалі роўныя, перпендыкулярныя і пунктам перасячэння дзеляцца папалам, то гэта квадрат».**

Доказ. З таго, што дыяганалі дадзенага чатырхвугольніка пунктам перасячэння дзеляцца папалам (рыс. 72), вынікае, што ён — паралелаграм (па прымеце паралелаграма). З таго, што ў гэтага паралелаграма дыяганалі роўныя, вынікае, што гэта прамавугольнік (па прымеце прамавугольніка). А з таго, што дыяганалі паралелаграма перпендыкулярныя, вынікае, што гэта ромб (па прымеце ромба). А паколькі ў ромба стораны роўныя, то дадзены чатырхвугольнік з'яўляецца прамавугольнікам з роўнымі старанамі, г. зн. квадратам (па азначэнні квадрата).

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.


Тэст 1

Якая з паказаных на рысунку фігур не з'яўляецца квадратам?


а) 1); б) 2); в) 3); г) усе з'яўляюцца.

Дакажыце ваша сцверджанне.


1)



2)



3)



Тэст 2

1. Ці з'яўляецца квадрат ромбам? Аргументуйце ваш адказ.

2. Ці можа ромб быць прамавугольнікам? Калі можа, то пры якой умове?




Заданні да § 6

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы


Задача 1. На рысунку 73 $ABCD$ — квадрат, AKD — роўнастаронні трохвугольнік. Знайсці $\angle BMC$.



Рыс. 73

Рашэнне. У роўнастаронняга трохвугольніка ўсе вуглы роўны па 60° , таму $\angle ADK = 60^\circ$. Паколькі $\angle ADC = 90^\circ$, то $\angle KDC = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Паколькі $KD = AD$ і $AD = CD$, то $KD = CD$. Значыць, трохвугольнік KDC — раўнабедраны з асновай KC . Вуглы пры аснове раўнабедранага трохвугольніка роўныя, таму $\angle KCD = \angle CKD = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ$. Тады $\angle BMC = \angle DCM$ як накрыжлеглыя вуглы пры $AB \parallel CD$ і сякучай MC , $\angle BMC = 75^\circ$.
Адказ: 75° .

Задача 2. На старанах квадрата $ABCD$ адзначаны пункты N, P, K, M так, што $AN = BP = CK = DM$ (рыс. 74). Даказаць, што $NK \perp PM$ і $NK = PM$.




Рыс. 74

Доказ. Паколькі стораны квадрата роўныя і па ўмове $AN = BP = CK = DM$, то $NB = PC = KD = AM$. Тады прамавугольныя трохвугольнікі MAN , NBP , PCK і KDM роўныя па двух катэтах. Значыць, $MN = NP = PK = KM$. Паколькі ў чатырохвугольніка $MNPK$ стораны роўныя, то гэта ромб (задача 78). У прамавугольнага трохвугольніка сума вострых вуглоў роўна 90° . Таму $\angle ANM + \angle AMN = 90^\circ$. Але $\angle KMD = \angle ANM$, адкуль $\angle KMD + \angle AMN = 90^\circ$ і $\angle NMK = 90^\circ$. Паколькі ромб з прамым вуглом з'яўляецца квадратам, то $MNPK$ — квадрат. Мы ведаем, што ў квадрата дыяганалі роўныя і ўзаемна перпендыкулярныя. Значыць, $NK \perp PM$ і $NK = PM$. Што і трэба было даказаць.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

82. На рысунку 75 $ABCD$ — квадрат. Знайдзіце суму вуглоў 1, 2 і 3.



Рыс. 75




Рис. 76




Рис. 77




Рис. 78

83. На рысунку 76 $ABCD$ — квадрат, яго перыметр роўны 36 см. Знайдзіце суму перыметраў прамавугольнаў $ABKL$ і $LKCD$, калі $BK = 3,5$ см.
84. На рысунку 77 паказаны квадраты $ABCD$ і $AKMN$. Перыметр квадрата $ABCD$ роўны 72 см, $AK = \frac{1}{2}KB$. Знайдзіце перыметр многавугольніка $KBCDNM$.
85. На рысунку 78 $ABCD$ — квадрат, яго старана роўна 12 см. Знайдзіце перыметр прамавугольніка $AKMN$.
86. Дакажыце, што калі ў акружнасці правесці два ўзаемна перпендыкулярныя дыяметры, то канцы гэтых дыяметраў будуць вяршынямі квадрата.
87. Перыметр квадрата роўны 48 см. Знайдзіце адлегласць ад цэнтры квадрата да яго старон.
88. Дакажыце, што калі квадрат $ABCD$ з паперы скласці па дыяганалі AC , то вяршыні B і D супадуць.
89. У раўнабедраны прамавугольны трохвугольнік змешчаны квадрат так, што дзве яго вяршыні знаходзяцца на гіпатэнузе, а дзве іншыя на катэтах (рыс. 79). Знайдзіце гіпатэнузу трохвугольніка, калі перыметр квадрата роўны 112 см.
90. Два адрэзкі MK і PE з канцамі на процілеглых старонах квадрата $ABCD$ узаемна перпендыкулярныя (рыс. 80). Дакажыце, што $MK = PE$.
91. Дакажыце, што калі ў чатырохвугольніка ўсе староны і ўсе вуглы роўныя, то гэта квадрат.




Рис. 79





Рис. 80

92. Складзіце алгарытм пабудовы пры дапамозе цыркуля і лінейкі квадрата па яго дыяганалі d .
93. На старанах паралелаграма пабудаваны квадраты (старана кожнага квадрата роўна адпаведнай старане паралелаграма). Дакажыце, што цэнтры пабудаваных квадратаў з'яўляюцца вяршынямі квадрата.
94. На старане AD квадрата $ABCD$ адзначаны пункт K , а на старане CD адзначаны пункт M так, што $\angle AKB = \angle DKM = 60^\circ$. Дакажыце, што $\angle MBK = 45^\circ$.

Мадэляванне

Часам мноства якіхсьці элементаў (лікаў, фігур, ...) паказваюць у выглядзе авалаў (кругоў Эйлера). На рысунку 81 паказаны суадносіны паміж мноствамі паралелаграмаў, прамавугольнікаў, ромбаў. Мноства якіх фігур знаходзіцца ў вобласці, абазначанай пыталнікам? Аргументуйце ваш адказ.



Рыс. 81



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем

1. Азначэнне прамавугольніка, ромба, квадрата.
2. Уласцівасць дыяганалей прамавугольніка.
3. Прымету прамавугольніка.
4. Уласцівасць дыяганалей ромба.
5. Прыметы ромба.
6. Уласцівасці і прыметы квадрата.

Умеем




1. Даказваць тэарэму аб уласцівасці дыяганалей прамавугольніка і прымету прамавугольніка.
2. Даказваць тэарэму аб уласцівасці дыяганалей ромба і прымету ромба.

Рэальная геаметрыя



Для ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе «Упрыгожым Беларусь кветкамі» Маша, Алеся і Насця вырашылі зрабіць квадратную клумбу на школьным двары. Маша прапануе нацягнуць на чатырох калках па перыметры клумбы чатыры кавалкі вяроўкі аднолькавай даўжыні (рыс. 82, а). Алеся прапануе нацягнуць на чатырох калках паралельна два кавалкі вяроўкі аднолькавай даўжыні, адлегласць паміж якімі будзе роўна даўжыні нацягнутых кавалкаў (рыс. 82, б). Насця прапануе ўзяць два кавалкі вяроўкі аднолькавай даўжыні, адзначыць вузельчыкам іх сярэдзіны і нацягнуць вяроўкі так, каб яны перасякаліся ў сярэдзінах і былі перпендыкулярнымі (рыс. 82, в). У якой з дзяўчынак абавязкова атрымаецца квадрат з вяршынямі ў месцах размяшчэння калкоў? Растлумачце ваш адказ.




Клумбы якой формы ёсць на двары вашай школы?



Рыс. 82

Геаметрыя 3D

З паняццем *прызмы* мы пазнаёміліся ў 7-м класе. У прызмы дзве грані (*асновы*) — гэта роўныя многавугольнікі, якія ляжаць у паралельных плоскасцях, а астатнія грані (*бакавыя*) — паралелаграмы. Калі прызма прамая, то бакавыя грані — прамавугольнікі. На рысунках 83, а)–в) паказаны трохвугольная, чатырохвугольная, шасцівугольная прызмы.



Рыс. 83

Адрэзак, які злучае адпаведныя вяршыні верхняй і ніжняй асноў, называецца *бакавым кантам*. Паколькі бакавыя грані прызмы — паралелаграмы, а ў паралелаграма процілеглыя стораны роўныя, то ўсе бакавыя канты прызмы роўныя паміж сабой.

Заданні

1. Кількі ў шасціхвугольнай призмы: а) граней; б) кантаў (уключаючы бакавыя канты і стораны асноў)?

Паверхня любой призмы складаецца з дзвюх асноў і бакавой паверхні, якая складаецца з бакавых граней. На чарцяжы нябачныя канты паказваюць штрыхавымі лініямі. У троххвугольнай і чатыроххвугольнай паказаных на рысунках 83, а), б) прызм нябачны адна старана асновы і адна («задняя») грань.

2. На рысунку 84 паказана прмая троххвугольная прызма і яе разгортка. З якім кантам супадзе кант ED , калі разгортку скласці ў прызму?




Рис. 84

Призма, у якой асновы з'яўляюцца паралелаграмамі, называецца *паралелепіедам* (рыс. 85, а), яго бакавыя грані — паралелаграмы. Працілеглыя грані любога паралелепіпеда роўныя паміж сабой.

Калі бакавыя грані паралелепіпеда — прамавугольнікі, гэта *прамы паралелепіпед*. Яго бакавыя канты перпендыкулярны да асноў (рыс. 85, б).

Калі ў аснове прамога паралелепіпеда ляжыць прамавугольнік, то гэта *прамавугольны паралелепіпед*. Усе яго грані — прамавугольнікі (рыс. 85, в).

Калі ў прамавугольнага паралелепіпеда ўсе канты роўныя, то гэта *куб*. Усе яго грані — роўныя квадраты (рыс. 85, г).

ПАРАЛЕЛЕПІПЕДЫ




Рис. 85

Любы паралелаграм (у тым ліку прамавугольнік і квадрат), размешчаны ў прасторы, на чарцяжы паказваецца паралелаграмам. Пакажыце відарыс прамавугольнага паралелепіпеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, выкарыстаўшы схему на рысунку 86.




Рис. 86

3. Тры якіясьці канты паралелепіпеда роўны 3 см, 5 см, 8 см. Знайдзіце суму даўжынь усіх кантаў дадзенага паралелепіпеда.

§ 7. Тэарэма Фалеса

Тэарэма Фалеса. Калі на адной старане вугла адкласці роўныя адрэзкі і праз іх канцы правесці паралельныя прамыя, якія перасякаюць другую старану вугла, то на другой старане вугла адкладуцца роўныя адрэзкі.




Рис. 87

Дадазена: $AB = BC$, $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$ (рыс. 87).

Даказаць: $A_1B_1 = B_1C_1$.

Доказ. Правядзём $AK \parallel A_1C_1$, $BM \parallel A_1C_1$. Паколькі дзве прамыя, паралельныя трэцяй, паралельныя паміж сабой, то $AK \parallel BM$. Трохвугольнікі ABK і BCM роўныя па 2-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў ($AB = BC$ па ўмове, $\angle BAK = \angle CBM$ як адпаведныя вуглы пры паралельных прамых AK


і BM і сякучай AC , $\angle ABK = \angle BCM$ як адпаведныя вуглы пры паралельных прамых BB_1 і CC_1 і сякучай AC). З роўнасці трохвугольнікаў вынікае, што $AK = BM$. Паколькі чатырохвугольнікі AA_1B_1K і BB_1C_1M — паралелаграмы (іх процілеглыя стораны паралельныя), то $A_1B_1 = AK$, $B_1C_1 = BM$ (як процілеглыя стораны паралелаграма). Значыць, $A_1B_1 = B_1C_1$.

Тэарэма даказана.

Заўвагі.

1. Адкладзеных роўных адрэзкаў можа быць два, тры і больш.
2. Тэарэма Фалеса справядлівая не толькі для старон вугла, але і для адвольных прамых.

Тэарэма, адваротная тэарэме Фалеса, справядлівая толькі для адрэзкаў, адкладзеных ад вяршыні вугла, і гучыць так: «Калі на старанах вугла ад яго вяршыні адкладзі роўныя адрэзкі ($AB = BC$, $AB_1 = B_1C_1$), то прамыя, што праходзяць праз іх канцы, будуць паралельнымі ($BB_1 \parallel CC_1$)».



Рыс. 88

Дакажыце гэту тэарэму самастойна, выкарыстаўшы рысунак 88, а) і метады адваротнага.


Патрабаванне адваротнай тэарэмы Фалеса аб тым, каб роўныя адрэзкі былі адкладзены ад вяршыні вугла, абавязковае. Інакш сцверджанне аб паралельнасці прамых будзе няправільным (рыс. 88, б).

Фалес — філосаф і матэматык, які жыў у Старажытнай Грэцыі ў г. Мілеце. Ён сфармуляваў і даказаў многія з тэарэм, якія ў наш час вывучаюць у школе. Фалес Мілецкі (VI ст. да н. э.) быў першым у спісе сямі мудрацоў таго часу.

Менавіта Фалес выказаў патрабаванне даказаць тэарэмы.



Пры дапамозе **Інтэрнэту** высветліце, чым яшчэ знакаміты Фалес. Вызначыце пры дапамозе Вікіпедыі, хто быў старэйшы — Эўклід або Фалес.




Заданні да § 7

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Пункт K — сярэдзіна стараны AC трохвугольніка ABC , $MBNK$ — паралелаграм. Знайсці перыметр трохвугольніка ABC , калі перыметр паралелаграма роўны 34 см, старана $AC = 16$ см (рыс. 89).




Рыс. 89

Рашэнне. У паралелаграма процілеглыя староны паралельныя. Таму $KN \parallel AB$ і $KM \parallel BC$. Паколькі $KN \parallel AB$ і $AK = KC$, то па тэарэме Фалеса $BN = NC$. Адсюль $BC = 2BN$. Аналагічна, паколькі $KM \parallel CB$ і $AK = KC$, то $AM = MB$, $AB = 2MB$. $P_{MBNK} = 2MB + 2BN = 34$ см, адкуль $AB + BC = 34$ см. $P_{ABC} = AB + BC + AC = 34 + 16 = 50$ (см).

Адказ: 50 см.

Задача 2. Пры дапамозе цыркуля і лінейкі падзяліць дадзены адрэзак на роўныя часткі.



Рыс. 90


Рашэнне. Няхай дадзены адрэзак AB (рыс. 90). Правядзём адвольны прамень AC , пры дапамозе цыркуля адкладзём на ім тры адвольныя, але роўныя адрэзкі: $AC_1 = C_1C_2 = C_2C_3$. Правядзём адрэзак C_3B . Праз пункты C_2 і C_1 правядзём прамыя, паралельныя прамой C_3B (успомніце, як вы гэта рабілі ў 7-м класе). Па тэарэме Фалеса $AA_1 = A_1A_2 = A_2B$.

Заўвага. Дадзены спосаб з'яўляецца алгарытмам дзялення адрэзка на n роўных частак.




РАШАЕМ САМАСТОЙНА


95. На рысунку 91 $BC = 9$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AC .
96. На рысунку 92 $a \parallel b \parallel c$. Па дадзеных даўжынях адрэзкаў знайдзіце велічыню $x + y$.
97. На рысунку 93 $ME = 32$ см, $PE = 16$ см, $NK = 19,5$ см. Выкарыстаўшы значэнні вуглоў на рысунку, знайдзіце даўжыню адрэзка NG .



Рыс. 91




Рыс. 92




Рыс. 93


98. Дадзены трохвугольнік ABC (рыс. 94), $AM = MB = 6$ см, $\angle MEB = \angle AKM = \angle C$, $MK = 7$ см, $KC = 5$ см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка ABC .
99. У трохвугольніку ABC праведзена медыяна BM , $MK \parallel BC$ і $KN \parallel AC$ (рыс. 95). Знайдзіце перыметр чатырохвугольніка $AKNC$, калі $KB = 7$ см, $BN = 6$ см, $MC = 8$ см.
100. На рысунку 96 пункт K — сярэдзіна адрэзка CD , $AC \parallel KM \parallel DB$, $AO = 21$ см, адрэзак OM у 3 разы меншы за адрэзак MB . Знайдзіце даўжыню адрэзка AB .



Рыс. 94



Рыс. 95



Рыс. 96


101. Пры дапамозе цыркуля і лінейкі падзяліце дадзены адрэзак:

а) на 5 роўных частак;

б) у адносіне 2 : 1.

§ 8. Сярэдняя лінія трохвугольніка


Азначэнне. Сярэдняй лініяй трохвугольніка называецца адрэзак, які злучае сярэдзіны дзвух старон трохвугольніка.



Рыс. 97

На рысунку 97 пункты M і K — сярэдзіны старон AB і BC адпаведна трохвугольніка ABC . Адрэзак MK — сярэдняя лінія трохвугольніка. Трэцюю старану AC будзем называць асновай адносна сярэдняй лініі MK . Паколькі ў трохвугольніка тры стараны, то ў яго тры сярэднія лініі.

Тэарэма (уласцівасць сярэдняй лініі трохвугольніка).
Сярэдняя лінія трохвугольніка паралельна аснове і роўна яе палавіне.



Рыс. 98

Дадзена: $\triangle ABC$, MK — сярэдняя лінія (рыс. 98).

Даказаць: $MK \parallel AC$; $MK = \frac{1}{2} AC$.

Доказ. 1) Правядзём праз пункт M прамую, паралельную AC . Па тэарэме Фалеса яна пройдзе праз сярэдзіну адрэзка BC — пункт K і будзе змяшчаць сярэднюю лінію MK . Тады $MK \parallel AC$.

2) Праз пункт K правядзём прамую KN (гл. рыс. 98), паралельную старане AB ($N \in AC$). Па тэарэме Фалеса $AN = NC$. Чатырохвугольнік $AMKN$ — паралелаграм, паколькі ў яго процілеглыя стараны паралельныя. Але ў паралелаграма процілеглыя стараны роўныя. Таму $MK = AN = \frac{1}{2} AC$. Тэарэма даказана.


А цяпер выканайце Тэст 1 і Тэст 2.

Тэст 1

EF — сярэдняя лінія $\triangle ABC$.

Знайдзіце P_{EFC} .

а) 12; б) 15; в) 19; г) 20.




Тэст 2

$AB = 8$ см, $BC = 10$ см, $AC = 12$ см.

Знайдзіце P_{MKN} .

а) 30 см; б) 24 см; в) 18 см; г) 15 см.




Заданні да § 8

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача. Даказаць, што сярэдзіны старон чатырхвугольніка з'яўляюцца вяршынямі паралелаграма.




Рыс. 99

Доказ. Няхай пункты M , N , K , P — сярэдзіны старон чатырхвугольніка $ABCD$ (рыс. 99). Адрэзак MN — сярэдняя лінія трохвугольніка ABC . Па ўласцівасці сярэдняй лініі $MN \parallel AC$ і $MN = \frac{1}{2}AC$. Адрэзак PK — сярэдняя лінія трохвугольніка ADC . Таму $PK \parallel AC$ і $PK = \frac{1}{2}AC$. Паколькі ў чатырхвугольніка $MNKP$ стараны MN і PK роўныя і паралельныя, то ён паралелаграм (па прымеце паралелаграма). Што і трэба было даказаць.

Дакажыце наступныя вынікі самастойна.

Вынікі

Дыяганалі AC і BD чатырхвугольніка $ABCD$ і адрэзкі MK і PN (сярэдня лінія чатырхвугольніка) звязаны пэўнымі суадносінамі. Сфармулюем іх у выглядзе вынікаў з даказанага ў зыходнай задачы сцверджання (рыс. 100).



Рыс. 100

1. Калі дыяганалі AC і BD роўныя, то $MNKP$ — ромб і адрэзкі MK і PN узаемна перпендыкулярныя.

2. Калі адрэзкі MK і PN узаемна перпендыкулярныя, то $MNKP$ — ромб і дыяганалі AC і BD роўныя.

3. Калі дыяганалі AC і BD узаемна перпендыкулярныя, то $MNKP$ — прамавугольнік і адрэзкі MK і PN роўныя.

4. Калі адрэзкі MK і PN роўныя, то $MNKP$ — прамавугольнік і дыяганалі AC і BD узаемна перпендыкулярныя.




РАШАЕМ САМАСТОЙНА


102. На рысунку 101 NM — сярэдняя лінія трохвугольніка ABC . Па памерах, пазначаных на рысунку ў сантыметрах, знайдзіце перыметр трохвугольніка ABC .

103. Пункты M і K — сярэдзіны старон BC і AC трохвугольніка ABC (рыс. 102). Па даных на рысунку знайдзіце велічыню вугла C .


104. На рысунку 103 пункты M, K, N — сярэдзіны старон трохвугольніка ABC . Перыметр трохвугольніка ABC роўны 44 см, $BK = 6$ см, $AM = 7$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка MK і перыметр чатырхвугольніка $AMKN$.



Рыс. 101



Рыс. 102



Рыс. 103


105. а) Сярэднія лініі трохвугольніка роўны 3 м, 4 м і 5 м. Знайдзіце перыметр трохвугольніка.

б) Перыметр трохвугольніка роўны 210 м, яго сярэднія лініі адносяцца як 3 : 5 : 7. Знайдзіце найбольшую старану дадзенага трохвугольніка.

106. Вяршыні трохвугольніка $A_1B_1C_1$ з'яўляюцца сярэдзінамі старон трохвугольніка ABC . Дакажыце, што $P_{ABC} = 2P_{A_1B_1C_1}$.

107. Дакажыце, што тры сярэднія лініі трохвугольніка разбіваюць яго на чатыры роўныя трохвугольнікі.

108. а) Дакажыце, што ў трохвугольніку ABC сярэдняя лінія KM і медыяна BN пунктам перасячэння O дзеляцца папалам (рыс. 104).



Рыс. 104

б) Дакажыце, што сярэдняя лінія KM ($K \in AB$, $M \in BC$) трохвугольніка ABC дзеліць папалам любы адрэзак BF , дзе пункт $F \in AC$.

109. У трохвугольніку ABC сярэдняя лінія KM ($K \in AB$, $M \in BC$) і медыяна BN перасякаюцца ў пункце O , $P_{AKON} = 80$ см, $P_{KBO} = 48$ см. Знайдзіце даўжыню стараны AC .

110. На рысунку 105 пункты P , M , N і K — сярэдзіны старон чатырохвугольніка $ABCD$. Знайдзіце:

а) перыметр чатырохвугольніка $PMNK$, калі $AC = 12$ см, $BD = 10$ см;

б) вугал паміж прамымі AC і BD , калі $AC = BD$ і $\angle KPN = 32^\circ$.




Рис. 105

111. Дакажыце, што сярэдзіны старон ромба з'яўляюцца вяршынямі прамавугольніка.

112. У выпуклым чатырохвугольніку $ABCD$ пункты M , N , K і P — сярэдзіны старон AB , BC , CD , AD адпаведна. Перыметр трохвугольніка MNP роўны перыметру трохвугольніка MKP . Дакажыце, што $AC \perp BD$.

113. Старана AC трохвугольніка ABC роўна 24 см. Знайдзіце даўжыню адрэзка, які злучае сярэдзіны медыян AK і CM .

114. У трохвугольніку ABC праведзены адрэзак BD так, што пункт D ляжыць на старане AC і $CD = AB$. Пункт M — сярэдзіна адрэзка AD , пункт N — сярэдзіна адрэзка BC . Знайдзіце велічыню вугла NMC , калі $\angle BAC = 72^\circ$.


§ 9. Уласцівасць медыян трохвугольніка

Вы ўжо ведаеце, што тры медыяны трохвугольніка перасякаюцца ў адным пункце. Гэты пункт з'яўляецца адным з адметных пунктаў трохвугольніка.

Тэарэма (уласцівасць медыян трохвугольніка).

Медыяны трохвугольніка перасякаюцца ў адным пункце і дзеляцца гэтым пунктам у адносіне $2 : 1$, лічачы ад вяршыні.

Доказ. 1) Спачатку дакажам, што любая медыяна трохвугольніка дзеліцца другой медыянай у адносіне $2 : 1$. Няхай AN і CK — медыяны трохвугольніка ABC , якія перасякаюцца ў пункце M (рыс. 106, а). Правядзём $KF \parallel AN$. Паколькі $AK = KB$, то па тэарэме Фалеса $BF = FN$. З сярэдзіны P адрэзка NC правядзём $PT \parallel AN$. Паколькі $CP = PN = NF$, то па тэарэме Фалеса $CT = TM = MK$. Адсюль $CM : MK = 2 : 1$. Аналагічна $AM : MN = 2 : 1$.




Рыс. 106

2) Зараз дакажам, што ўсе тры медыяны перасякаюцца ў адным пункце. З п. 1 вынікае, што любая медыяна дзельціць другую медыяну ў адносіне $2 : 1$. Тады трэцяя медыяна BE (рыс. 106, б) павінна падзяліць медыяну CK у адносіне $2 : 1$, г. зн. прайсці праз пункт M . Такім чынам, усе тры медыяны перасякаюцца ў адным пункце. Тэарэма даказана.

Цяпер намі даказаны ўсе сцверджанні аб чатырох адметных пунктах трохвугольніка. У адным пункце перасякаюцца:

- 1) сярэдзінныя перпендыкуляры;
- 2) бісектрысы;
- 3) вышыні;
- 4) медыяны трохвугольніка.



Пры дапамозе **Інтэрнэту** высветліце, чаму пункт перасячэння медыян трохвугольніка называюць яго *цэнтрам цяжару*.




Заданні да § 9

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача. Пункты M і K — сярэдзіны старон AD і CD адпаведна паралелаграма $ABCD$. Даказаць, што адрэзкі BM і BK дзеляць дыяганаль AC на тры роўныя часткі.




Рыс. 107

Рашэнне. Правядзём у паралелаграме $ABCD$ дыяганаль BD (рыс. 107). Паколькі дыяганалі паралелаграма дзеляцца пунктам перасячэння папалам, то $BO = OD$ і тады AO і BM — медыяны трохвугольніка ABD . Паколькі медыяны трохвугольніка перасякаюцца ў адносіне $2 : 1$, то $AG : GO = 2 : 1$. Аналагічна ў трохвугольніку BCD CO і BK — медыяны, адкуль $CE : EO = 2 : 1$. Паколькі $AO = OC$, то $AG = GE = EC$. Што і трэба было даказаць.




РАШАЕМ САМАСТОЙНА


- 115.** На рысунку 108 AK і CP — медыяны трохвугольніка ABC , $AK = 12$ см, $PM = 3,5$ см. Знайдзіце даўжыні адрэзкаў MK , AM , CM і CP .
- 116.** На рысунку 109 BK і AN — медыяны трохвугольніка ABC , $AB = 30$ см, $BK = 15$ см, $AN = 36$ см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка KMN .
- 117.** Пункты N і K — сярэдзіны адрэзкаў AC і AB (рыс. 110), $BN = 18$ см, $CK = 21$ см, $AC = 24$ см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка NMC .



Рыс. 108




Рыс. 109




Рыс. 110

- 118.** Медыяны AK і CL трохвугольніка ABC перасякаюцца ў пункце M . Дакажыце, што $P_{KML} : P_{AMC} = 1 : 2$.
- 119.** У трохвугольніку ABC праведзены медыяны AK , BN і CL (рыс. 111), M — пункт іх перасячэння і $NF \parallel AK$. Знайдзіце перыметр трохвугольніка NMF , калі $AK = 102$ см, $CL = 81$ см, $BN = 96$ см.
- 120.** Дакажыце, што калі ў трохвугольніка дзве медыяны роўныя, то ён раўнабедраны.
- 121.** У паралелаграме $ABCD$ (рыс. 112) пункт M — сярэдзіна стараны CD . Адрэзак AM перасякае дыяганаль BD у пункце K , $AK = 32$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка KM .



Рыс. 111



Рыс. 112

- 122.** Медыяны трохвугольніка ABC перасякаюцца ў пункце M . Медыяну BN прадоўжылі за пункт N на трэць яе даўжыні. Атрымалі адрэзак ND , дзе $ND = \frac{1}{3}BN$. Перыметр трохвугольніка DMC роўны 42 см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка, складзенага з медыян трохвугольніка ABC .
- 123.** Медыяны AK і CM трохвугольніка ABC узаемна перпендыкулярныя, $AC = 10$ см. Знайдзіце даўжыню трэцяй медыяны BN .

Мадэляванне

Вазьміце трохвугольнік, зроблены з фанеры або тоўстага кардону. Няхай дзяўчынкі, выкарыстаўшы метравую лінейку, правядуць у трохвугольніку дзве медыяны. Затым няхай хлопчыкі замацуюць вяроўку ў пункце перасячэння медыян (для кардону можна выкарыстоўваць скотч).

Падніміце трохвугольнік, які ляжыць на стала, за вяроўку. Калі ўсё зроблена правільна, то трохвугольнік застанецца ў раўнавазе і яго плоскасць будзе паралельна плоскасці стала. Растлумачце пры дапамозе ведаў з курса фізікі дадзены эфект.

Цэнтр цяжару цела — гэта пункт прыкладання сілы цяжару цела. Напрыклад, цэнтр цяжару тонкага аднароднага стрыжня знаходзіцца ў яго сярэдзіне, цэнтр цяжару тонкага аднароднага квадратнага ліста — у пункце перасячэння яго дыяганалей, цэнтр цяжару тонкай аднароднай трохвугольнай пласціны — у пункце перасячэння медыян трохвугольніка. Пры разліках трохвугольнік можна замяніць грузам, які знаходзіцца ў пункце перасячэння медыян, маса якога роўна масе трохвугольніка. Таму пункт перасячэння медыян называецца «цэнтрам цяжару трохвугольніка».



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем

1. Тэарэму Фалеса.
2. Азначэнне сярэдняй лініі трохвугольніка.
3. Уласцівасць сярэдняй лініі трохвугольніка.
4. Уласцівасць медыян трохвугольніка.

Умеем

1. Даказваць тэарэму Фалеса.
2. Дзяліць адрэзак на n роўных частак пры дапамозе цыркуля і лінейкі.
3. Даказваць тэарэму аб уласцівасці сярэдняй лініі трохвугольніка.
4. Даказваць тэарэму аб уласцівасці медыян трохвугольніка.

§ 10. Трапецыя. Сярэдняя лінія трапецыі

Азначэнне. **Трапецыяй** называецца чатырохвугольнік, у якога дзве стараны паралельныя (*асновы трапецыі*), а дзве іншыя — не паралельныя (*бакавыя стараны трапецыі*).

Азначэнне. **Вышыняй трапецыі** называецца перпендыкуляр, праведзены з пункта, адзначанага на прамой, якая змяшчае адну аснову трапецыі, да прамой, якая змяшчае другую аснову.


Азначэнне. Сярэдняя лінія трапецыі называецца адрэзак, які злучае сярэдзіны бакавых старон трапецыі.

На рысунку 113 паказана трапецыя $ABCD$, дзе AD і BC — асновы трапецыі, AB і CD — яе бакавыя староны, $AD \parallel BC$, $AB \nparallel CD$.

Перпендыкуляр FH (або яго даўжыня) — гэта вышыня трапецыі. Усе вышыні трапецыі роўныя як адлегласці паміж паралельнымі прамымі.

Вуглы трапецыі, прылеглыя да бакавой староны, у суме роўны 180° як унутраныя аднастароннія вуглы пры паралельных прамых: $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle C + \angle D = 180^\circ$.

Пункты M і K — сярэдзіны бакавых старон AB і CD адпаведна, адрэзак MK — сярэдняя лінія трапецыі. Звычайна асновы трапецыі абазначаюць літарамі a і b , бакавыя староны — c і d , сярэднюю лінію — літарай m .




Рыс. 113

Тэарэма (аб сярэдняй лініі трапецыі).

Сярэдняя лінія трапецыі паралельна асновам і роўна іх паўсуме,

г. зн. $m = \frac{a+b}{2}$.



Рыс. 114

Дадзена: $ABCD$ — трапецыя, $AD = a$, $BC = b$ — яе асновы, $MK = m$ — сярэдняя лінія (рыс. 114).

Даказаць: $m \parallel a$, $m \parallel b$, $m = \frac{a+b}{2}$.

Доказ. Правядзём прамую BK да перасячэння з прамай AD у пункце E . Трохвугольнікі BKC і EKD роўныя па 2-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў ($CK = KD$ па азначэнні сярэдняй лініі

трапецыі, $\angle C = \angle D$ як накрыжлеглыя пры паралельных прамых BC і AD і сякучай CD , $\angle BKC = \angle EKD$ як вертыкальныя). З роўнасці трохвугольнікаў вынікае, што $BK = KE$, $DE = BC = b$. Значыць, сярэдняя лінія MK трапецыі $ABCD$ з'яўляецца сярэдняй лініяй трохвугольніка ABE . Па ўласцівасці сярэдняй лініі трохвугольніка $MK = \frac{1}{2}AE$ і $MK \parallel AE$.

Паколькі $AE = a + b$, то $m = \frac{a+b}{2}$ і $m \parallel a$. Паколькі $a \parallel b$ і $a \parallel m$, то $m \parallel b$ (дзе прамыя, паралельныя трэцяй, паралельныя паміж сабой).

Тэарэма даказана.




Заданні да § 10

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Большая основа AD трапецыі $ABCD$ роўна 18 см, сярэдняя лінія MN — 12 см. Знайсці меншую аснову BC трапецыі.



Рыс. 115

Рашэнне. Калі MN — сярэдняя лінія трапецыі, то $MN = \frac{AD + BC}{2}$ (рыс. 115). Тады $2MN = AD + BC$,

$$BC = 2MN - AD = 2 \cdot 12 - 18 = 6 \text{ (см)}.$$

Адказ: 6 см.


Заўвага. Магчымы і іншыя спосабы запісу рашэння задачы.

Напрыклад:

Няхай $AD = 18$ см, $MN = 12$ см, $BC = x$ см.

$$\text{Тады } MN = \frac{AD + BC}{2}, \quad 12 = \frac{18 + x}{2}, \quad x + 18 = 24, \quad x = 6, \\ BC = 6 \text{ см}.$$

Задача 2. Пункты A і B знаходзяцца з аднаго боку ад прамой a . Адлегласць ад пункта A да прамой a роўна 7 см, а ад пункта B — 11 см. Знайсці адлегласць ад сярэдзіны адрэзка AB да прамой a .




Рыс. 116

Рашэнне. Няхай M — сярэдзіна адрэзка AB (рыс. 116). Паколькі адлегласць ад пункта да прамой вымяраецца даўжынёй перпендыкуляра, апущанага з пункта на прамую, то перпендыкуляры AA_1 і BB_1 роўны адпаведна 7 см і 11 см. Трэба знайсці даўжыню перпендыкуляра MM_1 да прамой a . Паколькі два перпендыкуляры да адной прамой паралельныя, то $AA_1 \parallel BB_1$, $MM_1 \parallel AA_1$. Па тэарэме Фалеса $A_1M_1 = M_1B_1$. Тады A_1ABB_1 — трапецыя, MM_1 — яе сярэдняя лінія. Па тэарэме аб сярэдняй лініі трапецыі $MM_1 = \frac{AA_1 + BB_1}{2} = \frac{7 + 11}{2} = 9 \text{ (см)}.$

Адказ: 9 см.

Задача 3. Даказаць, што адрэзак, які злучае сярэдзіны дыяганалей трапецыі, паралельны асновам і роўны паўрознасці асноў.



Рыс. 117

Рашэнне. Няхай $AD = a$, $BC = b$ — асновы трапецыі $ABCD$, пункты E і K — сярэдзіны дыяганалей AC і BD (рыс. 117). Абазначым $EK = n$. Трэба даказаць, што $n \parallel a$, $n \parallel b$ і $n = \frac{a - b}{2}$.

Паколькі сярэдняя лінія MN трапецыі паралельна асновам a і b , $AM = MB$, то па тэарэме Фалеса


MN пройдзе праз сярэдзіны дыяганалей AC і BD , г. зн. праз пункты E і K . Таму адрэзак EK належыць сярэдняй лініі MN . Значыць, $n \parallel a$ і $n \parallel b$. Паколькі EN — сярэдняя лінія трохвугольніка ACD , а KN — сярэдняя лінія трохвугольніка BDC , то па ўласцівасці сярэдняй лініі трохвугольніка $EN = \frac{1}{2}AD$, $KN = \frac{1}{2}BC$. Тады $EK = EN - KN = \frac{a}{2} - \frac{b}{2} = \frac{a-b}{2}$. Што і трэба было даказаць.

Заўвага. Карысна запамніць: «Сярэдняя лінія трапецыі з асновамі a і b ($b < a$) праходзіць праз сярэдзіны дыяганалей і дзеліцца імі на адрэзкі: $ME = KN = \frac{b}{2}$, $EN = MK = \frac{a}{2}$, $EK = \frac{a-b}{2}$ » (гл. рыс. 117).




РАШАЕМ САМАСТОЙНА


- 124.** Пабудуйце трапецыю $ABCD$ з асновамі $AD = 9$ см і $BC = 3$ см, у якой $\angle A = 45^\circ$, вышыня роўна 4 см. Знайдзіце велічыню вугла B трапецыі. Правядзіце сярэднюю лінію трапецыі і вымерайце яе даўжыню. Знайдзіце даўжыню сярэдняй лініі па формуле $m = \frac{a+b}{2}$. Параўнайце вынікі.
- 125.** У трапецыі $ABCD$ асновы $AD = 24$ см, $BC = 14$ см, $\angle A = 70^\circ$, $\angle C = 130^\circ$. Знайдзіце $\angle B$, $\angle D$ і сярэднюю лінію MN трапецыі.
- 126.** На рысунку 118 $ABCD$ — трапецыя, $\angle A + \angle B + \angle C = 300^\circ$. Знайдзіце $\angle C$.
- 127.** На рысунку 119 $AD \parallel BC$, пункты M і K — сярэдзіны адрэзкаў AB і CD . Знайдзіце:
- $\angle MED$, калі $\angle C = 125^\circ$, $\angle BDC = 15^\circ$;
 - $ME : EK$, калі $AD = 24$ см, $BC = 18$ см.



Рыс. 118




Рыс. 119



Рыс. 120


- 128.** На рысунку 120 адрэзак MK — сярэдняя лінія трапецыі $ABCD$. Знайдзіце:
- аснову AD , калі $BC = 24$ см, $MK = 30$ см;
 - суму перыметраў чатырохвугольнікаў $MBCK$ і $AMKD$, калі $AD = 20$ см, $AB = 16$ см, $BC = 14$ см, $CD = 18$ см.

- 129.** а) Основи трапеції односяцца як $3 : 2$, середня лінія трапеції роўна 10 см. Знайдзіце основи трапеції.
 б) Одна з осноў трапеції на 4 см большая за другую, середня лінія трапеції роўна 5 см. Знайдзіце основи трапеції.
- 130.** MN — середня лінія трапеції $ABCD$ з основами AD і BC ($M \in AB$), $MB = 9$ см, $ND = 8$ см, $MN = 20$ см. Знайдзіце перыметр трапеції $ABCD$.
- 131.** У трапеції $ABCD$ ($BC \parallel AD$) дыяганаль AC перасякае сярэдняю лінію MN у пункце K ($M \in AB$), а дыяганаль BD — у пункце E , $AD = 38$ см, $BC = 30$ см. Знайдзіце:
 а) ME ; б) MK ; в) KE .
- 132.** а) $ABCD$ — трапецыя (рыс. 121, а), $CK \parallel AB$, $AB = 10$ см, $BC = 6$ см, $CD = 12$ см, $AD = 20$ см. Знайдзіце P_{KCD} .
 б) $ABCD$ — трапецыя (рыс. 121, б), $CK \parallel BD$, $AD = 17$ см, $BC = 7$ см, $AC = 16$ см, $BD = 12$ см. Знайдзіце P_{ACK} .



Рыс. 121

- 133.** MN — сярэдняя лінія трапецыі $ABCD$ ($M \in AB$), перыметр чатырохвугольніка $MBCN$ роўна 30 см, перыметр чатырохвугольніка $AMND$ роўна 40 см, перыметр трапецыі $ABCD$ роўна 50 см. Знайдзіце MN .
- 134.** Дыяганаль BD трапецыі $ABCD$ з основамі AD і BC , дзе $BC < AD$, перасякае яе сярэдняю лінію MK у пункце N , $MN : NK = 3 : 1$, $AD = 24$ см. Знайдзіце BC .
- 135.** Дакажыце, што бісектрысы вуглоў трапецыі, прылеглых да бакавой стараны, узаемна перпендыкулярныя.
- 136.** Пункты A і B ляжаць з розных бакоў ад прамой l і аддалены ад яе на адлегласці 5 см і 9 см адпаведна (рыс. 122). Знайдзіце адлегласць ад сярэдзіны M адрэзка AB да прамой l .



Рыс. 122

- 137.** $ABCD$ — трапецыя, $BC \parallel AD$, CK і DK — бісектрысы яе вуглоў C і D . Адлегласць ад пункта K да прамой CD роўна 4 см. Знайдзіце вышыню трапецыі.


- 138.** Асновы трапецыі роўны 16 см і 10 см. Вуглы пры большай аснове роўны 40° і 50° . Знайдзіце даўжыню адрэзка, які злучае сярэдзіны асноў.
- 139.** Дадзена трапецыя $ABCD$ з асновамі AD і BC , $AB = BC = CD$, $\angle ACD = 90^\circ$. Знайдзіце вуглы трапецыі.
- 140.** Дакажыце, што:
- рознасць асноў трапецыі меншая за суму яе бакавых старон;
 - сума асноў трапецыі меншая за суму яе дыяганалей.
- 141.** У трапецыі $ABCD$ аснова BC роўна бакавой старане AB і ў 2 разы меншая за аснову AD . Знайдзіце градусную меру вугла ACD .
- 142.** Складзіце алгарытм пабудовы пры дапамозе цыркуля і лінейкі трапецыі:
- па асновах і бакавых старанах;
 - па асновах і дыяганалях.
- Пры якіх суадносінах дадзеных элементаў рашэнне існуе?

§ 11. Раўнабедраная і прамавугольная трапецыі

Азначэнне. Трапецыя, у якой бакавыя стораны роўныя, называецца раўнабедранай.

Тэарэма (уласцівасці раўнабедранай трапецыі).

- У раўнабедранай трапецыі вуглы пры аснове роўныя.
- У раўнабедранай трапецыі дыяганалі роўныя.




Рыс. 123

Дадзена: $ABCD$ — трапецыя, $AB = CD$.

Даказаць: 1) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle C$; 2) $AC = BD$.

Доказ. 1) Правядзём $CK \parallel AB$, $K \in AD$ (рыс. 123). Чатырохвугольнік $ABCK$ — паралелаграм (у яго процілеглыя стораны паралельныя). Паколькі ў паралелаграма процілеглыя стораны роўныя, то $CK = AB$. Адсюль вынікае, што трохвугольнік KCD — раўнабедраны. Тады $\angle K = \angle D$ як вуглы пры аснове раўнабедранага трохвугольніка. Але $\angle A = \angle K$ як адпаведныя вуглы пры $AB \parallel CK$ і сякучай AD . Таму $\angle A = \angle D$. Паколькі сума вуглоў трапецыі, прылеглых да бакавой стараны, роўна 180° , то і $\angle B = \angle C$.



Рыс. 124


2) Разгледзім трохвугольнікі ACD і DBA (рыс. 124). У іх старана AD — агульная, $AB = CD$ па ўмове, $\angle CDA = \angle BAD$ як вуглы пры аснове раўнабедранай трапецыі. $\triangle ACD = \triangle DBA$ па 1-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў. Адсюль $AC = BD$, г. зн. дыяганалі раўнабедранай трапецыі роўныя. Тэарэма даказана.

Вынік.

У раўнабедранай трапецыі $\angle ADB = \angle DAC$, $AO = DO$ і $BO = CO$ (гл. рыс. 124).

Выкарыстаўшы рысунак 123, дакажыце прымету раўнабедранай трапецыі: «Калі вуглы пры аснове трапецыі роўныя, то яна — раўнабедраная».

Азначэнне. Трапецыя, у якой ёсць прамы вугал, называецца **прамавугольнай трапецыяй**.



Рыс. 125

На рысунку 125 паказана прамавугольная трапецыя $ABCD$, у якой $\angle A = 90^\circ$. Паколькі $\angle A + \angle B = 180^\circ$, то $\angle B = 90^\circ$. Вышыня CH трапецыі роўна меншай бакавой старане AB . У прамавугольным трохвугольніку CHD катэт CH меншы за гіпатэнузу CD . Таму бакавая старана AB — меншая, а CD — большая. Такім чынам, вышыня прамавугольнай трапецыі роўна яе меншай бакавой старане.




Заданні да § 11

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Даказаць прымету раўнабедранай трапецыі: «Калі ў трапецыі дыяганалі роўныя, то яна — раўнабедраная».




Рыс. 126

Доказ. Разгледзім трапецыю $ABCD$ з асновамі AD і BC (рыс. 126). Няхай у яе $AC = BD$. Апусцім у трапецыі вышыні BH і CM . $BH = CM$ як адлегласці паміж паралельнымі прамымі. Прамавугольныя трохвугольнікі AMC і DHB роўныя па катэце і гіпатэнузе. З роўнасці трохвугольнікаў вынікае роўнасць вуглоў CAD і BDA . Тады трохвугольнікі ACD і DBA роўныя па дзвюх старанам ($AC = DB$,

старана AD — агульная) і вугле паміж імі. $AB = DC$ як адпаведныя стараны ў роўных трохвугольніках. Трапецыя $ABCD$ раўнабедраная. Што і трэба было даказаць.

Задача 2. Даказаць, што вышыня раўнабедранай трапецыі, праведзеная з вяршыні, якая належыць меншай аснове, дзеліць большую аснову на адрэзкі, роўныя пайсуме і пайрознасці асноў.



Рыс. 127


Доказ. Разгледзім раўнабедраную трапецыю $ABCD$, у якой $AD = a$, $BC = b$ — асновы, BH — вышыня (рыс. 127). Дакажам, што $HD = \frac{a+b}{2}$, $AH = \frac{a-b}{2}$. Правядзём другую вышыню CM трапецыі. Прамавугольныя трохвугольнікі AHB і DMC роўныя па катэце і гіпатэнузе. Таму $AH = MD$.

Чатырхвугольнік $HBCM$ — прамавугольнік, паколькі ў яго ўсе вуглы прамыя. Тады $HM = BC = b$. Адсюль $AH = MD = \frac{AD - HM}{2} = \frac{a-b}{2}$,

$$HD = AD - AH = a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

Што і трэба было даказаць.

Задача 3. $ABCD$ — прамавугольная трапецыя з асновамі BC і AD . Меншая бакавая старана трапецыі роўна яе меншай аснове, большая бакавая старана роўна 42 см і ўтварае з адной з дыяганалей вугал, роўны 105° . Знайсіце вышыню трапецыі.



Рыс. 128

Рашэнне. Няхай AB — меншая бакавая старана. Тады $\angle B = 90^\circ$, $AB = BC$, $CD = 42$ см, $\angle ACD = 105^\circ$ (рыс. 128). Трэхвугольнік ABC — прамавугольны раўнабедраны. Таму $\angle ACB = 45^\circ$. Тады $\angle BCD = 45^\circ + 105^\circ = 150^\circ$, $\angle D = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. Правядзём вышыню CH трапецыі. У прамавугольным трохвугольніку CHD катэт CH , што ляжыць насупраць вугла ў 30° , роўны палавіне гіпатэнузы CD , г. зн. $CH = 21$ см.

Адказ: 21 см.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

143. На рысунках 129, а)–в) паказана раўнабедраная трапецыя $MNKP$. Па даных рысункаў знайдзіце вуглы, абазначаныя пыталнікамі.




Рис. 129

144. а) BH і CM — висини раціонабедранай трапеції $ABCD$, меншая аснова BC роўна 13 м, $MD = 5$ м. Знайдзіце даўжыню сярэдняй лініі трапецыі.

б) BH — вышыня раціонабедранай трапецыі $ABCD$, меншая аснова BC роўна 8 см, $HD = 12$ см. Знайдзіце большую аснову трапецыі.

145. У трапецыі $ABCD$ з асновамі AD і BC вуглы A і D роўныя, $AB = 12,4$ см, сярэдняя лінія роўна 15 см. Знайдзіце перыметр трапецыі.

146. Дакажыце, што сума процілеглых вуглоў раціонабедранай трапецыі роўна 180° .

147. Дыяганалі трапецыі $ABCD$ (AD і BC — асновы трапецыі) перасякаюцца ў пункце O , $AO = DO$. Дакажыце, што трапецыя раціонабедраная.

148. $ABCD$ — раціонабедраная трапецыя (рис. 130). Па даных на рысунку знайдзіце вугал CDB .




Рис. 130

149. Адрэзак BH — вышыня раціонабедранай трапецыі $ABCD$ ($BC \parallel AD$), DB — бісектрыса яе вугла D , $AD + BC = 48$, $AH = 8$. Знайдзіце CD .

150. $ABCD$ — прамавугольная трапецыя з асновамі AD і BC . Знайдзіце сярэднюю лінію трапецыі, калі:

а) $\angle A = 90^\circ$, $BC = 7$ см, $CD = 8$ см, $\angle C = 120^\circ$;

б) $\angle D = 90^\circ$, $\angle BAD = 45^\circ$, $AD = 12$ см, $CD = 5$ см;

в) $AB = 6$ см — меншая бакавая старана, $BC : AD = 2 : 3$, $\angle BCD = 135^\circ$.

151. Дыяганаль раціонабедранай трапецыі роўна 6 см і ўтварае з асновай вугал 60° . Знайдзіце сярэднюю лінію трапецыі.

152. У трапецыі $ABCD$ $\angle ADB = \angle DAC$, $AC \perp BD$, $AD + BC = 16$ см. Знайдзіце вышыню BH .

153. Складзіце алгарытм пабудовы раціонабедранай трапецыі:

а) па двюх асновах і бакавой старане;

б) па дыяганалі і двюх асновах.



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем

1. Азначэнні: трапецыі, вышыні трапецыі, сярэдняй лініі трапецыі.
2. Уласцівасць сярэдняй лініі трапецыі.
3. Азначэнне прамавугольнай і раўнабедранай трапецыі.
4. Уласцівасці раўнабедранай трапецыі.
5. Прыметы раўнабедранай трапецыі.

Умеем

1. Даказваць тэарэму аб сярэдняй лініі трапецыі.
2. Даказваць уласцівасці раўнабедранай трапецыі.

§ 12. Цэнтральная і восевая сіметрыя


1. Цэнтральная сіметрыя (сіметрыя адносна пункта)

Пункты A і A_1 называюцца *сіметрычнымі* адносна пункта O (*цэнтра сіметрыі*), калі пункт O з'яўляецца сярэдзінай адрэзка AA_1 (рыс. 131, а).

Цэнтр сіметрыі лічыцца сіметрычным сам сабе.

Дзве фігуры F і F_1 называюцца сіметрычнымі адносна некаторага пункта O , калі кожнаму пункту адной фігуры адпавядае сіметрычны яму пункт другой фігуры адносна пункта O (рыс. 131, б).

Фігура мае цэнтр сіметрыі (з'яўляецца *цэнтральна-сіметрычнай* фігурай), калі кожнаму пункту дадзенай фігуры адпавядае сіметрычны яму пункт гэтай жа фігуры адносна некаторага пункта — цэнтра сіметрыі (рыс. 131, в).




Рыс. 131

Прыкладамі цэнтральна-сіметрычных фігур з'яўляюцца: *адрэзак* (цэнтр сіметрыі ў сярэдзіне адрэзка); *акружнасць* (цэнтр сіметрыі ў цэнтры акружнасці: канцы любога дыяметра сіметрычныя адносна цэнтра акружнасці).


Усякую фігуру F можна сумясціць з сіметрычнай ёй адносна некаторага цэнтра O фігурай F_1 шляхам павароту яе на 180° вакол пункта O . І наадварот, калі фігуру F можна сумясціць з другой фігурай F_1 шляхам павароту на 180° вакол некаторага цэнтра O , то гэтыя фігуры сіметрычныя адносна цэнтра. Значыць, фігуры, сіметрычныя адносна пункта, роўныя паміж сабой.

Відарысы на рысунку 132 маюць цэнтр сіметрыі.



Рыс. 132

Задача 1. Пабудаваць фігуру, сіметрычную прамой BC адносна пункта O .



Рыс. 133

Рашэнне. Пабудаваўшы пункты D і A , сіметрычныя пунктам B і C адносна некаторага пункта O , атрымаем прамую AD (рыс. 133). З роўнасці трохвугольнікаў BOC і DOA вынікае, што $\angle OCB = \angle OAD$, адкуль $BC \parallel AD$. Любы пункт K прамой BC мае сіметрычны яму адносна пункта O пункт M на прамой AD і наадварот, што вынікае з роўнасці трохвугольнікаў COK і AOM .

Такім чынам, фігура, сіметрычная дадзенай прамой адносна пункта, які не ляжыць на ёй, — гэта, па-першае, прамая, а па-другое, гэта прамая, паралельная дадзенай.

З рэшанай задачы вынікаюць наступныя ўласцівасці цэнтральнай сіметрыі:

- 1) *прамая, сіметрычныя адносна цэнтра, паралельныя паміж сабой;*
- 2) *адрэзкі, сіметрычныя адносна цэнтра, роўныя і паралельныя;*
- 3) *трохвугольнікі, сіметрычныя адносна цэнтра, роўныя паміж сабой.*

Для пабудовы прамой, сіметрычнай дадзенай адносна дадзенага цэнтра сіметрыі, дастаткова ўзяць два пункты на дадзенай прамой, пабудаваць два сіметрычныя ім пункты адносна цэнтра сіметрыі і правесці прамую праз пабудаваныя пункты.

Для пабудовы адрэзка, сіметрычнага дадзенаму адносна дадзенага цэнтра сіметрыі, дастаткова пабудаваць пункты, сіметрычныя канцам

дадзенага адрэзка адносна дадзенага цэнтра сіметрыі, і злучыць адрэзкам пабудаваныя пункты.

Для пабудовы трохвугольніка (многавугольніка), сіметрычнага дадзенаму адносна дадзенага цэнтра сіметрыі, дастаткова пабудаваць пункты, сіметрычныя яго вяршыням адносна дадзенага цэнтра сіметрыі, і злучыць іх адпаведнымі адрэзкамі.

Практыкаванні

1. Якія з наступных фігур з'яўляюцца цэнтральна-сіметрычнымі фігурамі і дзе знаходзіцца іх цэнтр сіметрыі: а) квадрат; б) паралелаграм; в) вугал; г) прамая; д) роўнастаронні трохвугольнік?

2. Пакажыце відарыс адрэзка AB і пункт M па-за прамой AB . Пабудуйце адрэзак A_1B_1 , сіметрычны адрэзку AB адносна пункта M .

3. Пакажыце відарыс трохвугольніка ABC . Пабудуйце трохвугольнік, сіметрычны трохвугольніку ABC : а) адносна вяршыні C ; б) адносна пункта перасячэння медыян.

4. На каардынатнай плоскасці пакажыце відарыс графіка функцыі $y = 2x + 4$. Пабудуйце прамую, сіметрычную гэтаму графіку адносна пачатку каардынат. Знайдзіце функцыю выгляду $y = kx + b$, якая адпавядае пабудаванай прамой.

5. На каардынатнай плоскасці пакажыце відарыс паралелаграма $ABCD$, дзе $A(3; 2)$, $B(2; 7)$, $C(6; 7)$, $D(7; 2)$. Пабудуйце паралелаграм $A_1B_1C_1D_1$, сіметрычны паралелаграму $ABCD$ адносна пачатку каардынат $O(0; 0)$.

6. На дошцы паказана частка трохвугольніка ABC (рыс. 134), дзе вяршыня C недаступная. На старане AB адзначана сярэдня M . Пры дапамозе цыркуля і лінейкі трэба пабудаваць частку медыяны CM , якая змяшчаецца на дошцы.



Рыс. 134


Выканайце гэта заданне, выкарыстаўшы ўласцівасць цэнтральнай сіметрыі паралелаграма.

2. Восевая сіметрыя (сіметрыя адносна прамой)

Пункты A і A_1 называюцца *сіметрычнымі* адносна некаторай прамой l (*восі сіметрыі*), калі прамая l з'яўляецца сярэдзінным перпендыкулярам да адрэзка AA_1 (рыс. 135, а). Пункты, што належаць восі сіметрыі, лічацца сіметрычнымі самі сабе.

Дзве фігуры F і F_1 называюцца сіметрычнымі адносна некаторай прамой l , калі кожнаму пункту адной фігуры адпавядае сіметрычны яму пункт другой фігуры адносна прамой l (рыс. 135, б).

Фігура мае вось сіметрыі (з'яўляецца *восесіметрычнай* фігурай), калі кожнаму пункту дадзенай фігуры адпавядае сіметрычны яму пункт гэтай жа фігуры адносна некаторай прамой — восі сіметрыі (рыс. 135, а).




Рыс. 135

Прыкладамі фігур, якія маюць вось сіметрыі, з'яўляюцца: *адрэзак* (воссю сіметрыі з'яўляецца сярэдзінны перпендыкуляр да яго), *акружнасць* (воссю сіметрыі з'яўляецца любая прамая, якая праходзіць праз цэнтр акружнасці), *прамавугольнік* (восі сіметрыі праходзяць праз сярэдзіны процілеглых старон).

Слова «вось» у словазлучэнні «вось сіметрыі» ўжываецца таму, што калі частку плоскасці з фігурай F павярнуць у прастору вакол прамой l на 180° як вакол восі, то фігура F супадзе з сіметрычнай ёй адносна прамой l фігурай F_1 . Наадварот, калі нейкую фігуру F шляхам вярчэння вакол некаторай прамой на 180° можна сумясціць з фігурай F_1 , то фігуры F і F_1 сіметрычныя адносна восі вярчэння (рыс. 136).

Такім чынам, на плоскасці фігуры, сіметрычныя адносна некаторай восі, роўныя паміж сабой. Тое ж датычыцца сіметрычных частак фігуры, якая мае вось сіметрыі. Напрыклад, калі ліст сшытка скласці папалам, а затым разгарнуць, то атрымаюцца дзве сіметрычныя часткі ліста адносна восі — лініі згібу.




Рыс. 136



Рыс. 137

Відарысы на рысунку 137 маюць вось сіметрыі.

Задача 2. Даказаць, што раўнабедраны трохвугольнік мае вось сіметрыі, якая змяшчае яго бісектрысу, праведзеную да асновы.




Рыс. 138

Доказ. Няхай BK — бісектрыса трохвугольніка ABC з асновай AC (рыс. 138). Паколькі бісектрыса BK будзе вышыняй і медыянай, то $AC \perp BK$ і $AK = KC$. Пункты A і C сіметрычныя адносна прамой BK , пункт B сіметрычны сам сабе. Адзначым пункт M на старане AB і правядзём прамую MM_1 , перпендыкулярную прамой BK , дзе пункт M_1 ляжыць на старане BC . Паколькі ў трохвугольніку MBM_1 бісектрыса BN будзе і вышыняй, то ён — раўнабедраны па прымеце раўнабедранага трох-

вугольніка, і яго бісектрыса BN будзе і медыянай. Адсюль $MN = NM_1$ і, значыць, пункты M і M_1 сіметрычныя адносна прамой BK . Такім чынам, прмая BK — вось сіметрыі раўнабедранага трохвугольніка ABC .

Задача 3. Даказаць, што прмая, якая праходзіць праз сярэдзіны процілеглых старон прамавугольніка, з'яўляецца яго восью сіметрыі.



Рыс. 139

Доказ. Няхай $ABCD$ — прамавугольнік (рыс. 139), m і n — прамыя, якія праходзяць праз сярэдзіны яго процілеглых старон. Дакажам, што для любога пункта M , адзначанага на старане прамавугольніка, знойдзеца пункт M_1 , сіметрычны адносна прамой m , які належыць старане прамавугольніка. Правядзём $MM_1 \perp m$. Дакажам, што $ME = EM_1$. У § 4 (ключавая задача 3) мы даказалі, што $KBCN$ і $AKND$ — роўныя прамавугольнікі. Адсюль вынікае, што

адлегласць паміж паралельнымі прамымі BC і KN роўна адлегласці паміж паралельнымі прамымі AD і KN . Значыць, $ME = EM_1$, і m — вось сіметрыі для адрэзкаў AB і CD . Такім чынам, прмая m — вось сіметрыі прамавугольніка $ABCD$. З прычыны даказанага прмая n ,


якая праходзіць праз сярэдзіны старон AD і BC прамавугольнага, з'яўляецца другой яго восяю сіметрыі.

Вылучым некаторыя ўласцівасці восевай сіметрыі:

- 1) *прамыя, сіметрычныя адносна восі, перасякаюцца ў пункце, які ляжыць на восі сіметрыі, або паралельныя паміж сабой;*
- 2) *адрэзкі, сіметрычныя адносна восі, роўныя;*
- 3) *трохвугольнікі, сіметрычныя адносна восі, роўныя.*

Практыкаванні

1. Якія з фігур, паказаных на рысунках 140, а)–г), маюць вошь сіметрыі? Перацясіце гэтыя фігуры ў спытак і правядзіце іх вошь сіметрыі.



Рыс. 140

2. Колькі восей сіметрыі ў прамавугольнага, квадрата, ромба, раўнабедранага трапецыі, роўнастаронняга трохвугольнага?

3. Пакажыце відарыс адрэзка AB і вошь l , якая не перасякае адрэзак AB . Пабудуйце адрэзак A_1B_1 , сіметрычны адрэзку AB адносна прамой l .

4. Пакажыце відарыс трохвугольнага ABC . Пабудуйце трохвугольнік, сіметрычны трохвугольніку ABC адносна восі, якая праходзіць праз вяршыню C .

5. На каардынатнай плоскасці пакажыце відарыс паралелаграма $ABCD$, дзе $A(3; 2)$, $B(2; 7)$, $C(6; 7)$, $D(7; 2)$. Пабудуйце паралелаграм $A_1B_1C_1D_1$, сіметрычны паралелаграму $ABCD$ адносна восі Oy .


6. На каардынатнай плоскасці пакажыце відарыс графіка функцыі $y = x + 3$. Пабудуйце прамую, сіметрычную гэтай графіку адносна восі Ox . Знайдзіце формулу, якая задае функцыю, што адпавядае пабудаванай прамой.

7. Якія з наступных слоў-паліндромаў маюць вошь сіметрыі?


КАЗАК МАДАМ КОК ШАЛАШ ЗАКАЗ РАДАР

3. Люстраная сіметрыя

Акрамя цэнтральнай і восевай сіметрыі існуе яшчэ сіметрыя адносна плоскасці. Яна называецца *люстраной сіметрыяй*. Пункты A і A_1 сіметрычны адносна плоскасці, калі плоскасць праходзіць праз сярэдзіну



Рыс. 141




Рыс. 142

адрэзка AA_1 і перпендыкулярна да гэтага адрэзка (рыс. 141). Інакш кажучы, $AA_1 \perp \alpha$ і $AM = MA_1$.

У прасторы плоскасцю сіметрыі валодае шар: любая плоскасць, якая праходзіць праз яго цэнтр, дзеліць шар на дзве часткі, сіметрычныя адносна гэтай плоскасці (рыс. 142).

У прамавугольнага паралелепіпеда тры плоскасці сіметрыі (рыс. 143).



Рыс. 143

Многія будынкі і збудаванні маюць плоскасць сіметрыі (рыс. 144). Можна паказаць плоскасць, адносна якой сіметрычна цела чалавека або жывёлы.

Назва «люстраная сіметрыя» тлумачыцца тым, што прадмет і яго відарыс у люстры сіметрычныя адносна плоскасці люстра. Адбіткі ў вадзе дрэў, будынкаў з'яўляюцца прыкладам люстраной сіметрыі.

Цікава ведаць. Гульні краін СНД — міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы, якія праводзяцца з 2021 г. Талісманам II Гульняў краін СНД, якія адбыліся ў жніўні 2023 г. у Мінску, стала рысь па імені Рыся.



Рыс. 144


ЗАПАМІНАЕМ

1. Сума вуглоў n -вугольніка роўна $180^\circ(n - 2)$.
2. Пяць уласцівасцей паралелаграма: «У паралелаграма:
 - 1) сума суседніх вуглоў роўна 180° ;
 - 2) дыяганаль дзеліць яго на два роўныя трохвугольнікі;
 - 3) процілеглыя стораны роўныя;
 - 4) процілеглыя вуглы роўныя;
 - 5) дыяганалі пунктам перасячэння дзеляцца папалам».
3. Тры прыметы паралелаграма: «Калі ў чатырохвугольніка:
 - 1) дзве стараны роўныя і паралельныя, або
 - 2) процілеглыя стораны роўныя, або
 - 3) дыяганалі пунктам перасячэння дзеляцца папалам,
 то дадзены чатырохвугольнік — паралелаграм».
4. Уласцівасць дыяганалей прамавугольніка: «Дыяганалі прамавугольніка роўныя».
5. Уласцівасць дыяганалей ромба: «Дыяганалі ромба ўзаемна перпендыкулярныя і ляжаць на бісектрысах яго вуглоў».
6. Уласцівасць сярэдняй лініі трохвугольніка: «Сярэдняя лінія трохвугольніка паралельна аснове і роўна яе палавіне».
7. Уласцівасць сярэдняй лініі трапецыі: «Сярэдняя лінія трапецыі паралельна асновам і роўна іх паўсуме».
8. Тэарэма Фалеса: «Калі на адной старане вугла адкласці роўныя адрэзкі і праз іх канцы правесці паралельныя прамыя, якія перасякаюць другую старану, то на другой старане вугла адкладуцца роўныя паміж сабой адрэзкі».

ПРАВЯРАЕМ СЯБЕ


Тэст 1

$ABCD$ — паралелаграм,
 M і K — сярэдзіны яго
 старон. Дакажыце,
 што $DKBM$ — паралеле-
 лаграм.




Тэст 2

M і K — сярэдзіны
 старон AC і AB .
 Знайдзіце $\angle A$.






Тэст 3

Знайдзіце аснову AD
 трапецыі $ABCD$, калі
 M і K — сярэдзіны яе
 дыяганалей.






ПАДРыхтоўка да кантрольнай работы 1

1. $ABCD$ — паралелаграм. Знайдзіце вугал, абазначаны пыталнікам.






2. $ABCD$ — прамавугольнік. Знайдзіце:




а) P_{COD} ; б) P_{AOD} , калі $BD = 15$; в) AD , калі $P_{AOB} = 25$, $P_{ACD} = 40$.



3. $ABCD$ — ромб. Знайдзіце яго перыметр.






4. Знайдзіце сярэдняю лінію трапецыі.



5. MK — сярэдняя лінія трохвугольніка ABC . Знайдзіце:

а) P_{ABC} ; б) P_{ABC} , калі $P_{ABKM} = 28$; в) P_{KBCM} , калі $P_{AKM} = 18$.




Глава II

Плошчы многавугольнікаў


У гэтай главе вы даведаецеся:

- Якія фігуры называюць роўнавялікімі
- Як знайсці плошчу трохвугольніка
- Што сцвярджае тэарэма Піфагора




Плошчы

Квадрат




$$S = 4^2 = 16 \text{ (см}^2\text{)}$$

Прамавугольнік




$$S = 6 \times 3 = 18 \text{ (см}^2\text{)}$$

Паралелаграм




$$S = 5 \times 4 = 20 \text{ (см}^2\text{)}$$

Трохвугольнік



$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10 \text{ (см}^2\text{)}$$

Трапеццыя




$$S = \frac{6+3}{2} \times 4 = 18 \text{ (см}^2\text{)}$$

§ 13. Плошча квадрата, прамавугольнака

Пад плошчай многовугольнака або другой абмежаванай плоскай фігуры разумеюць велічыню часткі плоскасці, якую яна займае. За адзінку вымярэння плошчы прымаюць плошчу квадрата са стараной, роўнай адзінцы вымярэння даўжыні. Адзінка вымярэння плошчы называецца квадратнай адзінкай: 1 см^2 (квадратны сантыметр), 1 дм^2 (квадратны дэцыметр), 1 м^2 (квадратны метр) і г. д.

Для знаходжання плошчы квадрата са стараной 5 см яго можна разбіць на квадраты са стараной 1 см (рыс. 145). У адным гарызантальным радзе будзе 5 такіх квадратаў, а радоў будзе таксама 5 . Атрымаем $5 \cdot 5 = 5^2 = 25$ малых квадратаў. Тады плошча вялікага квадрата роўна 25 см^2 . Можна даказаць, што калі старана квадрата роўна дробаваму або ірацыянальнаму ліку a , то плошча квадрата таксама роўна a^2 , г. зн. $S_{\text{кв.}} = a^2$.



Рыс. 145

Уласцівасці (аксіёмы) плошчы:

1. Кожны многовугольнік мае плошчу, якая выражаецца дадатным лікам.


Гэты лік паказвае, колькі разоў адзінка вымярэння плошчы, г. зн. адзінкавы квадрат і яго часткі, змяшчаецца ў дадзеным многовугольніку.

2. Роўныя многовугольнікі маюць роўныя плошчы.

Заўважым, што адваротнае сцверджанне, наогул кажучы, няправільнае. Гэта значыць, што калі два многовугольнікі маюць роўныя плошчы, то яны не абавязкова роўныя паміж сабой як фігуры.

3. Калі многовугольнік разбіць на некалькі многовугольнакаў, то сума плошчаў атрыманых многовугольнакаў будзе роўна плошчы дадзенага.

Так, калі прамавугольнік з плошчай S разбіць на два прамавугольнікі з плошчамі S_1 і S_2 (рыс. 146), то $S = S_1 + S_2$.




Рыс. 146

Заўважым, што для перыметраў названых прамавугольнікаў аналагічная ўласцівасць няправільная: $P \neq P_1 + P_2$.

Азначэнне. Фігуры, плошчы якіх роўныя, называюцца **роўнавялікімі**.


Вы ўжо ведаеце, што плошча прамавугольніка роўна здабытку яго даўжыні і шырыні, г. зн. здабытку яго вымярэнняў. Прамавугольнік са старанамі 4 см і 9 см роўнавялікі квадрату са стараной 6 см (рыс. 147).



Рыс. 147

Дакажам справядлівасць формулы плошчы прамавугольніка.

Тэарэма. Плошча прамавугольніка роўна здабытку яго суседніх старон, г. зн. $S_{\text{пр.}} = ab$.



Рыс. 148

Доказ. Дабудуем прамавугольнік са старанамі a і b да квадрата са стараной $a + b$, як паказана на рысунку 148. Плошча гэтага квадрата роўна $(a + b)^2$. Пабудаваны квадрат складаецца з двух роўных прамавугольнікаў з плошчай $S_{\text{пр.}}$ і двух квадратаў: аднаго са стараной a і плошчай a^2 , другога са стараной b і плошчай b^2 .

Паколькі плошча многовугольніка роўна суме плошчаў яго частак, то

$$2S_{\text{пр.}} + a^2 + b^2 = (a + b)^2,$$

$$2S_{\text{пр.}} + a^2 + b^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$S_{\text{пр.}} = ab.$$

Тэарэма даказана.


Заўвага. Паколькі кожная старана прамавугольніка з'яўляецца яго вышыняй адносна суседняй стараны як асновы, то можна гаварыць, што плошча прамавугольніка роўна здабытку асновы на вышыню.

А цяпер выканайце Тэст 1 і Тэст 2.

Тэст 1

Плошча квадрата роўна 81 см^2 .
Знайдзіце перыметр квадрата.


- а) 9 см; в) 24 см;
б) 18 см; г) 36 см.



Тэст 2

Перыметр прамавугольніка роўны 24 см, адна з яго старон — 8 см.
Знайдзіце плошчу прамавугольніка.

- а) 128 см^2 ; в) 36 см^2 ;
б) 28 см^2 ; г) 32 см^2 .




Заданні да § 13

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Знайсці перыметр квадрата, роўнавялікага прамавугольніку са старонамі 9 см і 16 см (рыс. 149).




Рыс. 149

Рашэнне. Плошча прамавугольніка роўна здабытку яго суседніх старон, г. зн. $S_{\text{пр.}} = 9 \cdot 16 = 144 \text{ (см}^2\text{)}$. Паколькі квадрат роўнавялікі дадзенаму прамавугольніку, то $S_{\text{кв.}} = 144 \text{ см}^2$. Але плошча квадрата роўна квадрату даўжыні яго стараны, г. зн. $S_{\text{кв.}} = a^2$. Адсюль $a^2 = 144$, $a = \sqrt{144} = 12 \text{ (см)}$ — старана квадрата. Перыметр квадрата $P_{\text{кв.}} = 4a = 4 \cdot 12 = 48 \text{ (см)}$.

Адказ: 48 см.

Заўвага. Ураўненне $a^2 = 144$, наогул кажучы, мае два карані: -12 і 12 . Лічачы, што даўжыня стараны квадрата — велічыня дадатная, мы адразу запісалі $a = \sqrt{144}$, а карань $a = -\sqrt{144}$ адкінулі як непрыдатны.

Задача 2. З квадрата ABCD выразалі трохвугольнік BOC, дзе O — пункт перасячэння дыяганалей. Плошча многавугольніка ABOCD роўна 54 см^2 . Знайсці даўжыню стараны квадрата.




Рыс. 150

Рашэнне. Дыяганалі AC і BD дзеляць квадрат на 4 роўныя трохвугольнікі. Многавугольнік $ABOCD$ складаецца з трох роўных трохвугольнікаў AOD , AOB і COD (рыс. 150). Плошча кожнага трохвугольніка роўна $54 : 3 = 18$ (см²), а плошча квадрата $ABCD$ роўна $18 \cdot 4 = 72$ (см²). Паколькі плошча квадрата знаходзіцца па формуле $S = a^2$, дзе a — старана квадрата, то $a^2 = 72$, $a = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ (см).

Адказ: $6\sqrt{2}$ см.

Задача 3. Перыметр прамавугольніка роўны 16 см, а яго плошча роўна 15 см². Знайдзіце стораны прамавугольніка.



Рыс. 151

Рашэнне. *Спосаб 1.* Паўперыметр прамавугольніка (сума даўжынь дзвюх суседніх старон) роўны 8 см. Калі адна яго старана роўна x см, то другая старана роўна $(8 - x)$ см (рыс. 151). Плошча прамавугольніка знаходзіцца па формуле $S = ab$, дзе a і b — суседнія стораны. Па ўмове $x \cdot (8 - x) = 15$. Рэшым атрыманае ўраўненне:

$$-x^2 + 8x = 15, \quad x^2 - 8x + 15 = 0,$$

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 1 \cdot 15}}{2} = 4 \pm 1; \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 5.$$

Калі $x = 3$, то $8 - x = 5$; калі $x = 5$, то $8 - x = 3$. Стораны прамавугольніка роўны 3 см і 5 см.

Спосаб 2. Няхай a і b — стораны прамавугольніка. Паколькі плошча прамавугольніка $S = ab$, то $b = \frac{S}{a}$. Па ўмове $S = 15$ см². Таму $b = \frac{15}{a}$.

Перыметр прамавугольніка $P = 2(a + b) = 2\left(a + \frac{15}{a}\right)$. З умовы $2\left(a + \frac{15}{a}\right) = 16$. Адсюль $a^2 - 8a + 15 = 0$ (дзе $a \neq 0$). Па тэарэме, адваротнай тэарэме Віета, $a_1 = 3$, $a_2 = 5$. Тады $b_1 = \frac{15}{3} = 5$, $b_2 = \frac{15}{5} = 3$. Атрымалі $a = 3$ (см), $b = 5$ (см) або $a = 5$ (см), $b = 3$ (см). Стораны прамавугольніка роўны 3 см і 5 см.


Адказ: 3 см і 5 см.

Заўвага. Часта пры рашэнні геаметрычных задач з дапамогай ураўненняў пры абазначэнні даўжынь невядомых адрэзкаў размернасць не пазначаецца: замест x дм, a см, R м пішуць x , a , R . У гэтым выпадку размернасць пазначаюць у дужках пасля знаходжання кораня ўраўнення: $x = 4$ (дм), $a = 5$ (см), $R = 6$ (м).




РАШАЕМ САМОСТОЙНА

- 154.** Вымерайце вялікай лінейкай памеры класнай дошкі. Знайдзіце яе плошчу ў квадратных метрах, акругліўшы адказ да дзясятых.
- 155.** Знайдзіце плошчу квадрата, калі яго старана роўна:
а) 25 мм; б) 1,2 дм; в) $3\sqrt{2}$ м.
- 156.** На рысунках 152, а)—в) паказаны фігуры, атрыманыя з квадратаў, у якіх выразалі нейкую частку. Па пазначаных памерах знайдзіце плошчу часткі кожнага квадрата, што засталася (усе памеры дадзены ў сантыметрах).




Рыс. 152

- 157.** Плошча прамавугольнага роўна 24 см^2 . Стораны прамавугольнага адносяцца як $2 : 3$. Знайдзіце стораны прамавугольнага.
- 158.** Дадзены прамавугольнік $ABCD$. Старану AD прадоўжылі за пункт D на адрэзак DK , роўны старане AD . Растлумачце, чаму:
а) трохвугольнік ACK роўнавялікі прамавугольніку $ABCD$;
б) трохвугольнік ABK роўнавялікі прамавугольніку $ABCD$.
- 159.** а) Адна старана прамавугольнага роўна 18 дм, а яго плошча — 90 дм^2 . Знайдзіце перыметр прамавугольнага.
б) Перыметр прамавугольнага роўны 36 м, а адна з яго старон — 12 м. Знайдзіце плошчу прамавугольнага.
- 160.** У прамавугольніку $ABCD$ на старане AD адзначаны пункт K (рыс. 153), $\angle BKD = 135^\circ$, $KD = 4 \text{ см}$, $CD = 5 \text{ см}$. Знайдзіце плошчу прамавугольнага.
- 161.** У прамавугольніку $ABCD$ праведзены адрэзкі $MK \parallel AD$, $NP \parallel AB$ (рыс. 154). Дакажыце, што плошча чатырохвугольнага $MNKP$ роўна $\frac{1}{2}$ плошчы прамавугольнага $ABCD$.






Рыс. 153



Рыс. 154


162. а) Перыметр прамавугольніка роўны 22 см. Адна з яго старон на 3 см большая за другую. Знайдзіце плошчу прамавугольніка.
б) Плошча прамавугольніка роўна 80 см^2 . Адна з яго старон на 11 см меншая за другую. Знайдзіце перыметр прамавугольніка.
163. Плошча прамавугольніка роўна 48 см^2 . Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка з вяршынямі ў сярэдзінах старон гэтага прамавугольніка.
164. На каардынатнай плоскасці дадзены прамавугольнік $ABCD$, дзе $A(-3; -2)$, $C(4; 3)$, $D(4; -2)$. Знайдзіце плошчу гэтага прамавугольніка, калі адзінкавы адрэзак роўны 1 см.
165. а) Кожную старану квадрата павялічылі ў 3 разы. Вызначыце, у колькі разоў павялічылася плошча квадрата.
б) Вызначыце, у колькі разоў трэба паменшыць кожную старану квадрата, каб яго плошча паменшылася ў 16 разоў.
166. Кожную старану квадрата павялічылі на 10 %. На колькі працэнтаў павялічылася плошча квадрата?
-  167. Прамавугольнік падзелены прамымі, перпендыкулярнымі да яго старон, на чатыры часткі (рыс. 155). Плошчы трох частак роўны 8, 10 і 12. Знайдзіце плошчу чацвёртай (незафарбаванай) часткі прамавугольніка.
-  168. Два роўнавялікія чатырохвугольнікі $ABCD$ і $MNPK$ сумясцілі, як паказана на рысунку 156. Дакажыце, што сума плошчаў зялёных трохвугольнікаў роўна суме плошчаў чырвоных трохвугольнікаў.
-  169. Пункты M , N , P , K — сярэдзіны старон квадрата $ABCD$ (рыс. 157).
а) Якую форму мае жоўты чатырохвугольнік? Абгрунтуйце ваш адказ.
б) Якую частку складае яго плошча ад плошчы квадрата $ABCD$:
1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{1}{3}$; 3) $\frac{1}{4}$; 4) $\frac{1}{5}$; 5) $\frac{1}{8}$?



Дакажыце, што ваша сцверджанне правільнае.

Гімнастыка розуму

На рысунку 158 паказаны відарысы квадратаў са старанамі 10 см, 9 см, 7 см і 4 см. Вядома, што сума плошчаў двух чырвоных частак роўна 112 см^2 . Знайдзіце суму плошчаў дзвюх зялёных частак.






Рыс. 158

§ 14. Плошча паралелаграма

Нагадаем, што старану паралелаграма, да якой праведзена вышыня, мы называем яго асновай.

Тэарэма. Плошча паралелаграма роўна здабытку яго асновы на вышыню, г. зн. $S_{\text{пар.}} = ah$.



Рыс. 159

Доказ. Няхай $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 159, а), $AD = a$ — аснова, $BK = h$ — вышыня. Правядзём у паралелаграме вышыню $CM = h$. Чатырохвугольнік $KBCM$ з'яўляецца прамавугольным, паколькі ў яго ўсе вуглы прамыя. Прамавугольныя трохвугольнікі ABK і DCM роўныя па катэце і гіпатэнузе ($BK = CM$ як вышыні, праведзеныя да адной асновы, $AB = CD$ як процілеглыя стораны паралелаграма). Значыць, роўныя і іх плошчы.

Разгледзім трапецыю $ABCM$. Плошча трапецыі $ABCM$, з аднаго боку, роўна суме плошчаў паралелаграма $ABCD$ і прамавугольнага трохвугольніка DCM (рыс. 159, б). З другога боку, яна роўна суме плошчаў прамавугольнага трохвугольніка $KBCM$ і прамавугольнага трохвугольніка ABK (рыс. 159, в).

З прычыны роўнасці плошчаў трохвугольнікаў ABK і DCM плошча паралелаграма $ABCD$ роўна плошчы прамавугольніка $KBCM$. Плошча прамавугольніка $S_{KBCM} = BC \cdot BK$, плошча паралелаграма $S_{ABCD} = BC \cdot BK = AD \cdot BK$. Інакш кажучы, $S_{\text{пар.}} = ah$. Тэарэма даказана.


Заўвага. Часам вышыню паралелаграма, праведзеную да стараны a , абазначаюць h_a , а вышыню, праведзеную да стараны b , абазначаюць h_b . Тады справядлівая роўнасць $S_{\text{пар.}} = ah_a = bh_b$, адкуль $a : b = \frac{1}{h_a} : \frac{1}{h_b}$.

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1

Знайдзіце плошчу паралелаграма, калі памеры адной клеткі $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$.


- а) 15 см^2 ; в) 16 см^2 ;
б) $7,5 \text{ см}^2$; г) 8 см^2 .



Тэст 2

Знайдзіце плошчу паралелаграма, калі памеры адной клеткі $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$.


- а) 42 см^2 ; в) 21 см^2 ;
б) 28 см^2 ; г) 14 см^2 .



Заданні да § 14

РАШАЕМ РАЗАМ ключавыя задачы

Задача 1. Стораны паралелаграма роўны 12 см і 8 см . Вышыня, праведзеная да большай стараны, роўна 10 см . Знайсці вышыню, праведзеную да меншай стараны паралелаграма.




Рыс. 160

Рашэнне. Няхай $a = 12 \text{ см}$ і $b = 8 \text{ см}$ — стораны паралелаграма $ABCD$, h_a і h_b — яго вышыні і $h_a = 10 \text{ см}$ (рыс. 160). Паколькі $S = ah_a$ і $S = bh_b$ — гэта плошча аднаго і таго ж паралелаграма, то $ah_a = bh_b$, г. зн. $12 \cdot 10 = 8 \cdot h_b$. Адсюль $h_b = \frac{12 \cdot 10}{8} = 15 \text{ (см)}$.

Адказ: 15 см .

Заўвага. З роўнасці $ah_a = bh_b$ вынікае, што $\frac{a}{b} = \frac{h_b}{h_a}$. Інакш кажучы, стораны паралелаграма адваротна прапарцыянальны яго вышыням. Да большай стараны паралелаграма праведзена меншая вышыня, а да меншай стараны — большая.

Задача 2. Плошча паралелаграма $ABCD$ роўна 24 см^2 , $BC = 6 \text{ см}$, $\angle ACB = 30^\circ$. Знайсі даўжыню дыяганалі AC .




Рыс. 161

Рашэнне. Апусцім вышыню CH на прадаўжэнне асновы AD (рыс. 161). Паколькі $S_{ABCD} = AD \cdot CH$ і $AD = BC = 6 \text{ см}$, то $24 = 6 \cdot CH$, $CH = \frac{24}{6} = 4 \text{ (см)}$.

Разгледзім прамавугольны трохвугольнік ACH . Заўважым, што $\angle CAH = \angle ACB = 30^\circ$ як накрывлеглыя вуглы пры паралельных прамых AD і BC і сякучай AC . Паколькі катэт, што ляжыць на супраць вугла ў 30° , роўны палавіне гіпатэнузы, то $AC = 2CH = 8 \text{ см}$.

Адказ: 8 см .

Задача 3. На рысунку 162 $AD \parallel BM$, $AB \parallel DC$, $AK \parallel DM$. Даказаць, што плошча чырвонага чатырохвугольніка роўна плошчы сіняга.




Рыс. 162

Доказ. Паралелаграмы $ABCD$ і $AKMD$ роўнавялікія, паколькі ў іх старана AD — агульная, а вышыні, праведзеныя да гэтай стараны, роўныя як адлегласці паміж паралельнымі прамымі BM і AD . Паралелаграм $ABCD$ складаецца з чырвонага чатырохвугольніка $BAOC$ і трохвугольніка AOD . Паралелаграм $AKMD$ складаецца з сіняга чатырохвугольніка $OKMD$ і трохвугольніка AOD . Такім чынам, плошчы сіняга і чырвонага чатырохвугольнікаў роўныя. Што і трэба было даказаць.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА


170. Па даных на рысунках 163, а)–в) знайдзіце плошчу паралелаграма $ABCD$ (даўжыні адрэзкаў дадзены ў сантыметрах).




Рыс. 163

171. а) Плошча паралелаграма $ABCD$ роўна 100 м^2 . Старана AD роўна 20 м . Знайдзіце вышыню паралелаграма, праведзеную да стараны AD .


- б) Вышыня BH паралелаграма $ABCD$ праведзена да стараны AD і роўна 8 см, $AH = 3$ см, $HD = 2AH$. Знайдзіце плошчу паралелаграма.
- 172.** а) Плошча паралелаграма $ABCD$ роўна 60 см^2 . Вышыня BK , праведзеная да стараны CD , роўна 10 см, $AD = 12$ см. Знайдзіце перыметр паралелаграма.
- б) З вяршыні B паралелаграма $ABCD$ да стараны CD праведзена вышыня BK , да стараны AD — вышыня BH . Знайдзіце перыметр паралелаграма, калі $BH = 5$ см, $BK = 7$ см, $AD = 14$ см.
- 173.** $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 164), $BC = 10$ см, $CK \perp AD$, $CK = 7$ см. Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABD .
- 174.** На рысунку 165 $AB = CD$, $AD = BC$. Знайдзіце адлегласць ад пункта D да прамой AB , калі $S_{ABCD} = 54 \text{ см}^2$, $AB = 6$ см.
- 175.** На рысунку 166 $a \parallel b$, $c \parallel d$, $MK = 16$, $NK = 24$. Адлегласць паміж прамымі a і b роўна 18. Знайдзіце адлегласць паміж прамымі c і d .



Рыс. 164




Рыс. 165




Рыс. 166

- 176.** а) Большая старана паралелаграма роўна 18 см, вышыні адносяцца як 1 : 2. Знайдзіце перыметр паралелаграма.
- б) Перыметр паралелаграма роўны 48 см, адна з яго старон у 2 разы большая за другую. Вышыня, апущаная на большую старану, роўна 4,5 см. Знайдзіце плошчу паралелаграма.
- 177.** Вызначыце, колькі квадратных адзінак складае плошча паралелаграма, паказаная на каардынатнай плоскасці (рыс. 167).
- 178.** Дадзены паралелаграм $ABCD$, BK — бісектрыса вугла B (пункт K ляжыць на старане AD), $CD = 12$ см, $KD = 5$ см, адлегласць ад пункта K да прамой BC роўна 9 см. Знайдзіце плошчу паралелаграма.



Рыс. 167


- 179.** Адлегласць ад вяршыні B паралелаграма $ABCD$ да прамой AD роўна 6 см, а да прамой AC — 4 см, $\angle CAD = 30^\circ$. Знайдзіце плошчу паралелаграма.
- 180.** Плошча паралелаграма роўна 112 см^2 . Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка, вяршыні якога з'яўляюцца сярэдзінамі старон дадзенага паралелаграма.
- 181.** Дадзены паралелаграм $ABCD$, DK — бісектрыса вугла D (пункт K ляжыць на старане BC), $\angle BKD = 105^\circ$, $BK = 4 \text{ см}$, $KC = 12 \text{ см}$. Знайдзіце плошчу паралелаграма.
- 182.** Перыметр паралелаграма $ABCD$ роўны 48 см, яго вышыні роўны 10 см і 6 см. Знайдзіце плошчу паралелаграма.
- 183.** Вугал паміж вышынямі BK і BM паралелаграма $ABCD$ роўны 45° . Вышыня BK дзеліць старану AD у адносіне $1 : 2$, лічачы ад пункта A . Сярэдняя лінія трапецыі $KBCD$ роўна 7,5 см. Знайдзіце плошчу паралелаграма.
- 184.** Пункты M, N, P, K — сярэдзіны старон чатырохвугольніка $ABCD$ (рыс. 168). Плошча чатырохвугольніка $MNPК$ роўна 144 см^2 . Вядома, што $BD = 24 \text{ см}$, $NH \perp MK$. Дакажыце, што $\angle NHP = \angle NPH$.



Рыс. 168

§ 15. Плошча трохвугольніка, прамавугольнага трохвугольніка, ромба

Тэарэма. Плошча трохвугольніка роўна палавіне здабытку асновы на вышыню, г. зн. $S_{\triangle} = \frac{1}{2}ah_a$.



Рыс. 169

Доказ. Няхай у трохвугольніку ABC старана $BC = a$, вышыня $AH = h$. Правядзём $AD \parallel BC$, $CD \parallel AB$ і дабудуем трохвугольнік ABC да паралелаграма $BADC$ (рыс. 169). Аснова a і вышыня h у паралелаграма тыя ж, што ў трохвугольніка ABC . Трохвугольнікі ABC і CDA роўныя, а значыць, роўныя іх плошчы. Тады плошча трохвугольніка ABC роўна палавіне плошчы паралелаграма $BADC$, г. зн. $S_{ABC} = \frac{1}{2}S_{BADC} = \frac{1}{2}ah$.


Тэарэма даказана.

Заўвага. Прынята вышыні трохвугольніка, праведзеныя да старон a , b і c , абазначаць адпаведна h_a , h_b , h_c . Тады $S_{\triangle} = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$, адкуль $a : b : c = \frac{1}{h_a} : \frac{1}{h_b} : \frac{1}{h_c}$.

Вынік.


Трохвугольнікі, якія маюць роўныя асновы і роўныя вышыні, праведзеныя да гэтых асноў, роўнавялікія.

На рысунку 170 усе трохвугольнікі, якія маюць з трохвугольнікам ABC агульную аснову BC , вяршыні якіх ляжаць на прамой, што праходзіць праз вяршыню A паралельна прамой BC , з'яўляюцца роўнавялікімі.



Рыс. 170

Тэарэма. Плошча прамавугольнага трохвугольніка роўна палавіне здабытку катэтаў, г. зн. $S = \frac{ab}{2}$.




Рыс. 171

Доказ. Катэт b прамавугольнага трохвугольніка ABC з'яўляецца вышыняй, а катэт a — адпаведнай гэтай вышыні асновай (рыс. 171). Таму плошча прамавугольнага трохвугольніка $S = \frac{1}{2}a \cdot b = \frac{ab}{2}$. Тэарэма даказана.

Плошчу ромба можна знайсці як плошчу паралелаграма, г. зн. як здабытак асновы на вышыню. Аднак, улічваючы, што дыяганалі ромба ўзаемна перпендыкулярныя, можна вывесці асобную формулу плошчы ромба.

Тэарэма. Плошча ромба роўна палавіне здабытку дыяганалей, г. зн. $S_{\text{ромба}} = \frac{d_1 d_2}{2}$.



Рыс. 172

Доказ. Няхай у ромба $ABCD$ дыяганалі $AC = d_1$, $BD = d_2$ (рыс. 172). Паколькі дыяганалі ромба ўзаемна перпендыкулярныя і пунктам перасячэння дзяляцца папалам, то прамавугольныя трохвугольнікі AOB , BOC , COD , AOD роўныя па двух катэтах. А значыць, роўныя іх плошчы. Паколькі плошча прамавугольнага трохвугольніка роўна палавіне здабытку катэтаў, то $S_{AOB} = \frac{AO \cdot BO}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d_1}{2} \cdot \frac{d_2}{2} = \frac{d_1 d_2}{8}$. Такім чынам, $S_{ABCD} = 4S_{AOB} = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{d_1}{2} \cdot \frac{d_2}{2} = \frac{d_1 d_2}{2}$, г. зн. $S_{\text{ромба}} = \frac{d_1 d_2}{2}$. Тэарэма даказана.

А цяпер выканайце Тэст 1 і Тэст 2.

Тэст 1

Знайдзіце плошчу трохвугольніка, калі памеры адной клеткі

$1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$.

а) 16 см^2 ; в) 12 см^2 ;

б) 32 см^2 ; г) 24 см^2 .




Тэст 2

Знайдзіце плошчу трохвугольніка, калі памеры адной клеткі


$1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$.

а) 28 см^2 ; в) 20 см^2 ;

б) 16 см^2 ; г) 14 см^2 .



Задача. Даказаць уласцівасць: «Плошчы трохвугольнікаў з агульнай вышынёй (або роўнымі вышынямі) адносяцца як адпаведныя гэтай вышыні асновы».



Доказ. У трохвугольнікаў ABM і CBM на рысунку 173 агульная вышыня h , праведзеная з вяршыні B . Абазначым адпаведныя асновы $AM = a_1$ і $MC = a_2$. Знайдзем адносіну плошчаў гэтых трохвугольнікаў:

$$\frac{S_{ABM}}{S_{CBM}} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{1}{2}a_1h}{\frac{1}{2}a_2h} = \frac{a_1}{a_2}.$$

Што і трэба было даказаць.

Заўвага. Згодна з даказанай уласцівасцю $\frac{S_{ABM}}{S_{ABC}} = \frac{AM}{AC} = \frac{a_1}{a_1 + a_2}$.

Вынікі.

1. Медыяна дзеліць трохвугольнік на два роўнавялікія трохвугольнікі.

2. Дыяганалі дзеляць паралелаграм на чатыры роўнавялікія трохвугольнікі.

Дакажыце гэтыя вынікі самастойна.




Заданні да § 15

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Даказаць, што тры медыяны трохвугольніка дзеляць яго на шэсць роўнавялікіх трохвугольнікаў.



Рыс. 174

Рашэнне. Няхай AP , BN і CK — медыяны трохвугольніка ABC , плошча якога роўна S (рыс. 174). Паколькі медыяна дзеліць трохвугольнік на два роўнавялікія трохвугольнікі, то $S_{ABN} = \frac{1}{2}S$.

Па ўласцівасці медыян $BM : MN = 2 : 1$. Паколькі трохвугольнікі ABM і AMN маюць агульную вышыню, апущаную з вяршыні A , іх плошчы адносяцца як $BM : MN$, г. зн. $2 : 1$.

$$\text{Тады } S_{AMN} = \frac{1}{3}S_{ABN} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}S = \frac{1}{6}S.$$


Аналагічна,

$$S_{NMC} = S_{MPC} = S_{BMP} = S_{KMB} = S_{AMK} = \frac{1}{6}S.$$

Вынік.

Плошча трохвугольніка, утворанага дзвюма медыянамі і стараной, складае $\frac{1}{3}$ плошчы S дадзенага трохвугольніка, г. зн. $S_{AMC} = S_{AMB} = S_{BMC} = \frac{1}{3}S$.

Задача 2. Знайсці вышыню h_c прамавугольнага трохвугольніка з катэтамі a і b і гіпатэнузай c .



Рыс. 175


Рашэнне. З аднаго боку, плошча прамавугольнага трохвугольніка $S = \frac{1}{2}ch_c$ (рыс. 175). З другога боку, $S = \frac{1}{2}ab$. Адсюль $ch_c = ab$, $h_c = \frac{ab}{c}$.

Прыклад. Калі катэты прамавугольнага трохвугольніка роўны 6 см і 8 см, а гіпатэнуза — 10 см, то вышыня, праведзеная да гіпатэнузы, $h_c = \frac{ab}{c} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$ (см).

$$h_c = \frac{ab}{c}$$

— формула вышыні прамавугольнага трохвугольніка, праведзенай да гіпатэнузы.

Задача 3. Плошча трохвугольніка ABC роўна 120 см^2 , BM — медыяна трохвугольніка, пункт O — сярэдзіна медыяны. Прамая AO перасякае старану BC у пункце K . Знайсці плошчу чатырохвугольніка $МОКС$ (рыс. 176).



Рыс. 176

Рашэнне. Паколькі медыяна дзеліць трохвугольнік на два роўнавялікія трохвугольнікі, то $S_{ABM} = \frac{1}{2}S_{ABC}$, $S_{AOM} = \frac{1}{2}S_{ABM} = \frac{1}{4}S_{ABC}$. Правядзём $ME \parallel AK$.

Па тэарэме Фалеса: паколькі $BO = OM$, то $BK = KE$, паколькі $AM = MC$, то $KE = EC$. Адсюль $BK = KE = EC$, $BK : KC = 1 : 2$. У трохвугольнікаў AKB і AKC агульная вышыня, праведзеная з вяршыні A .

$$\text{Таму } \frac{S_{AKB}}{S_{AKC}} = \frac{BK}{KC} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Тады } S_{AKC} = \frac{2}{3}S_{ABC},$$




$$S_{MOKC} = S_{AKC} - S_{AOM} = \frac{2}{3}S_{ABC} - \frac{1}{4}S_{ABC} = \frac{5}{12} \cdot 120 = 50 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Адказ: 50 см^2 .



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

- 185.** Знайдзіце плошчы трохвугольнікаў, відарысы якіх паказаны на рысунках 177, а)–в).




Рыс. 177

- 186.** Плошча трохвугольніка MNK роўна 80 см^2 . Вышыня MH роўна 10 см . Знайдзіце даўжыню стараны NK .
- 187.** Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC , калі:
- яго вышыня BH дзеліць аснову AC на адрэзкі $AH = 3,4 \text{ см}$, $HC = 6,6 \text{ см}$, $\angle A = 45^\circ$;
 - $AB = 4 \text{ см}$, $AC = 6 \text{ см}$, $\angle A = 30^\circ$.
- 188.** а) У трохвугольніку ABC вышыня AK роўна 9 см , вышыня CH роўна 6 см , $BC = 8 \text{ см}$. Знайдзіце даўжыню стараны AB .
- б) Дзве стараны трохвугольніка роўны $4,5 \text{ м}$ і 6 м . Вышыня, праведзеная да меншай з іх, роўна 4 м . Знайдзіце вышыню, праведзеную да большай з гэтых старон.


189. Дакажыце, што сярэдняя лінія трохвугольніка адсякае ад яго трохвугольнік, плошча якога роўна $\frac{1}{4}$ плошчы дадзенага.

190. Дадзены трохвугольнік ABC (рыс. 178), MK — сярэдняя лінія трохвугольніка. Плошча чатырохвугольніка $AMKC$ роўна 48 см^2 . Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC .




Рыс. 178

191. а) Знайдзіце плошчу прамавугольнага трохвугольніка з катэтамі, роўнымі 8 см і 15 см .
б) У трохвугольніку ABC $\angle C = 90^\circ$, катэт AC на 7 см меншы за BC , $S_{ABC} = 30 \text{ см}^2$. Знайдзіце BC .
192. У паралелаграме $ABCD$ O — пункт перасячэння дыяганалей, K — сярэдзіна стараны AD . Знайдзіце адносіну плошчы чатырохвугольніка $KOCD$ да плошчы паралелаграма.
193. Вышыня прамавугольнага трохвугольніка, праведзеная да гіпатэнузы, роўна 24 см . Стораны трохвугольніка адносяцца як $3 : 4 : 5$. Знайдзіце перыметр трохвугольніка.
194. Медыяны BN і CK трохвугольніка ABC перасякаюцца ў пункце M , $S_{ABC} = 60 \text{ см}^2$. Знайдзіце: а) S_{AKC} ; б) S_{KBM} ; в) S_{BMC} ; г) S_{AKMN} . Дакажыце, што пры любым значэнні S_{ABC} праўда, што $S_{BMC} = S_{AKMN}$.
195. Знайдзіце плошчу трохвугольніка (у квадратных адзінках), вяршыні якога маюць каардынаты $(2; 3)$, $(4; 7)$, $(10; 4)$.
196. а) Плошча ромба роўна 450 см^2 . Адна з дыяганалей ромба роўна 60 см . Знайдзіце другую дыяганаль.
б) Дыяганалі ромба з плошчай 360 см^2 адносяцца як $4 : 5$. Знайдзіце меншую дыяганаль ромба.
197. Дакажыце, што плошчу квадрата можна знайсці па формуле $S = \frac{d^2}{2}$, дзе d — дыяганаль квадрата.
198. У акружнасці, радыус якой роўны 8 см , праведзены два ўзаемна перпендыкулярныя дыяметры. Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка, вяршыні якога супадаюць з канцамі дыяметраў.
199. Дакажыце, што калі дыяганалі d_1 і d_2 выпуклага чатырохвугольніка ўзаемна перпендыкулярныя, то яго плошча $S = \frac{d_1 d_2}{2}$.
200. Перыметр ромба роўны 32 см , здабытак даўжынь дыяганалей ромба роўны 96 см^2 . Знайдзіце вышыню ромба.
201. Вышыні трохвугольніка адносяцца як $h_a : h_b : h_c = 2 : 3 : 4$, перыметр роўны 260 см . Знайдзіце стораны a , b , c трохвугольніка.



Рыс. 179



Рыс. 180


- 202.** Пункт M — сярэдзіна стараны AD паралелаграма $ABCD$ (рыс. 179). Плошча паралелаграма роўна 120 см^2 . Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка $MECD$.
- 203.** На рысунку 180 трохвугольнік ABC роўнастаронні, плошчы чырвонага чатырохвугольніка і сіняга трохвугольніка роўныя. Дакажыце, што $BL = CK$. Знайдзіце велічыню вугла KES .
- 204.** Знайдзіце геаметрычнае месца вяршынь трохвугольнікаў, якія маюць агульную аснову a і роўныя плошчы S , калі гэтыя вяршыні процілеглыя дадзенай аснове.

Гімнастыка розуму

Як у трохвугольніку ABC трэба правесці ломаную $BKMPN$, каб ён разбіўся на пяць роўных па плошчы трохвугольнікаў (рыс. 181)?



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ



Рыс. 181

Ведаем

1. Азначэнне роўнавялікіх фігур.
2. Формулы плошчы: квадрата, прамавугольніка, паралелаграма, трохвугольніка, прамавугольнага трохвугольніка, ромба.
3. Формулу вышыні прамавугольнага трохвугольніка, праведзенай да гіпатэнузы.
4. Уласцівасць плошчаў трохвугольнікаў з агульнай вышыняй.
5. Уласцівасць медыяны адносна плошчы трохвугольніка.

Умеем

1. Выводзіць формулы плошчы: прамавугольніка, паралелаграма, трохвугольніка, ромба.
2. Выводзіць формулу вышыні прамавугольнага трохвугольніка, праведзенай да гіпатэнузы.
3. Даказваць, што медыяна дзеліць трохвугольнік на два роўнавялікія трохвугольнікі.


Рэальная геаметрыя

Трэба пафарбаваць дом, паказаны на рысунку. Фундамент дома ўяўляе сабой квадрат са стараной 6 м. У доме ёсць: 5 малых вокнаў памерам 1 м 50 см $\times$ 80 см, два вялікія вокны памерам 2 м 50 см $\times$ 80 см і дзверы памерам 2 м $\times$ 80 см.

Па памерах, пазначаных на чарцяжы (рыс. 182), вызначыце:

- агульную плошчу той часткі сцен дома, якую трэба пафарбаваць;
- колькі кілаграмаў фарбы спатрэбіцца, каб пафарбаваць сцены дома ў 2 пласты, калі на фарбаванне 1 м^2 у адзін пласт ідзе 250 г фарбы;
- якую аптымальную колькасць вёдраў фарбы неабходна купіць, калі ў будаўнічым магазіне ёсць патрэбная фарба для фасадаў у вёдрах масай 5 кг і 11 кг.


Беларускія лакафарбавыя матэрыялы экспартуюцца ў краіны СНД, Еўропы і Азіі. Высветліце, якія найбуйнейшыя лакафарбавыя заводы ёсць у Беларусі.



Рыс. 182

§ 16. Тэарэма Піфагора


Тэарэма Піфагора гаворыць аб сувязі даўжынь катэтаў з даўжынёй гіпатэнузы прамавугольнага трохвугольніка. Так, калі трохвугольнік ABC прамавугольны і $\angle C = 90^\circ$ (рыс. 183), то $AC^2 + BC^2 = AB^2$. Гэта тэарэма дазваляе, ведаючы катэты, знайсці гіпатэнузу або, ведаючы адзін з катэтаў і гіпатэнузу, знайсці другі катэт. Напрыклад, калі $AC = 3$ см, $BC = 4$ см, то $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ (см²), адкуль $AB = 5$ см.



Рыс. 183

Катэты, якія ляжаць насупраць вуглоў A і B , будзем адпаведна абазначаць a і b , гіпатэнузу — c .

Тэарэма Піфагора. У прамавугольным трохвугольніку сума квадратаў катэтаў роўна квадрату гіпатэнузы, г. зн. $a^2 + b^2 = c^2$.



Рыс. 184

Доказ. Дабудуем прамавугольны трохвугольнік з катэтамі a , b і гіпатэнузай c да квадрата са стараной $a + b$ (рыс. 184). Падзелім гэты квадрат, як паказана на рысунку, на чатыры прамавугольныя трохвугольнікі і чатырохвугольнік. Прамавугольныя трохвугольнікі роўныя па двух катэтах. Паколькі сума вострых вуглоў прамавугольнага трохвугольніка роўна 90° , то $\alpha + \beta = 90^\circ$. Тады ва ўнут-

ранага чатырохвугольніка ўсе стараны роўны c і ўсе вуглы прамыя. Таму гэта квадрат, і яго плошча роўна c^2 .

Плошча вялікага квадрата, з аднаго боку, роўна квадрату яго стараны, г. зн. $S = (a + b)^2$. З другога боку, яна роўна суме плошчаў чатырох роўных прамавугольных трохвугольнікаў і плошчы ўнутранага квадрата: $S = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2$. Тады $(a + b)^2 = 2ab + c^2$, $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$, $a^2 + b^2 = c^2$. Тэарэма даказана.

Вынік.


З роўнасці $a^2 + b^2 = c^2$ вынікае $a^2 = c^2 - b^2$. З улікам $a > 0$ атрымліваем $a = \sqrt{c^2 - b^2}$. Аналагічна, $b = \sqrt{c^2 - a^2}$. Гавораць, што катэт роўны квадратнаму каранню з рознасці квадрата гіпатэнузы і квадрата другога катэта.

Прыклад. Калі a і b — катэты, c — гіпатэнуза і $a = 8$ см, $c = 10$ см, то $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{36} = 6$ (см).


Калі дадзены раўнабедраны прамавугольны трохвугольнік з катэтам a і гіпатэнузай c , то па тэарэме Піфагора $c^2 = a^2 + a^2$, $c^2 = 2a^2$, адкуль $c = a\sqrt{2}$ або $a = \frac{c}{\sqrt{2}}$.

Карысна запамніць!

Гіпатэнуза раўнабедранага прамавугольнага трохвугольніка з катэтам a роўна $a\sqrt{2}$. Катэт раўнабедранага прамавугольнага трохвугольніка з гіпатэнузай c роўны $\frac{c}{\sqrt{2}}$ (рыс. 185). Дыяганаль d квадрата са стараной a роўна $a\sqrt{2}$, старана квадрата з дыяганаллю d роўна $\frac{d}{\sqrt{2}}$ (рыс. 186).




Рыс. 185



Рыс. 186

Задача. Знайсці вышыню і плошчу роўнастаронняга трохвугольніка ABC са стараной a (рыс. 187).



Рыс. 187

Рашэнне. Няхай $BH = h$ — вышыня трохвугольніка. Паколькі ў раўнабедраным трохвугольніку вышыня, праведзеная да асновы, з'яўляецца і медыянай, то $AH = \frac{a}{2}$. З прамавугольнага трохвугольніка ABH па тэарэме Піфагора знаходзім:

$$h = BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Тады плошча роўнастаронняга трохвугольніка

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$

Такім чынам, для роўнастаронняга трохвугольніка са стараной a і вышынёй h справядлівыя наступныя формулы:

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} \quad \text{— формула вышыні роўнастаронняга трохвугольніка;}$$


$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \quad \text{— формула плошчы роўнастаронняга трохвугольніка.}$$

Існуе і адваротная тэарэма Піфагора, якая дазваляе па трох дадзеных старанах трохвугольніка вызначыць, ці з'яўляецца ён прамавугольным.

Тэарэма, адваротная тэарэме Піфагора.

Калі ў трохвугольніку сума квадратаў дзвюх старон роўна квадрату трэцяй стараны, то гэты трохвугольнік прамавугольны, г. зн. калі для старон трохвугольніка ABC справядлівая роўнасць $a^2 + b^2 = c^2$, то $\angle C = 90^\circ$.


Доказ. Няхай дадзены трохвугольнік ABC (рыс. 188, а) са старанамі $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ і $a^2 + b^2 = c^2$. Трэба даказаць, што $\angle C = 90^\circ$. Разгледзім звестама прамавугольны трохвугольнік $A_1B_1C_1$ з катэтамі $B_1C_1 = a$ і $A_1C_1 = b$ (рыс. 188, б). Па тэарэме Піфагора $A_1B_1^2 = a^2 + b^2$. Але па ўмове $a^2 + b^2 = c^2$.



Рыс. 188

Адкуль $A_1B_1 = c$. Тады $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ па трох старанах і, значыць, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$.
Тэарэма даказана.

Піфагор Самаскі (IV—V стст. да н. э.) — вядомы старажытнагрэчаскі філосаф і матэматык. Ён стварыў піфагарэйскую навуковую школу, куды ўваходзілі многія матэматыкі таго часу.




Заданні да § 16

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. У прамавугольным трохвугольніку катэты адносяцца як 3 : 4, гіпатэнуза роўна 30 см. Знайсці плошчу трохвугольніка.




Рыс. 189

Рашэнне. Няхай у трохвугольніку ABC (рыс. 189) гіпатэнуза $AB = 30$ см, $BC : AC = 3 : 4$.

Абазначым $BC = 3x$ см, $AC = 4x$ см. Па тэарэме Піфагора $AC^2 + BC^2 = AB^2$, адкуль $(4x)^2 + (3x)^2 = 30^2$, $16x^2 + 9x^2 = 900$, $25x^2 = 900$, $x^2 = 36$, $x = 6$. Тады $BC = 3 \cdot 6 = 18$ (см), $AC = 4 \cdot 6 = 24$ (см), $S_{ABC} = \frac{AC \cdot BC}{2} = \frac{18 \cdot 24}{2} = 216$ (см²).

Адказ: 216 см².

Задача 2. Стораны трохвугольніка роўны 7 см, 24 см і 25 см. Знайсці:
а) медыяну трохвугольніка, праведзеную да большай стараны;
б) вышыню трохвугольніка, праведзеную з вяршыні найбольшага вугла трохвугольніка.



Рыс. 190

Рашэнне. Паколькі $7^2 + 24^2 = 25^2$ ($49 + 576 = 625$), то па тэарэме, адваротнай тэарэме Піфагора, дадзены трохвугольнік прамавугольны з катэтамі $a = 7$ см, $b = 24$ см і гіпатэнузай $c = 25$ см (рыс. 190).

а) Гіпатэнуза — найбольшая старана трохвугольніка. А медыяна прамавугольнага трохвугольніка, праведзеная да гіпатэнузы, роўна палавіне гіпатэнузы, г. зн. $m_c = \frac{c}{2} = \frac{25}{2} = 12,5$ (см).

б) Вышыню прамавугольнага трохвугольніка, праведзеную з вяршыні праваго вугла, знойдзем па вядомай формуле: $h_c = \frac{ab}{c} = \frac{7 \cdot 24}{25} = 6,72$ (см).

Адказ: а) 12,5 см; б) 6,72 см.


Заўвага. Прамавугольны трохвугольнік са старанамі, роўнымі 3, 4 і 5 адзінак, быў вядомы яшчэ старажытным егіпцянам. Ён называецца **егіпецкім трохвугольнікам**. Выраблены з вяроўкі трохвугольнік са старанамі, роўнымі 3, 4 і 5, нацягвалі замацаванымі ў вяршынях калкамі. Так егіпцяне будавалі на мясцовасці прамы вугал.

Тройкі цэлых лікаў, якія з'яўляюцца старанамі прамавугольнага трохвугольніка, называюцца **Піфагоравымі тройкамі**. Карысна запомніць наступныя тройкі:

- а) 3, 4, 5; в) 7, 24, 25; д) 20, 21, 29.
б) 5, 12, 13; г) 8, 15, 17;

Памнажаючы кожны з лікаў Піфагоровай тройкі на натуральны лік, можна атрымаць бясконца многа Піфагоравых троек. Напрыклад, для першай тройкі можна атрымаць наступныя: (6, 8, 10), (9, 12, 15), (12, 16, 20) і г. д.

Задача 3. Знайсці плошчу раўнабедранага трохвугольніка са старанамі 10 см, 10 см, 12 см.



Рыс. 191

Рашэнне. Няхай у трохвугольніку ABC $AB = BC = 10$ см, $AC = 12$ см (рыс. 191). Правядзём вышыню BH . Паколькі вышыня раўнабедранага трохвугольніка, праведзеная да асновы, з'яўляецца медыянай, то $AH = HC = 6$ см.

Па тэарэме Піфагора для $\triangle ABH$:


$$AH^2 + BH^2 = AB^2, \quad 6^2 + BH^2 = 10^2,$$

$$BH = \sqrt{64} = 8 \text{ (см)}.$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 8 = 48 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Адказ: 48 см².

Задача 4. Знайсці вышыню трохвугольніка са старанамі, роўнымі 7 см, 15 см, 20 см, праведзеную да найбольшай стараны.



Рыс. 192

Рашэнне. У $\triangle ABC$ $AB = 7$ см, $BC = 15$ см, $AC = 20$ см (рыс. 192). Апусцім вышыню BH .

Абазначым $AH = x$ см, $HC = (20 - x)$ см.

Па тэарэме Піфагора з прамавугольных трохвугольнікаў ABH і CBH атрымаем:

$$BH^2 = AB^2 - AH^2 = 7^2 - x^2,$$

$$BH^2 = BC^2 - HC^2 = 15^2 - (20 - x)^2.$$

Адсюль

$$7^2 - x^2 = 15^2 - (20 - x)^2,$$

$$(20 - x)^2 - x^2 = 15^2 - 7^2.$$

Рашыўшы ўраўненне, знойдзем $x = 5,6$. Такім чынам, $АН = 5,6$ см,
 $BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{7^2 - 5,6^2} = 4,2$ (см).
 Адказ: 4,2 см.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

205. Ведаючы катэты a і b прамавугольнага трохвугольніка, знайдзіце гіпатэнузу c :

а) $a = 9$ см, $b = 12$ см;

в) $a = \sqrt{12}$ дм, $b = \sqrt{13}$ дм;

б) $a = 1$ см, $b = 2$ см;

г) $a = (\sqrt{7} - 1)$ м, $b = (\sqrt{7} + 1)$ м.


206. Ведаючы катэт a і гіпатэнузу c прамавугольнага трохвугольніка, знайдзіце катэт b :

а) $a = 6$ см, $c = 10$ см;


б) $a = 24$ м, $c = 25$ м;

в) $a = 3$ см, $c = 6$ см;


г) $a = 3\sqrt{2}$ дм, $c = 2\sqrt{7}$ дм.



Рыс. 193



Рыс. 194



Рыс. 195

207. Старана прамавугольніка роўна 12 см, а дыяганаль — 13 см (рыс. 193). Знайдзіце плошчу прамавугольніка.


208. Дыяганаль паралелаграма роўна 9 см і перпендыкулярна да яго стараны. Другая старана паралелаграма роўна $\sqrt{117}$ см (рыс. 194). Знайдзіце плошчу паралелаграма.

209. Знайдзіце плошчу ромба, калі:

а) яго перыметр роўны 100 см, а адна з дыяганалей — 48 см (рыс. 195);


б) яго старана роўна 13 см, а адна з дыяганалей — 10 см.

210. На старанах прамавугольнага трохвугольніка пабудаваны квадраты (рыс. 196). Плошча квадрата, пабудаванага на адным катэце, роўна 64 см^2 , плошча квадрата, пабудаванага на гіпатэнузе, роўна 289 см^2 . Знайдзіце плошчу квадрата, пабудаванага на другім катэце.




Рыс. 196


- 211.** Вывзначыце, ці з'яўляецца трохвугольнік прамавугольным, калі яго стараны роўны:
- а) 20 мм, 21 мм, 29 мм;
 - б) 5 м, 6 м, 7 м;
 - в) $\sqrt{2}$ см, $\sqrt{3}$ см, $\sqrt{5}$ см.
- 212.** Знайдзіце плошчу трохвугольніка са старанамі:
- а) 6 см, 8 см, 10 см;
 - б) 1,6 дм, 3 дм, 3,4 дм;
 - в) $\sqrt{2}$ м, $\sqrt{8}$ м, $\sqrt{10}$ м.
- 213.** Дадзены роўнастаронні трохвугольнік. Знайдзіце:
- а) вышыню і плошчу трохвугольніка, калі яго старана роўна 4 см;
 - б) перыметр і вышыню трохвугольніка, калі яго плошча роўна $16\sqrt{3}$ см².
- 214.** Знайдзіце плошчу раўнабедранага трохвугольніка, у якога:
- а) аснова роўна 100 м, а бакавая старана — 130 м;
 - б) аснова роўна 14 дм, а бакавая старана — 25 дм;
 - в) аснова роўна a , а бакавая старана — b .
- 215.** а) Сума катэтаў прамавугольнага трохвугольніка роўна 21 м, а гіпатэнуза — 15 м. Знайдзіце катэты.
- б) Адзін з катэтаў прамавугольнага трохвугольніка на 2 см большы за другі катэт і на 2 см меншы за гіпатэнузу. Знайдзіце плошчу трохвугольніка.
- 216.** $ABCD$ — трапецыя (рыс. 197). Знайдзіце:
- а) вышыню трапецыі;
 - б) дыяганаль AC .
- 217.** $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 198), $KD = 12$. Знайдзіце:
- а) плошчу паралелаграма;
 - б) вышыню, праведзеную да стараны CD .
- 218.** Пры дапамозе тэарэмы Піфагора, выкарыстаўшы рысунак 199, дакажыце, што калі з аднаго пункта да прамой праведзены дзве нахіленыя CA і CB , то роўным нахіленым адпавядаюць роўныя праекцыі, большай нахіленай адпавядае большая праекцыя.



Рыс. 197




Рыс. 198



Рыс. 199

- 219.** а) Знайдзіце плошчу квадрата з дыяганаллю, роўнай 4 см.
б) Знайдзіце дыяганаль квадрата, плошча якога роўна 50 см^2 .
- 220.** Дадзены трохвугольнік са старанамі 13 см, 14 см, 15 см. Знайдзіце найменшую вышыню гэтага трохвугольніка.
- 221.** Медыяны трохвугольніка ABC , праведзеныя да старон AB і BC , узаемна перпендыкулярныя і роўны 9 см і 12 см. Знайдзіце даўжыню трэцяй медыяны.
- 222.** Дадзены адрэзак a . Выкарыстаўшы цыркуль і лінейку, пабудуйце адрэзак x , роўны $a\sqrt{2}$.
- 223.** Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC , у якога $AB = 6 \text{ см}$, $BC = 8 \text{ см}$, медыяна $BM = 5 \text{ см}$.
- 224.** Знайдзіце плошчу трохвугольніка, медыяны якога роўны 3 см, 4 см і 5 см.
- 225.** Па гіпатэнузе прамавугольнага трохвугольніка са старанамі 12 см, 16 см, 20 см рухаецца пункт. Знайдзіце, пры якім становішчы пункта сума квадратаў адлегласцей ад гэтага пункта да катэтаў будзе найменшай. Вызначыце адлегласць ад гэтага становішча пункта да вяршыні прамога вугла.
- 226.** Знайдзіце даўжыню адрэзка AB , паказанага на каардынатнай плоскасці (рыс. 200), дзе $A(2; 4)$, $B(6; 7)$.
- 227.** Дадзены адрэзкі m і n , дзе $m > n$. Пры дапамозе цыркуля і лінейкі пабудуйце адрэзак x , калі:
- а) $x = \sqrt{m^2 + n^2}$; б) $x = \sqrt{m^2 - n^2}$.



Рыс. 200

Рэальная геаметрыя

Вызначыце прыкладную даўжыню драбін, што дастануць да акна другога паверха дома, паказанага на рысунку, калі адлегласць ад гэтага акна да зямлі роўна 6 м, а адлегласць ад фундамента дома да асновы драбін — 3 м.

Падлічыце, колькі прыкладна пагонных метраў бруса пойдзе на выраб такіх драбін, калі ў іх 18 прыступак і шырыня драбін роўна 50 см.

Цікава ведаць. У Беларусі вельмі добра развіта дрэваапрацоўка. Каля 40 найбуйнейшых арганізацый, якія вырабляюць тавары з драўніны і паперы, уваходзяць у дзяржаўны канцэрн «Беллеспаперапрам». Больш за 80 % вырабленай гэтымі прадпрыемствамі прадукцыі рэалізуецца на знешніх рынках. Геаграфія экспартных паставак прадпрыемстваў канцэрна ахоплівае 65 краін.




Геаметрыя 3D

На рысунку 201 паказана прамая трохвугольная прызма, асновай якой з'яўляецца раўнабедраны прамавугольны трохвугольнік з катэтамі, роўнымі па 4 см, і разгортка гэтай прызмы. Большая па плошчы бакавая грань прызмы з'яўляецца квадратам.

Вырабіце са шчыльнай паперы паказаную на рысунку разгортку і складзіце з яе дадзеную прызму. Замацуйце злучаемыя краі палоскамі паперы.

Знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы (яна роўна суме плошчаў бакавых граней). Знайдзіце плошчу асновы прызмы. Чаму роўна плошча ўсёй паверхні прызмы (*поўная паверхня прызмы*)?




Рыс. 201


Мадэляванне

Цікава ведаць. Вялікі тэніс з'яўляецца папулярным відам спорту ў Беларусі. Нашы спартсмены Вікторыя Азаранка і Максім Мірны з'яўляюцца тэнісістамі сусветнага ўзроўню, алімпійскімі чэмпіёнамі.

Якіх яшчэ беларускіх тэнісістаў вы ведаеце?



Задача. Падчас падачы тэнісны мяч можа дасягаць скорасці 180 км/г. Выкарыстаўшы памеры, пазначаныя на рысунку 202, вызначыце ў секундах час, за які мяч з пункта А трапіць у пункт Б, рухаючыся па прамой з азначанай скорасцю. Пры разліках карыстайцеся калькулятарам.



Рыс. 202




Пры дапамозе **Інтэрнэту** высветліце:

- 1) на якім востраве жыў Піфагор;
- 2) якое дачыненне Піфагор меў да музыкі;
- 3) колькі доказаў тэарэмы Піфагора вядома на сённяшні дзень.

Разгледзім яшчэ адзін доказ тэарэмы Піфагора.


На рысунку 203, а) незанятая зафарбаванымі прамавугольнымі трохвугольнікамі частка большага квадрата па плошчы роўна c^2 . Сумясціўшы трохвугольнікі 3 і 1, 4 і 2 гіпатэнузамі (рыс. 203, б), атрымаем, што цяпер незанятая імі плошча роўна $a^2 + b^2$. Адсюль вынікае, што $c^2 = a^2 + b^2$.



Рыс. 203

§ 17. Плошча трапецыі

Тэарэма. Плошча трапецыі роўна здабытку паўсумы асноў на вышыню, г. зн. $S_{\text{тр.}} = \frac{a+b}{2} \cdot h$.



Рыс. 204

Доказ. Дыяганаль BD разбівае трапецыю $ABCD$ на два трохвугольнікі ABD і BCD (рыс. 204). Вышыні BH і DK гэтых трохвугольнікаў роўны вышыні h трапецыі.

Тады


$$S_{\text{тр.}} = S_{ABD} + S_{BCD} = \frac{1}{2}ah + \frac{1}{2}bh = \frac{a+b}{2} \cdot h.$$

Тэарэма даказана.

Вынік.

Паколькі сярэдняя лінія трапецыі $m = \frac{a+b}{2}$, то плошчу трапецыі можна знайсці па формуле $S_{\text{тр.}} = mh$.

Задача. Даказаць, што плошчы трохвугольнікаў, абмежаваных дзвюма дыяганалямі і бакавой старонай трапецыі, роўныя.



Рыс. 205


Доказ. Трэба даказаць, што трохвугольнікі AOB і COD роўнавялікія (рыс. 205). Заўважым, што трохвугольнікі ABD і ACD роўнавялікія, паколькі ў іх аснова AD — агульная, а вышыні BH і CK роўныя як адлегласці паміж паралельнымі прамымі AD і BC . Адняўшы ад плошчы кожнага з гэтых трохвугольнікаў плошчу трохвугольніка AOD , атрымаем, што $S_{AOB} = S_{COD}$. Што і трэба было даказаць.

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1

Знайдзіце плошчу трапецыі, паказанай на рысунку.


- а) 24 см^2 ; в) 36 см^2 ;
б) 48 см^2 ; г) 32 см^2 .



Тэст 2

Знайдзіце плошчу трапецыі, паказанай на рысунку.


- а) 49 см^2 ; в) 36 см^2 ;
б) $24,5 \text{ см}^2$; г) $\frac{49}{2} \text{ см}^2$.



Заданні да § 17

РАШАЕМ РАЗАМ
ключавыя задачы

Задача 1. Дадзена раўнабедраная трапецыя $ABCD$ (рыс. 206), $BH = 7 \text{ см}$ — вышыня трапецыі, $HD = 10 \text{ см}$. Знайсці плошчу трапецыі.



Рыс. 206


Рашэнне. *Спосаб 1.* Перанясём прамавугольны трохвугольнік ABH на месца трохвугольніка CKD (гл. рыс. 206). У чатырохвугольніку $HBKD$ усе вуглы прамыя, таму гэта прамавугольнік. Плошча прамавугольніка $HBKD$ роўна плошчы трапецыі $ABCD$, паколькі прамавугольнік і трапецыя складаюцца з роўных фігур. Тады $S_{ABCD} = S_{HBKD} = HD \cdot BH = 10 \cdot 7 = 70 \text{ (см}^2\text{)}$.

Заўвага. Падумаіце, адкуль вынікае, што $\angle KCD + \angle DCB = 180^\circ$.

Спосаб 2. Згодна з ключавой задачай 2 § 11 для раўнабедранай трапецыі $HD = \frac{AD + BC}{2}$. Інакш кажучы, адрэзак HD роўны сярэдняй лініі трапецыі. Тады $S_{ABCD} = HD \cdot BH = 10 \cdot 7 = 70$ (см²).

Адказ: 70 см².

Задача 2. У раўнабедранай трапецыі $ABCD$ з асновамі AD і BC $AD = 18$ см, $BC = 8$ см, $AB = 13$ см. Знайсці плошчу трапецыі.



Рыс. 207

Рашэнне. **Спосаб 1.** Правядзём вышыні BH і CK (рыс. 207). Трохвугольнікі ABH і DCK роўныя па катэце ($BH = CK$) і гіпатэнузе ($AB = CD$). Адкуль $AH = KD$. У чатырохвугольніку $HBCK$ усе вуглы прамыя, таму гэта — прамавугольнік.

Тады $HK = BC = 8$ см,


$$AH = \frac{1}{2}(AD - HK) = \frac{1}{2}(18 - 8) = 5 \text{ (см)}.$$

З трохвугольніка ABH па тэарэме Піфагора

$$BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ (см)}.$$

Плошча трапецыі

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot BH = \frac{18 + 8}{2} \cdot 12 = 156 \text{ (см}^2\text{)}.$$



Рыс. 208

Спосаб 2. Правядзём $CM \parallel AB$ (рыс. 208). Паколькі $BC \parallel AM$, то $ABCM$ — паралелаграм. У паралелаграма процілеглыя стораны роўныя, адкуль $AM = BC = 8$ см, $CM = AB = 13$ см. Тады $MD = AD - AM = 10$ см. Трохвугольнік MCD — раўнабедраны. Яго вышыня CK будзе і вышынёй трапецыі. Паколькі вышыня раўнабедранага трохвугольніка, праведзеная да асновы, з'яўляецца і медыянай, то $KD = MK = 5$ см. З прамавугольнага трохвугольніка CKD па тэарэме Піфагора


$$CK = \sqrt{CD^2 - KD^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ (см)}.$$

Атрымліваем

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot CK = \frac{18 + 8}{2} \cdot 12 = 156 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Адказ: 156 см².

Задача 3. Дыяганалі BD і AC трапецыі $ABCD$ (рыс. 209, а) перпендыкулярныя і роўны 8 см і 10 см адпаведна. Знайсці плошчу трапецыі.



Рыс. 209

Рашэнне. *Спосаб 1.* Правядзём $CK \parallel BD$ (рыс. 209, б). Паколькі $BC \parallel DK$, то $DBCK$ — паралелаграм. Таму $DK = BC$, $CK = BD = 8$ см. Акрамя таго, $\angle ACK = \angle AOD = 90^\circ$ як адпаведныя вуглы пры $BD \parallel CK$ і сякучай AC . Заўважым, што плошча трапецыі $ABCD$ роўна плошчы трохвугольніка ACK . Сапраўды, трохвугольнік ACD для гэтых фігур з'яўляецца агульным, а трохвугольнікі ABC і CDK роўнавялікія, паколькі ў іх роўныя асновы BC і DK і вышыні, праведзеныя да іх.

$$S_{ABCD} = S_{ACK} = \frac{AC \cdot CK}{2} = \frac{10 \cdot 8}{2} = 40 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Спосаб 2. $S_{ABCD} = S_{ABC} + S_{ADC} = \frac{1}{2} AC \cdot BO + \frac{1}{2} AC \cdot OD = \frac{1}{2} AC(BO + OD) = \frac{1}{2} AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10 = 40 \text{ (см}^2\text{)}$. Інакш кажучы, плошча выпуклага чатырохвугольніка, у якога дыяганалі перпендыкулярныя, роўна палавіне здабытку дыяганалей.

Адказ: 40 см^2 .



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

- 228.** а) Знайдзіце плошчу трапецыі з асновамі 14 см і 9 см і вышыняй 6 см.
 б) Знайдзіце вышыню трапецыі з плошчай 96 см^2 і асновамі, роўнымі 5 см і 11 см.
 в) Меншая аснова трапецыі роўна 6 см, вышыня 8 см, плошча — 80 см^2 . Знайдзіце большую аснову трапецыі.
- 229.** Знайдзіце плошчу прамавугольнай трапецыі, у якой:
- а) асновы роўны 32 см і 18 см, а меншая бакавая старана — 14 см;
 б) асновы роўны 2 см і 6 см, а большая бакавая старана — 5 см.




Рис. 210




Рис. 211




Рис. 212

- 230.** Знайдіть площу раціональної трапеції $ABCD$ з баковою стараною, роуною 17 см, і основами 10 см і 26 см.
- 231.** Висотина трапеції — h , сярэдня лінія — m , плошча — S .
 а) $h = 12$ см, $S = 72$ см². Знайдзіце m .
 б) $m = 9$ см, $S = 36$ см². Знайдзіце h .
- 232.** У трапеції $ABCD$ (рис. 210) $\angle A = 90^\circ$, $AD = 14,5$ см, $BC = 7,5$ см і $\angle C = 135^\circ$. Знайдзіце плошчу трапеції.
- 233.** Бакавая старана раціональнай трапеції $ABCD$ роуна 5 см, яе вышыня BH дзеліць основу AD на адрэзкі $AH = 3$ см, $HD = 7$ см (рис. 211). Знайдзіце плошчу трапеції.
- 234.** Дадзена трапецыя $ABCD$, MN — яе сярэдня лінія (рис. 212). Сума плошчаў трохвугольнікаў AMK і CKN роуна 32 см². Знайдзіце плошчу трапеції $ABCD$.
- 235.** Знайдзіце плошчу прамавугольнай трапецыі з вуглом 60° , калі:
 а) асновы трапецыі роуны 4 см і 10 см;
 б) большая аснова роуна 8 см, вышыня трапецыі роуна $4\sqrt{3}$ см.
- 236.** Асновы трапецыі — a і b , бакавыя стораны — c і d . Знайдзіце плошчу трапецыі, калі:
 а) $a = 6$ см, $b = 3$ см, $c = 4$ см, $d = 5$ см;
 б) $a = 8$ см, $b = 3$ см, $c = 3$ см, $d = 4$ см.
- 237.** Знайдзіце плошчу трапецыі з основами a і b і дыяганалямі d_1 і d_2 , калі:
 а) $d_1 = d_2 = 15$ см, $a = 8$ см, $b = 12$ см;
 б) $d_1 = 12$ см, $d_2 = 5$ см, $a = 9$ см, $b = 4$ см.






Рис. 213


- 238.** Вяршыні раціональнай трапецыі $ABCD$ з основами BC і AD ляжаць на акружнасці, AD — дыяметр (рис. 213). Знайдзіце вышыню і плошчу трапецыі, калі $BC = 12$ см і $AD = 20$ см.



Рыс. 214



Рыс. 215



Рыс. 216

- 239.** а) Знайдзіце плошчу трапецыі, відарыс якой паказаны на каардынатнай плоскасці (рыс. 214).
 б) Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка $ABCD$, дзе $A(1; 0)$, $B(1; 6)$, $C(5; 8)$, $D(10; 5)$.
- 240.** Дыяганалі AC і BD трапецыі $ABCD$ перасякаюцца ў пункце O , $S_{BOC} = 4 \text{ см}^2$, $S_{AOB} = 8 \text{ см}^2$ (рыс. 215). Знайдзіце плошчу трапецыі.
- 241.** Бакавая старана раўнабаднай трапецыі роўна 4 см, вугал пры аснове роўны 60° , дыяганаль трапецыі перпендыкулярна да бакавой стараны. Знайдзіце адносіну плошчаў трохвугольнікаў, на якія дыяганаль дзеліць трапецыю (у адказе запішыце адносіну меншай плошчы да большай).
- 242.** У трапецыі $ABCD$ бакавая старана $AB = 8 \text{ см}$, адлегласць ад сярэдзіны бакавой стараны CD да прамой AB роўна 10 см. Знайдзіце плошчу трапецыі.
- 243.** У чатырохвугольніку $ABCD$ $AB = BC$, вуглы B і D — прамыя (рыс. 216). Перпендыкуляр BK да прамой AD роўны 4 см. Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка $ABCD$.



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем


1. Тэарэму Піфагора.
2. Тэарэму, адваротную тэарэме Піфагора.
3. Як знайсці дыяганаль квадрата па яго старане. Як знайсці старану квадрата па яго дыяганалі.
4. Формулу плошчы трапецыі.

Умеем

1. Даказваць тэарэму Піфагора.
2. Выводзіць формулу плошчы трапецыі.

§ 18. Рашэнне задач па тэме «Плошчы многовугольникаў»

Задача 1. Знайсці плошчу паралелаграма $ABCD$, калі плошча трохвугольніка AMD , дзе $M \in BC$, роўна 16 см^2 .



Рыс. 217


Рашэнне. Разгледзім тры прынцыпова розныя спосабы рашэння гэтай задачы.

Спосаб 1. (Алгебраічны — работа з формуламі і ўраўненнямі.)

У трохвугольніку AMD з вяршыні M да асновы $AD = a$ правядзём вышыню h , якая будзе і вышынёй паралелаграма $ABCD$ (рыс. 217).

Тады

$$S_{AMD} = \frac{1}{2}ah, \quad S_{ABCD} = ah = 2S_{AMD} = 2 \cdot 16 = 32 \text{ (см}^2\text{)}.$$




Рыс. 218

Спосаб 2. (Геаметрычны — разбіццё фігуры.)

Правядзём $MK \parallel AB$ (рыс. 218). Атрымаем два паралелаграмы: $ABMK$ і $KMCD$. Дыяганалі AM і MD дзеляць гэтыя паралелаграмы на два адпаведна роўныя трохвугольнікі: жоўтыя трохвугольнікі роўныя і ружовыя трохвугольнікі роўныя. Паралелаграм складаецца з двух жоўтых і двух ружовых трохвугольнікаў, а трохвугольнік AMD — з аднаго жоўтага і аднаго ружовага трохвугольнікаў. Такім чынам, плошча трохвугольніка AMD роўна палавіне плошчы паралелаграма.

$$\text{Адсюль } S_{ABCD} = 2S_{AMD} = 32 \text{ см}^2.$$



Рыс. 219

Спосаб 3. (Геаметрычны — рух пункта.)


Пры руху пункта M па прамой BC (рыс. 219) будзем атрымліваць роўнавялікія трохвугольнікі: $S_{AMD} = S_{AM_1D} = S_{AM_2D} = \dots = S_{ACD}$. Ва ўсіх гэтых трохвугольнікаў будзе агульная аснова a і вышыні, роўныя h (як адлегласці паміж паралельнымі прамымі AD і BC). Тады $S_{ACD} = S_{AMD} = 16 \text{ см}^2$. Паколькі дыяганаль AC дзеліць паралелаграм на два роўныя трохвугольнікі, то $S_{ACD} = \frac{1}{2}S_{ABCD}$, таму $S_{ABCD} = 2S_{ACD} = 32 \text{ см}^2$.

Адказ: 32 см^2 .




РАШАЕМ САМАСТОЙНА

244. Знайдзіце плошчу паралелаграма $ABCD$ (рыс. 220), калі сума плошчаў трохвугольнікаў AOB і COD роўна 24 см^2 .




Рыс. 220

245. Дадзены квадрат $ABCD$. Пункты M і K — сярэдзіны старон AD і CD адпаведна. Дыяганаль AC перасякае адрэзкі BM і BK у пунктах G і F адпаведна. Знайдзіце, якую частку плошчы квадрата складае плошча трохвугольніка GBF .



Рыс. 221


246. На рисунку 221 пункты M , N , K і P — сярэдзіны старон прамавугольніка $ABCD$. Знайдзіце, колькі працэнтаў складае плошча S_1 трохвугольніка PEK ад плошчы S прамавугольніка $ABCD$.



Рыс. 222

247. У шасцівугольніка $ABCDEF$ процілеглыя стораны роўныя і паралельныя (рыс. 222): $AB = DE$, $AB \parallel DE$, $BC = FE$, $BC \parallel FE$, $AF = CD$, $AF \parallel CD$. Плошча шасцівугольніка роўна 60 см^2 . Знайдзіце плошчу трохвугольніка BDF .


248. Дакажыце, што калі $ABCD$ — паралелаграм (рыс. 223), то сума плошчаў чырвоных частак роўна суме плошчаў сініх частак.



Рыс. 223

249. Дакажыце, што плошча чатырохвугольніка, вяршыні якога з'яўляюцца сярэдзінамі старон дадзенага выпуклага чатырохвугольніка, роўна палавіне плошчы дадзенага.

Задача 2. Выпуклы чатырохвугольнік $ABCD$ падзелены дыяганалямі на чатыры трохвугольнікі (рыс. 224). Даказаць, што здабыткі плошчаў процілеглых трохвугольнікаў роўныя, г. зн. $S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$.



Рыс. 224

Доказ. Трохвугольнікі ABO і CBO маюць агульную вышыню, праведзеную з вяршыні B . Таму іх плошчы адносяцца як асновы, г. зн. $\frac{S_{ABO}}{S_{CBO}} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{AO}{OC}$. Аналагічна $\frac{S_{ADO}}{S_{CDO}} = \frac{S_4}{S_3} = \frac{AO}{OC}$.

Адсюль $\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_4}{S_3}$, $S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$.

Што і трэба было даказаць.

Приклад. Калі $S_1 = 15 \text{ см}^2$, $S_2 = 12 \text{ см}^2$, $S_3 = 8 \text{ см}^2$ (рис. 225), то, використавши формулу $S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4$, атримаем $S_4 \cdot 12 = 15 \cdot 8$, адкуль $S_4 = \frac{15 \cdot 8}{12} = 10 \text{ (см}^2\text{)}$.




Рис. 225

Задача 3. Выпуклы чатырохвугольнік падзелены сярэднімі лініямі (адрэзкамі, якія злучаюць сярэдзіны яго процілеглых старон) на чатыры чатырохвугольнікі (рис. 226, а). Даказаць, што сумы плошчэй процілеглых чатырохвугольнікаў роўныя, г. зн. $S_1 + S_3 = S_2 + S_4$.





Рис. 226

Доказ. Злучим пункт O пересячэння сярэдніх ліній MN і PK з вяршынямі A, B, C, D (рис. 226, б). У трохвугольніку AOB адрэзак OM — медыяна. Медыяна дзеліць трохвугольнік на два роўнавялікія трохвугольнікі. Таму $S_{AOM} = S_{BOM} = x$. Аналагічна, $S_{BOK} = S_{COK} = y$, $S_{CON} = S_{DON} = z$, $S_{POA} = S_{POD} = t$. Паколькі $S_1 + S_3 = x + t + y + z$, $S_2 + S_4 = x + y + z + t$, то $S_1 + S_3 = S_2 + S_4$. Што і трэба было даказаць.

Приклад. Калі $S_1 = 11 \text{ см}^2$, $S_2 = 16 \text{ см}^2$, $S_3 = 19 \text{ см}^2$ (рис. 227), то, выкарыстаўшы формулу $S_1 + S_3 = S_2 + S_4$, атримаем $11 + 19 = 16 + S_4$, адкуль $S_4 = 11 + 19 - 16 = 14 \text{ (см}^2\text{)}$.




Рис. 227



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

250. Дадзена трапецыя $ABCD$, у якой $BC \parallel AD$, O — пункт перасячэння дыяганалей, $S_{AOD} = 27 \text{ см}^2$, $S_{BOC} = 3 \text{ см}^2$. Знайдзіце S_{ABCD} .

251. Дадзена трапецыя $ABCD$ з асновамі AD і BC . Дыяганалі трапецыі перасякаюцца ў пункце O . Вядома, што $S_{BOC} = S_1$, $S_{AOD} = S_2$. Выразіце плошчу трапецыі праз S_1 і S_2 .

252. Дадзены паралелаграм $ABCD$ (рис. 228), $S_{KMC} = 9 \text{ см}^2$, $S_{KCD} = 15 \text{ см}^2$. Знайдзіце плошчу паралелаграма.




Рис. 228

- 253.** У випуклому чотирикутнику $ABCD$ проведени сярэднія лініі MN і PK (рыс. 229). Дакажыце, што сума плошчаў ружовых трохвугольнікаў роўна суме плошчаў жоўтых трохвугольнікаў.




Рис. 229

Задача 4. У трапецыі $ABCD$ пункт M — сярэдзіна бакавой стараны CD . Дакажыце, што плошча трохвугольніка ABM роўна палавіне плошчы трапецыі $ABCD$.




Рис. 230




Рис. 231

Доказ. Спосаб 1. Правядзём у трапецыі сярэднюю лінію KM і вышыню BH (рыс. 230). Сярэдняя лінія трапецыі паралельная асновам, значыць, $KM \parallel AD$. Па ўласцівасці паралельных прамых $BE \perp KM$, адкуль BE — вышыня трохвугольніка KBM . Па тэарэме Фалеса $BE = EH = \frac{1}{2}BH$. Адсюль $S_{KBM} = \frac{1}{2}KM \cdot BE$.

Але KM — медыяна трохвугольніка ABM . А медыяна дзеліць трохвугольнік на два роўнавялікія трохвугольнікі. Таму $S_{ABM} = 2S_{KBM} = 2 \cdot \frac{1}{2}KM \cdot BE = KM \cdot \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}S_{ABCD}$.


Спосаб 2. Правядзём праз пункт M прамую PN , паралельную AB (рыс. 231). З прычыны роўнасці трохвугольнікаў CMN і DMP (па 2-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў) плошча трапецыі $ABCD$ роўна плошчы паралелаграма $ABNP$, а плошча трохвугольніка ABM роўна палавіне плошчы паралелаграма $ABNP$ (гл. задачу 1 дадзенага параграфа).



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

- 254.** $ABCD$ — трапецыя ($AD \parallel BC$), M — сярэдзіна стараны AB , N — сярэдзіна стараны CD , $S_{MBC} = S_1$, $S_{AND} = S_2$, $S_{AMCN} = S_3$. Дакажыце, што $S_3 = S_1 + S_2$.
- 255.** У трапецыі $ABCD$ пункт K належыць аснове AD , пункт M — аснове BC , $S_{AMD} + S_{BKC} = 36 \text{ см}^2$. Знайдзіце плошчу трапецыі.
- 256.** Асновы BC і AD трапецыі $ABCD$ адносяцца як $2 : 5$, $S_{ABC} = 18 \text{ см}^2$. Знайдзіце плошчу трапецыі.

- 257.** У трапеції $ABCD$ пункти K і M — сярэдзіны бакавых старон AB і CD адпаведна (рыс. 232). Дакажыце, што плошча сіняга чатырохвугольніка роўна суме плошчаў чырвоных трохвугольнікаў.




Рыс. 232

Метад плошчаў

Пры рашэнні некаторых геаметрычных задач, умовы якіх не звязаны з плошчай непасрэдна, выкарыстоўваюць уласцівасці плошчаў. Такі метад рашэння называецца *метадам плошчаў*.

Задача 5. Даказаць, што сума адлегласцей ад любога пункта, адзначанага ўнутры роўнастаронняга трохвугольніка, да яго старон ёсць велічыня пастаянная, г. зн. $x + y + z = \text{const}$.



Рыс. 233

Доказ. Няхай $AB = BC = AC = a$; x, y, z — перпендыкуляры, апушчаныя з пункта M на стараны трохвугольніка (рыс. 233). Злучым пункт M з вяршынямі трохвугольніка адрэзкамі. Трохвугольнік падзеліцца на тры трохвугольнікі: AMC , AMB , BMC , сума плошчаў якіх роўна плошчы трохвугольніка ABC . Плошча трохвугольніка ABC , з аднаго боку, роўна $\frac{1}{2}ah$ (дзе h — вышыня). З другога боку, яна роўна $\frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}ay + \frac{1}{2}az$. Тады $\frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}ay + \frac{1}{2}az = \frac{1}{2}ah$. Падзяліўшы абедзве часткі ўраўнення на $\frac{1}{2}a$, атрымаем $x + y + z = h$. Інакш кажучы, сума зададзеных адлегласцей роўна даўжыні вышыні роўнастаронняга трохвугольніка, якая для дадзенага трохвугольніка ёсць велічыня пастаянная. Што і трэба было даказаць.




РАШАЕМ САМАСТОЙНА

- 258.** Дадзены раўнабедраны трохвугольнік ABC . На яго аснове AC адзначаны пункт M . Дакажыце, што сума даўжынь перпендыкуляраў, апушчаных з пункта M на бакавыя стараны трохвугольніка, ёсць велічыня пастаянная для дадзенага трохвугольніка.

* Пастаянная велічыня (канстанта) у агульным выглядзе абазначаецца літарай «с» або лацінскім словам «const». У прыватнасці, імя Канстанцін са старажытнагрэчаскай азначае «пастаянны».

259. Дакажыце метадам плошчаў уласцівасць бісектрысы трохвугольніка: «Бісектрыса трохвугольніка дзеліць процілеглую старану на часткі, прапарцыянальныя прылеглым старанам».


260. Трохвугольнік ABC — роўнастаронні (рыс. 234). З пункта F , адзначанага ўнутры трохвугольніка ABC , на яго стараны апущаны перпендыкуляры FM , FK , FN . Дакажыце, што сума плошчаў чырвоных трохвугольнікаў роўна суме плошчаў жоўтых трохвугольнікаў.



Рыс. 234

Гімнастыка розуму


Ці існуе трохвугольнік, усе тры вышыні якога меншыя за 1 см, а плошча большая за плошчу Беларусі, якая складае $207\,595 \text{ км}^2$?



Мадэляванне

Шкляныя дзверы супермаркета, якія верцяцца, уяўляюць сабой канструкцыю, у аснове якой знаходзіцца круг. У цэнтры гэтага круга размешчаны роўнастаронні трохвугольнік са стараной 1,2 м. З вяршынь трохвугольніка выходзяць перамячкі даўжынёй 1,5 м уздоўж радыусаў, як паказана на рысунку 235.

Задача. Знайдзіце дыяметр асновы гэтых дзвярэй з дакладнасцю да 0,01 м.



Рыс. 235


Рэальная геаметрыя

Трактару «Беларус» трэба ўзараць поле, якое мае форму чатырохвугольніка з памерамі, пазначанымі на рысунку 236. Дзве стараны поля паралельныя паміж сабой і перпендыкулярныя да трэцяй стараны.

Вядома, што за 1 г трактар можа ўзараць 1,2 га. Пры гэтым яму спатрэбіцца каля 30 л дызельнага паліва.

Вызначыце:

- 1) плошчу дадзенага поля ў гектарах;
- 2) колькі часу пойдзе ў трактара на ўзворванне поля;
- 3) колькі паліва спатрэбіцца для работы.



Рыс. 236

Цікава ведаць. Мінскі трактарны завод (МТЗ) быў заснаваны 29 мая 1946 г. Сёння гэта адзін з найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце. На працягу многіх гадоў завод захоўвае за сабой долю ў 10 % сусветнага рынку колавых трактароў і ўваходзіць у васьмёрку найбуйнейшых вырабнікоў такой тэхнікі ў свеце. На заводзе працуе каля 17 000 чалавек. У цяперашні час ААТ «Мінскі трактарны завод» актыўна дзейнічае на рынках больш чым 60 дзяржаў і мае зборачныя цэхі ў розных кутках планеты.




Высветліце, якія краіны свету з'яўляюцца найбуйнейшымі імпарцёрамі трактароў «Беларус».

Геаметрыя 3D

Плошча паверхні любога мнагавугельніка (часам гавораць *плошча поўнай паверхні*) роўна суме плошчаў усіх яго граней.

Задача. На рысунку 237 паказана прамая чатырохвугольная прызма, у аснове якой ляжыць раўнабедраная трапецыя з асновамі, роўнымі 12 см і 6 см, і вострым вуглом пры аснове, роўным 60° . Найбольшая па плошчы бакавая грань прызмы з'яўляецца квадратам. Знайдзіце плошчу паверхні гэтай прызмы.



Рыс. 237

ЗАПАМІНАЕМ


1. Плошча квадрата $S = a^2$, плошча прамавугольнага $S = ab$, плошча паралелаграма $S = ah$, плошча трохвугольніка $S = \frac{1}{2}ah$, плошча трапецыі $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$.
2. Плошча прамавугольнага трохвугольніка $S = \frac{ab}{2}$, плошча ромба $S = \frac{d_1 d_2}{2}$.
3. Вышыня прамавугольнага трохвугольніка, праведзеная да гіпатэнузы: $h = \frac{ab}{c}$.
4. Тэарэма Піфагора: $a^2 + b^2 = c^2$.
5. Плошча роўнастаронняга трохвугольніка $S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$, вышыня — $h = \frac{a \sqrt{3}}{2}$.
6. Медыяна дзеліць трохвугольнік на два роўнавялікія трохвугольнікі.
7. Плошчы трохвугольнікаў з агульнай вышынёй адносяцца як адпаведныя гэтай вышыні асновы.

ПРАВЯРАЕМ СЯБЕ

Тэст 1

Па даных на рысунку знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC .


- а) 20;
б) 24;
в) 40;
г) 36.



Тэст 2

Плошча ромба $ABCD$ роўна 120 см^2 , дыяганаль $BD = 10 \text{ см}$. Знайдзіце перыметр ромба.


- а) 42 см;
б) 13 см;
в) 52 см;
г) 24 см.



Тэст 3




Дыяганалі трапецыі роўны 6 см і 8 см, асновы — 3 см і 7 см. Знайдзіце S_{ABCD} .

- а) 32 см^2 ;
б) 48 см^2 ;
в) 96 см^2 ;
г) 24 см^2 .






ПАДРИХТОЇКА ДА КАНТРОЛЬНАЙ РАБОТЫ 2




1. Знайдіть площу прямокутника $ABCD$.






2. Знайдіть другий катет і площу трикутника ABC .






3. Знайдіть периметр трикутника ABC .



4. Знайдіть периметр паралелограма $ABCD$.



5. Знайдіть площу трапеції $ABCD$.




Паўтарэнне главы I і главы II

1. Назавіце два розныя тыпы многавугольнікаў. У чым іх адрозненне?
2. Пералічыце тры віды (прыватныя выпадкі) паралелаграма:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
 Дайце азначэнне кожнага віда паралелаграма.
3. Назавіце пяць уласцівасцей паралелаграма, уласцівасці прамавугольнага, ромба і квадрата.
4. Як гучыць тэарэма Фалеса, і якой уласцівасцю валодае сярэдняя лінія трохвугольніка?
5. Колькі відаў трапецый вы ведаеце? Дайце азначэнне кожнага віда трапецыі. Назавіце ўласцівасць сярэдняй лініі трапецыі.
6. Запішыце 8 формул плошчаў плоскіх фігур і тэарэму Піфагора.

Заданне

На рысунку квадрат са стараной 12 падзелены на асобныя фігуры адрэзкамі, якія ўтвараюць са старанамі квадрата вугал 90° або 45° .




Знайдзіце плошчу кожнай фігуры, выкарыстаўшы памеры на рысунку. Праверце, ці будзе сума знойдзеных вамі плошчаў роўна плошчы ўсяго квадрата.

Глава III


Падобнасць трохвугольнікаў

У гэтай главе вы даведаецеся:

- Якія трохвугольнікі называюцца падобнымі
- Пра прыметы падобнасці трохвугольнікаў
- Пра ўласцівасць бісектрысы трохвугольніка



Падобнасць



$$\frac{AB}{A_2B_2} = \frac{BC}{B_2C_2} = \frac{AC}{A_2C_2} = \frac{2}{3}$$

$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1, \quad k = 2$$

$$\triangle ABC \sim \triangle A_2B_2C_2, \quad k = \frac{2}{3}$$


§ 19. Абагульнена тээрэма Фалеса

Пад адносінай адрэзкаў a і b разумеюць адносіну іх даўжынь, г. зн. лік $\frac{a}{b}$. Няхай ёсць дзве пары адрэзкаў: a і b , c і d . Гавораць, што адрэзкі a і b прапарцыянальны адрэзкам c і d , калі іх адносіны роўныя, г. зн. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Напрыклад, адрэзкі $AB = 5$ см і $CD = 10$ см прапарцыянальны адрэзкам $A_1B_1 = 4$ см і $C_1D_1 = 8$ см, паколькі $\frac{AB}{CD} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, $\frac{A_1B_1}{C_1D_1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ і $\frac{AB}{CD} = \frac{A_1B_1}{C_1D_1}$.

Калі для адрэзкаў a , b , c і d справядлівая роўнасць $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, то па ўласцівасці прапорцыі:

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}; \quad \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \quad (\text{рыс. 238}).$$



Рыс. 238

Дадаўшы адзінку да абедзвюх частак апошняй прапорцыі, атрымаем: $\frac{b}{a} + 1 = \frac{d}{c} + 1$, $\frac{a+b}{a} = \frac{c+d}{c}$.

Паняцце прапарцыянальнасці разглядаецца і для большай колькасці адрэзкаў. Так, адрэзкі a , b і c прапарцыянальны адрэзкам m , n і k , калі $\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{k}$, або інакш — $a : b : c = m : n : k$.

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1


Калі $AC : CB = 5 : 3$, то чаму роўна адносіна:

а) $BC : AC$; б) $AC : AB$?



Тэст 2

Калі $\frac{AB}{CD} = \frac{MK}{PE}$, то чаму роўна даўжыня адрэзка PE ?




У главе I намі даказана тээрэма Фалеса «Калі на адной старане вугла адкладзеныя роўныя адрэзкі і праз іх канцы правесці паралельныя прамыя, якія перасякаюць другую старану вугла, то на другой старане вугла адкладзеныя роўныя паміж сабой адрэзкі». Гэту тээрэму можна абагульніць для выпадку адвольных адрэзкаў.

Тэарэма Фалеса абагульненая (тэарэма аб прапарцыянальных адрэзках).

Калі на адной старане вугла адкласці некалькі адрэзкаў і праз іх канцы правесці паралельныя прамыя, якія перасякаюць другую старану вугла, то на другой старане вугла адкладуцца адрэзкі, прапарцыянальныя дадзеным.

Можна карыстацца скарачонай фармулёўкай тэарэмы: «Паралельныя прамыя адсякаюць на старанах вугла прапарцыянальныя адрэзкі».



Рыс. 239

Дадзена: $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$ (рыс. 239).

Даказаць: $\frac{AB}{BC} = \frac{A_1B_1}{B_1C_1}$.

Доказ. Правядзём адрэзкі AB_1 , CB_1 , A_1B і C_1B . Паколькі трохвугольнікі AB_1B і CB_1B маюць агульную вышыню, праведзеную з вяршыні B_1 ,

то іх плошчы адносяцца як асновы: $\frac{S_{AB_1B}}{S_{CB_1B}} = \frac{AB}{BC}$.

Паколькі трохвугольнікі A_1BB_1 і C_1BB_1 маюць агульную вышыню, праведзеную з вяршыні B ,

то $\frac{S_{A_1BB_1}}{S_{C_1BB_1}} = \frac{A_1B_1}{B_1C_1}$. Але трохвугольнікі AB_1B

і A_1BB_1 роўнавялікія: у іх агульная аснова BB_1 і роўныя вышыні, праведзеныя з вяршынь A і A_1 (паколькі $AA_1 \parallel BB_1$). Таксама роўнавялікія трохвугольнікі CB_1B і C_1BB_1 : у іх агульная аснова BB_1 і роўныя вышыні, праведзеныя з вяршынь C і C_1 (паколькі $CC_1 \parallel BB_1$).

Таму $\frac{AB}{BC} = \frac{A_1B_1}{B_1C_1}$.

Тэарэма даказана.

Заўвага. Абагульненая тэарэма Фалеса таксама справядлівая для трох і больш адкладзеных адрэзкаў і не толькі для старон вугла, але і для адвольных прамых.

Тэарэма, адваротная абагульненай тэарэме Фалеса.

Калі на старанах вугла ад яго вяршыні паслядоўна адкласці прапарцыянальныя адрэзкі, то прамыя, якія праходзяць праз іх адпаведныя канцы, будуць паралельнымі, г. зн. калі $\frac{AB}{BC} = \frac{AB_1}{B_1C_1}$, то $BB_1 \parallel CC_1$ (рыс. 240).

Дакажыце дадзеную тэарэму самастойна, выкарыстаўшы метада адваротнага і даказаную вышэй прамую тэарэму Фалеса.

Трэба мець на ўвазе, што адваротная тэарэма Фалеса справядлівая толькі для адрэзкаў, адкладзеных ад вяршыні вугла.

А цяпер выканайце **Тэст 3** і **Тэст 4**.





Рис. 240


Тэст 3

Стараны вугла перасечаны паралельнымі прамымі. Знайдзіце даўжыню адрэзка x .



Тэст 4

Па памерах, пазначаных на рысунку, знайдзіце велічыню вугла α .



Заданні да § 19

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. У трапецыі праведзены адрэзкі p і k , паралельныя асновам a і b трапецыі (рыс. 241). Знайсці x і y па памерах, пазначаных на рысунку. У адказе запісаць значэнне xy .




Рис. 241

Рашэнне. Па абагульненай тэарэме Фалеса

$$\frac{x}{6} = \frac{5}{8} \text{ і } \frac{y}{8} = \frac{5}{6}.$$

$$\text{Тады } x = \frac{6 \cdot 5}{8} = 3\frac{3}{4}, \quad y = \frac{8 \cdot 5}{6} = 6\frac{2}{3},$$

$$xy = \frac{6 \cdot 5}{8} \cdot \frac{8 \cdot 5}{6} = 25.$$

Адказ: 25.

Задача 2. У раўнабедраным трохвугольніку ABC ($AB = BC$) праведзена вышыня BH . Пункт K дзеліць вышыню BH у адносіне $1 : 3$, лічачы ад асновы AC . Прамая AK перасякае старану BC у пункце M . Знайсці адносіну $\frac{BM}{MC}$.




Рис. 242

Рашэнне. У раўнабедраным трохвугольніку ABC вышыня BH будзе і медыянай, таму $AH = HC$. Праведзём $HN \parallel AM$ (рыс. 242). Па тэарэме Фалеса (для вугла C) $\frac{MN}{NC} = \frac{AH}{HC}$, адкуль $MN = NC = x$.

Паколькі $\frac{KH}{BK} = \frac{1}{3}$ (па ўмове) і $HN \parallel KM$, то па абагульненай тэарэме Фалеса (для вугла HBC) $\frac{MN}{BM} = \frac{KH}{BK} = \frac{1}{3}$.

Тады $BM = 3MN = 3x$, $\frac{BM}{MC} = \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$.
Адказ: $3 : 2$.

Задача 3. Пры дапамозе цыркуля і лінейкі: а) падзяліць дадзены адрэзак a ў адносіне $m : n$; б) па дадзеных адрэзках a , b і c пабудаваць адрэзак x , які з'яўляецца чацвёртым членам прапорцыі $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$ (побудова чацвёртага прапарцыянальнага адрэзка).

Рашэнне. а) Няхай дадзены адрэзак $AB = a$ і адрэзкі m і n (рыс. 243). З пункта A праводзім адвольны прамень AK і адкладваем на ім адрэзкі $AC = m$ і $CD = n$. Праводзім адрэзак BD . Будзем $CM \parallel BD$. Па абагульненай тэарэме Фалеса $AM : MB = AC : CD = m : n$.




Рис. 243

Заўвага. Калі адносіна адрэзкаў дадзена ў выглядзе адносіны натуральных лікаў m і n , на прамені AK адкладваюць паслядоўна m адвольных роўных адрэзкаў, а потым n такіх жа адрэзкаў. Далейшая пабудова супадае.

б) Будзем адвольны вугал A (рыс. 244). На адной яго старане адкладваем адрэзкі $AB = a$, $BC = b$. На другой старане — адрэзак $AD = c$. Праводзім





Рис. 244

адрэзак BD . Будзем $CK \parallel BD$, $K \in AD$. Адрэзак $DK = x$ — шуканы, паколькі з абагульненай тэарэмы Фалеса вынікае $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$.

Задача 4. Плошча трохвугольніка ABC роўна 36 см^2 , $BM = \frac{1}{3}AB$, $MK \parallel AC$. Знайсці плошчы S_1 , S_2 і S_3 трохвугольнікаў MBK , AMK і AKC (рыс. 245).



Рыс. 245

Рашэнне. З умовы вынікае $BM : AB = 1 : 3$. Паколькі BM змяшчае 1 частку, AB — 3 часткі, то MA змяшчае 2 часткі. Адсюль $BM : MA = 1 : 2$. Па тэарэме аб прапарцыянальных адрэзках $BK : KC = BM : MA = 1 : 2$. Паколькі трохвугольнікі AKC і ABK маюць агульную вышыню, праведзеную з вяршыні A , то іх плошчы адносяцца як асновы BK і KC , г. зн. $1 : 2$.

$$\text{Тады } S_3 = \frac{2}{3}S_{ABC} = \frac{2}{3} \cdot 36 = 24 \text{ (см}^2\text{)},$$

$$S_{ABK} = \frac{1}{3}S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot 36 = 12 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Паколькі трохвугольнікі MBK і AMK маюць агульную вышыню, апущаную з вяршыні K , то іх плошчы адносяцца як асновы BM і MA , г. зн. $1 : 2$. Тады $S_1 = \frac{1}{3}S_{ABK} = \frac{1}{3} \cdot 12 = 4 \text{ (см}^2\text{)},$

$$S_2 = \frac{2}{3}S_{ABK} = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Адказ: 4 см^2 , 8 см^2 , 24 см^2 .

Заўвага. Рашэнне можна скараціць:

$$1) S_{ABK} = \frac{1}{3}S_{ABC}, S_{MBK} = \frac{1}{3}S_{ABK} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}S_{ABC} = \frac{1}{9}S_{ABC} = \frac{1}{9} \cdot 36 = 4 \text{ (см}^2\text{)},$$

$$2) S_{AMK} = 2S_{MBK} = 2 \cdot 4 = 8 \text{ (см}^2\text{)}, S_{AKC} = 36 - 4 - 8 = 24 \text{ (см}^2\text{)}.$$



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

261. Дадзены два адрэзкі: $a = 3 \text{ см}$, $b = 4 \text{ см}$. Якія з наступных пар адрэзкаў прапарцыянальны адрэзкам a і b :


а) $m = 6 \text{ мм}$, $n = 8 \text{ мм}$;

б) $c = 1\frac{1}{2} \text{ км}$, $p = 2 \text{ км}$;

в) $k = 9 \text{ см}$, $p = 16 \text{ см}$;


г) $l = 3,6 \text{ м}$, $g = 180 \text{ см}$?

262. На рысунках 246, а)–в) $m \parallel n \parallel k$. Знайдзіце даўжыню адрэзка x (усе памеры дадзены ў сантыметрах).




263. На рысунку 247 адрэзкі MN і PK паралельныя адрэзку BC . Знайдзіце:

- а) адрэзкі AN і KC ;
 б) перыметр трохвугольніка ABC (усе памеры дадзены ў сантыметрах).



264. На рысунку 248 $AGFE$ — паралелаграм, $GB = 4$ см, $BF = 5$ см, $FC = 10$ см. Перыметр трохвугольніка ABC роўны 45 см. Знайдзіце:

- а) адрэзкі AG , AC , AE ;
 б) перыметр паралелаграма $AGFE$.




265. У трохвугольніку ABC праведзена бісектрыса AK і адрэзак KM , паралельны старане AC ($M \in AB$); $MB = 6$ см, $BK : KC = 2 : 3$. Знайдзіце:

- а) адрэзак AM ;
 б) адрэзак MK .

266. На рысунку 249 $MK \parallel AC$. Знайдзіце:

- а) MB , калі $AB = 32$ см, $BK : KC = 5 : 3$;
 б) AB , калі $AM = 18$ см, $BC : BK = 3 : 2$;
 в) BK , калі $BM = 12$ см, $AM : KC = 4 : 5$;
 г) BC , калі $AM : AB = 2 : 7$, $BK - KC = 6$ см.






Рис. 250




Рис. 251

- 267.** Пры дапамозе цыркуля і лінейкі падзяліце дадзены адрэзак у адносіне:
- а) $2 : 3$; б) $3 : 5$ (для правядзення паралельных прамых можна карыстацца чарчэжным трохвугольнікам).
- 268.** У трапецыі $ABCD$ (рыс. 250) праведзены адрэзкі FP і HT , паралельныя асновам, MK — сярэдняя лінія трапецыі, $CD = 60$ см. Калі $MF : FB = 2 : 3$, $MH : HA = 1 : 2$, то чаму роўна даўжыня адрэзка PT ?
- 269.** У трохвугольніку ABC праведзена медыяна BM , пункт F — яе сярэдзіна. Прамая CF перасякае старану AB у пункце K . Плошча чатырохвугольніка $AKFM$ роўна 50 см^2 . Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC .
- 270.** Пункты M , N , K і P — сярэдзіны старон паралелаграма $ABCD$ (рыс. 251). Плошча паралелаграма $ABCD$ роўна 120 см^2 . Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка $A_1B_1C_1D_1$.
- 271.** Дадзены адрэзкі a і b . Складзіце алгарытм пабудовы пры дапамозе цыркуля і лінейкі адрэзка x , калі $x = \frac{a^2}{b}$.

§ 20. Падобнасць трохвугольнікаў

Падобнымі з'яўляюцца фігуры аднолькавай формы, але розных памераў. Напрыклад, падобныя дзве акружнасці рознага радыуса (252, а), два квадраты з рознай даўжынёй стараны (рыс. 252, б) і наогул дзве фігуры F_1 і F_2 , кожная з якіх уяўляе сабой паменшаную або павялічаную копію другой, напрыклад як на рысунку 252, в).





Рис. 252

Для абазначэння падобнасці фігур F_1 і F_2 выкарыстоўваюць знак « $\sim$ ». Пішуць $F_1 \sim F_2$.

Азначэнне. Два трохвугольнікі называюцца **падобнымі**, калі ў іх вуглы адпаведна роўныя, а адпаведныя стараны прапарцыянальныя.



Рыс. 253

Адпаведнымі старанамі падобных трохвугольнікаў называюцца стараны, якія ляжаць насупраць адпаведна роўных вуглоў гэтых трохвугольнікаў.

Інакш кажучы, калі для трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ (рыс. 253) выконваюцца дзве ўмовы:

- 1) $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, $\angle C = \angle C_1$;
- 2) $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$,

то трохвугольнікі падобныя.

Для зручнасці падобныя трохвугольнікі звычайна запісваюць і называюць у парадку размяшчэння адпаведных вяршынь. Так, калі $\triangle ABC \sim \triangle MNK$, то вяршыні A і M , B і N , C і K — адпаведныя.

Адносіна адпаведных старон падобных трохвугольнікаў называецца *каэфіцыентам падобнасці трохвугольнікаў*. Калі $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, то $\frac{AB}{A_1B_1} = k$ — каэфіцыент падобнасці. Для вызначэння каэфіцыента падобнасці знаходзяць адносіну стараны першага з запісаных або названых падобных трохвугольнікаў да адпаведнай стараны другога трохвугольніка. Напрыклад, калі $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ і $\frac{AB}{A_1B_1} = 2$, то $k = 2$. Пры гэтым

$\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ з каэфіцыентам падобнасці $k = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{1}{2}$.

Можна вылучыць наступныя ўласцівасці падобных трохвугольнікаў:

1. Калі $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, а $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle A_2B_2C_2$, то $\triangle ABC \sim \triangle A_2B_2C_2$.
2. Калі $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ і $k = 1$, то $\triangle ABC = \triangle MNK$.

Тэарэма (аб паралельнай прамой).

Прамая, якая паралельна старане трохвугольніка і перасякае дзве іншыя яго стараны, адсякае ад яго трохвугольнік, падобны дадзенаму.




Рис. 254

Дадзена: $\triangle ABC$, $MK \parallel AC$.

Даказаць: $\triangle MBK \sim \triangle ABC$.

Доказ. У трохвугольнікаў MBK і ABC вуглы роўныя: $\angle BMK = \angle BAC$, $\angle BKM = \angle BCA$ як адпаведныя пры паралельных прамых MK і AC , $\angle B$ — агульны (рис. 254).

Дакажам, што ў трохвугольнікаў MBK і ABC адпаведныя стораны прапарцыянальныя. Па абагульненай тэарэме Фалеса $\frac{BM}{MA} = \frac{BK}{KC}$, адкуль

$$\frac{BM}{AB} = \frac{BK}{BC}.$$

Правядзём $KN \parallel AB$. Па абагульненай тэарэме Фалеса $\frac{AN}{NC} = \frac{BK}{KC}$, адкуль $\frac{AN}{AC} = \frac{BK}{BC}$.

Але $AMKN$ — паралелаграм ($MK \parallel AC$,

$KN \parallel AB$). Таму $MK = AN$ і $\frac{MK}{AC} = \frac{BK}{BC}$. Тады

$$\frac{BM}{AB} = \frac{BK}{BC} = \frac{MK}{AC}.$$

Паколькі ў трохвугольнікаў MBK і ABC вуглы роўныя, а стораны прапарцыянальныя, то трохвугольнікі падобныя.


Тэарэма даказана.

А цяпер выканайце Тэст 1 і Тэст 2.

Тэст 1

Калі жоўты і зялёны трохвугольнікі падобныя, то перыметр жоўтага трохвугольніка роўны ...


- а) 20; в) 24;
б) 18; г) 23.



Тэст 2

Калі $EF \parallel AB$, то $AF = \dots$

- а) 6; в) 8;
б) 7; г) 6,5.






Заданні да § 20

РАШАЕМ РАЗАМ
ключавыя задачы

Задача 1. Даказаць, што перыметры падобных трохвугольнікаў адносяцца як іх адпаведныя стараны.



Рыс. 255


Доказ. Няхай стараны аднаго з падобных трохвугольнікаў роўны a , b і c . Тады стараны падобнага яму трохвугольніка — ka , kb і kc , дзе k — каэфіцыент падобнасці (рыс. 255). Адносіна перыметраў

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{ka + kb + kc}{a + b + c} = \frac{k(a + b + c)}{a + b + c} = k.$$

Атрымалі, што адносіна перыметраў роўна каэфіцыенту падобнасці. А каэфіцыент падобнасці роўны адносіне адпаведных старон падобных трохвугольнікаў.

Заўвага. У падобных трохвугольнікаў адносіна любых адпаведных лінейных элементаў (вышынь, бісектрыс, медыян і г. д.) роўна каэфіцыенту падобнасці.

Задача 2. Трохвугольнікі на рысунку 256 падобныя. Прычым $\angle A = \angle G$, $\angle B = \angle F$, $AB = 18$ см, $AC = 21$ см, $EF = 10$ см, $EG = 14$ см. Знайсці даўжыні старон BC і FG .



Рыс. 256


Рашэнне. Паколькі $\angle A = \angle G$, $\angle B = \angle F$, то $\angle C = \angle E$. Стараны AC і EG , AB і FG , BC і FE — адпаведныя, паколькі ляжаць на супраць роўных вуглоў. Няхай $BC = x$ см, $FG = y$ см. Паколькі ў падобных трохвугольнікаў адпаведныя стараны прапарцыянальныя, то $\frac{BC}{FE} = \frac{AC}{GE}$, або $\frac{x}{10} = \frac{21}{14}$, адкуль $x = \frac{10 \cdot 21}{14} = 15$, $BC = 15$ см. Аналагічна,

$$\frac{FG}{BA} = \frac{GE}{AC}, \frac{y}{18} = \frac{14}{21}, y = \frac{18 \cdot 14}{21} = 12, FG = 12 \text{ см.}$$

Адказ: $BC = 15$ см, $FG = 12$ см.


РАШАЕМ
САМАСТОЙНА

272. Трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ на рысунках 257, а), б) падобныя. Па пазначаных памерах знайдзіце невядомыя стараны трохвугольнікаў, абазначаныя пыталнікамі (усе памеры дадзены ў сантыметрах).



273. Трикутники ABC і MNK на рисунках 258, а), б) подібні, $\angle A = \angle M$, $\angle C = \angle K$. Знайдіть:

- а) суму $AC + MN$;
 б) периметр трикутника MNK (пам'ятери дадзены ў сантыметрах).






274. Вядома, што $\triangle ABC \sim \triangle MNK$. Знайдзіце:

- а) велічыню вугла B , калі $\angle M = 80^\circ$, $\angle K = 40^\circ$;
 б) велічыню вугла K , калі $\angle N = 75^\circ$, $\angle A = \angle B$;
 в) даўжыню стараны AB , калі $BC = 15$ см, $MN = 21$ см, $NK = 45$ см;
 г) плошчу трикутника MNK , калі $\angle A = 90^\circ$, $BC = 15$ см, $AB = 12$ см, $NK = 5$ см.

275. На рисунку 259 $MK \parallel AC$, $MK = 6$ м, $MB = 4$ м, $AM = 2$ м. Знайдзіце даўжыню AC .


276. На рисунку 260 $\angle BAC = 90^\circ$, $HK \perp AC$, $AK = 4$ см, $KC = 12$ см, $AB = 8$ см. Знайдзіце даўжыню HK .

277. На рисунку 261 $AK = 4$ см, $KB = 8$ см, $EC = 12$ см. Знайдзіце перыметр паралелаграма $KBEF$.



278. Раўнабедраныя трохвугольнікі на рысунку 262 падобныя, $\angle C = 71^\circ$. Знайдзіце велічыню вугла N .

279. Трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ падобныя. Перыметр трохвугольніка ABC роўны 24 см, перыметр трохвугольніка $A_1B_1C_1$ роўны 36 см. Старана AB роўна 8 см. Знайдзіце адпаведную ёй старану A_1B_1 .



Рыс. 262

280. Вядома, што $\triangle ABC \sim \triangle MNK$ з каэфіцыентам падобнасці $k = 3$ ($\frac{AB}{MN} = k$). Знайдзіце перыметр трохвугольніка MNK , калі $AB = 4$ см, $BC = 5\frac{1}{3}$ см, $AC = 2\frac{2}{3}$ см.

281. Дакажыце, што сярэдняя лінія трохвугольніка адсякае ад яго трохвугольнік, падобны дадзенаму. Знайдзіце каэфіцыент падобнасці гэтых трохвугольнікаў.


282. Начарціце трохвугольнік ABC . Праз яго вяршыні правядзіце прамыя, паралельныя процілеглым старанам. Дакажыце, што ўтвораны імі трохвугольнік $A_1B_1C_1$ падобны трохвугольніку ABC .

283. Дадзена трапецыя $ABCD$, $AD = 15$ см, $BC = 6$ см — асновы трапецыі, $AB = 6$ см, $CD = 12$ см. Бакавыя стараны трапецыі прадоўжаны да перасячэння ў пункце K . Знайдзіце даўжыні адрэзкаў BK і CK .


284. Дадзена трапецыя $ABCD$. Пункт K належыць бакавой старане AB , пункт P — бакавой старане CD , $KP \parallel AD$, $BC = 4$ см, $AD = 11$ см, $KP = 6$ см. Знайдзіце адносіну $CP : PD$.

285. На рысунку 263 $MBCK$ — трапецыя са старанамі, роўнымі 10 м, 15 м, 4 м і 6 м. Знайдзіце адносіну перыметра трохвугольніка ABC да перыметра трапецыі.

286. У трохвугольніку ABC $AB = 4$ см, $AC = 12$ см (рыс. 264). Знайдзіце перыметр ромба $AMNK$.



Рыс. 263



Рыс. 264

- 287.** $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, коефіцієнт подібності $k = \frac{2}{3}$. Виясно, що $AB + BC = 24$ см, $A_1B_1 - B_1C_1 = 6$ см. Знайдіть AB .
- 288.** Сторони одного з двох подібних трикутників рівні 6 см і 12 см, другого — 12 см і 18 см. Знайдіть невідомі сторони кожного з трикутників, коли коефіцієнт подібності другого трикутника першому:
- целый лік;
 - дробовий лік.
- 289.** На координатній площині задані трикутник OAB , де $O(0; 0)$, $A(3; 5)$, $B(3; 0)$. Побудуйте якийсь трикутник OA_1B_1 , подібний заданому, сторони якого в 2 рази більші за старі трикутника OAB . Запишіть координати пунктів A_1 і B_1 .

§ 21. Примети подібності трикутників

Тезема (1-я примета подібності трикутників).

Калі два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні.

Дадзено: $\triangle ABC$, $\triangle A_1B_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$, $\angle C = \angle C_1$.

Доказаць: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Доказ. Накладімо на старі AC трикутника ABC відрізок AC_2 , рівний старі A_1C_1 , і проведемо $C_2B_2 \parallel CB$ (рис. 265).




Рис. 265

Візьмемо трикутник AB_2C_2 . Оскільки пряма, паралельна старі трикутника, відтинає від нього трикутник, подібний заданому, то $\triangle AB_2C_2 \sim \triangle ABC$. Оскільки $\angle C_2 = \angle C$ як відповідні при паралельних прямих BC і B_2C_2 і секущою AC , а $\angle C = \angle C_1$ за умовою, то $\angle C_2 = \angle C_1$ і $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle AB_2C_2$ за 2-й приметою рівності трикутників. Таким чином, $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Тезема доведена.

Висновок.

Калі вострий кут одного прямокутного трикутника рівний вострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники подібні. У даним випадку говорять, що прямокутні трикутники подібні на вострому куті.

На рисунку 266 прямокутні трикутники MKC і BAC подібні, оскільки у них $\angle C$ — загальний. Причому, $\frac{KM}{AB} = \frac{KC}{AC} = \frac{MC}{BC}$.




Рис. 266

Тезема (2-я примета подібності трикутника).

Калі дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника, а кути, змещені між ними, рівні, то такі трикутники подібні.

Дадзена: $\triangle ABC$, $\triangle A_1B_1C_1$, $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$, $\angle A = \angle A_1$.

Доказати: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Доказ. Накладімо на старане AC трикутника ABC відрізок AC_2 , рівний старане A_1C_1 , і проведемо $C_2B_2 \parallel CB$ (рис. 267).




Рис. 267

Атримаємо трикутник AB_2C_2 . Оскільки пряма, паралельна старане трикутника, відсікає від нього трикутник, подібний дданому, то $\triangle AB_2C_2 \sim \triangle ABC$. Тади $\frac{AB}{AB_2} = \frac{AC}{AC_2}$ (1).

Па умові $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$.

З уліком $A_1C_1 = AC_2$ атримліємо $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{AC_2}$ (2).

Параўнаўшы роўнасці (1) і (2), приходзім да высновы, што $AB_2 = A_1B_1$. Тади $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle AB_2C_2$ па 1-й примете роўності трикутника. Такім чынам, $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$. Тезема даказана.


Тезема (3-я примета подібності трикутника).

Калі три сторони одного трикутника пропорційні трем сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні.

Дадзена: $\triangle ABC$, $\triangle A_1B_1C_1$, $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$.

Даказаць: $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Доказ. Адкладзём на старане AC трохвугольніка ABC адрэзак AC_2 , роўны старане A_1C_1 , і правядзём $C_2B_2 \parallel CB$ (рыс. 268).



Рыс. 268

Атрымаем трохвугольнік AB_2C_2 . Паколькі прамая, паралельная старане трохвугольніка, адсякае ад яго трохвугольнік, падобны дадзенаму, то $\triangle AB_2C_2 \sim \triangle ABC$. Тады $\frac{AB}{AB_2} = \frac{AC}{AC_2} = \frac{BC}{B_2C_2}$ (1).

Па ўмове $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$.

З улікам $AC_2 = A_1C_1$ атрымліваем $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{AC_2} = \frac{BC}{B_1C_1}$ (2).


Параўнаўшы роўнасці (1) і (2), прыходзім да высновы, што $AB_2 = A_1B_1$, $B_2C_2 = B_1C_1$. Тады $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle AB_2C_2$ па 3-й прымеце роўнасці трохвугольнікаў. Такім чынам, $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Тэарэма даказана.

А цяпер выканайце Тэст 1 і Тэст 2.


Тэст 1

$ABCD$ — трапецыя. Па якой прымеце $\triangle BOC \sim \triangle DOA$?



Тэст 2

Ці падобныя трохвугольнікі AOC і BOD ? Калі падобныя, то па якой прымеце?




Гімнастыка розуму

У трохвугольніку правялі тры вышыні (рыс. 269).
Колькі пар падобных трохвугольнікаў утварылася
пры гэтым?




Заданні да § 21

РАШАЕМ РАЗАМ
ключавыя задачы

Рыс. 269

Задача 1. Па памерах, пазначаных на рысунку 270, знайсці даўжыні
адрэзкаў AD і DE .



Рыс. 270

Рашэнне. Прамавугольныя трохвуголь-
нікі ABC і ADE падобныя па вострым вуг-
ле ($\angle A$ — агульны). Таму іх адпаведныя
стораны прапарцыянальныя.


Знойдзем адрэзак AD : $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$, або $\frac{x}{4} = \frac{2}{3,2}$,
 $x = \frac{4 \cdot 2}{3,2} = 2,5$ (см).

Знойдзем адрэзак DE : $\frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC}$,
або $\frac{y}{2,4} = \frac{2}{3,2}$, $y = \frac{2,4 \cdot 2}{3,2} = 1,5$ (см).

Адказ: $AD = 2,5$ см, $DE = 1,5$ см.

Заўвага. Умова задачы мае лішчавыя даныя. Так, для задання прамавугольнага
трохвугольніка ABC дастаткова ведаць даўжыні толькі дзвюх яго старон, а трэцюю
старану можна знайсці па тэарэме Піфагора.

Задача 2. $ABCD$ — трапецыя, $AD = 30$ см і $BC = 15$ см — яе асновы,
 $AC = 27$ см, $BD = 33$ см — дыяганалі трапецыі, якія перасякаюцца
ў пункце O . Знайсці перыметр трохвугольніка AOD (рыс. 271).



Рыс. 271

Рашэнне. Трохвугольнікі BOC і DOA падоб-
ныя па 1-й прымеце падобнасці трохвуголь-
нікаў: $\angle CBO = \angle ADO$ як накрывлеглыя
углы пры паралельных прамых AD і BC
і сякучай BD , $\angle COB = \angle AOD$ як верты-
кальныя. З падобнасці трохвугольнікаў вы-
нікае: $\frac{OC}{OA} = \frac{OB}{OD} = \frac{BC}{AD} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$.

Інакш кажучы, $\frac{OC}{OA} = \frac{1}{2}$ і $\frac{OB}{OD} = \frac{1}{2}$.

Калі $OC = x$ см, то $OA = 2x$ см. Адсюль $2x + x = 27$, $x = 9$, $OC = 9$ см, $OA = 18$ см. Калі $OB = y$ см, то $OD = 2y$ см. Адсюль $y + 2y = 33$, $y = 11$, $OB = 11$ см, $OD = 22$ см. $P_{AOD} = OA + OD + AD = 18 + 22 + 30 = 70$ (см).
Адказ: 70 см.

Задача 3. У трикутнику ABC проведено відрізок BK так, що $\angle ABK = \angle ACB$, $AK = 9$ см, $KC = 7$ см. Знайдіть сторону AB (рис. 272).




Рис. 272

Решення. У трикутників ABC і ABK кут A — загальний, $\angle ABK = \angle ACB$ за умовою. Таму $\triangle ABC \sim \triangle ABK$ за двох кутів. З подібності трикутників випливає, що $\angle ABC = \angle AKB$ і $\frac{AB}{AC} = \frac{AK}{AB}$.

Калі $AB = x$ см, то $\frac{x}{16} = \frac{9}{x}$, $x^2 = 9 \cdot 16$,
 $x = \sqrt{9 \cdot 16} = 3 \cdot 4 = 12$, $AB = 12$ см.

Адказ: 12 см.

Заувага. Калі розмова йде про двох парх відповідних сторін подібних трикутників, зручно записувати відношення двох сторін одного трикутника і порівнювати їх з відношенням двох відповідних сторін другого трикутника.

Задача 4. Дадена трапеція $ABCD$, $AD = 18$ і $BC = 4,5$ — її основи, діагональ $AC = 9$. Калі $\alpha + \beta = 64^\circ$, то чому рівний кут α (рис. 273)?




Рис. 273

Решення. Розглянемо трикутники ABC і DCA :

$\frac{BC}{AC} = \frac{4,5}{9} = \frac{1}{2}$, $\frac{AC}{AD} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$, $\angle ACB = \angle CAD$
(як накреслилі при паралельних прямих AD і BC і січущій AC). Значить, $\triangle ABC \sim \triangle DCA$ за двох сторонах і куті між ними (за 2-й ознакою подібності трикутників). Таму $\angle BAC = \angle ADC$ як відповідні кути у подібних трикутниках, г. зн. $\alpha = \beta$.

Адсюль $\alpha = \frac{64^\circ}{2} = 32^\circ$.

Адказ: 32° .




РАШАЕМ САМОСТОЯНА

290. Побудуйте довільний трикутник ABC . На промені AB за пунктом B відкладіть відрізок BB_1 , у 2 рази більший за відрізок AB , на промені AC за пунктом C відкладіть відрізок CC_1 , у 2 рази більший за


адрэзак AC . Растлумачце, чаму $\triangle AB_1C_1 \sim \triangle ABC$. Чаму роўны каэфіцыент падобнасці?

291. Знайдзіце, пры якой даўжыні стараны A_1C_1 трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ будуць падобнымі (рыс. 274). Назавіце прымету падобнасці.

292. Якія з трохвугольнікаў, паказаных на рысунку 275, падобныя і чаму?





Рыс. 274



Рыс. 275


293. Па даных на рысунках 276, а), б) дакажыце падобнасць трохвугольнікаў. Знайдзіце даўжыню стараны, абазначанай пыталнікам (усе памеры дадзены ў сантыметрах).



Рыс. 276

294. Дакажыце, што калі ў раўнабедраных трохвугольнікаў роўныя вуглы пры вяршыні, то такія трохвугольнікі падобныя.

295. Дакажыце, што раўнабедраныя трохвугольнікі на рысунку 277 падобныя. Знайдзіце адносіну перыметраў гэтых трохвугольнікаў: $P_{ABC} : P_{KNM}$.




Рыс. 277

296. Вядома, што трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ падобныя.

а) Калі $AB = 21$ см, $BC = 27$ см, $B_1C_1 = 9$ см, $A_1C_1 = 10$ см, то чаму роўны перыметр трохвугольніка ABC ?

б) Калі $A_1B_1 = 4$ см, $B_1C_1 = 6$ см, $A_1C_1 = 8$ см, $P_{ABC} = 27$ см, то чаму роўна даўжыня найбольшай стараны трохвугольніка ABC ?

297. У прамавугольным трохвугольніку ABC (рыс. 278) $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6$ см, $AC = 8$ см. З сярэдзіны гіпатэнузы BC узведзены перпендыкуляр MK . Знайдзіце даўжыню адрэзка MK .




Рыс. 278


298. У трохвугольніку ABC правялі сярэднія лініі MK , KN і MN , $M \in AB$, $N \in BC$, $K \in AC$. Дакажыце, што $\triangle ABC \sim \triangle NKM$.

299. Пункты M , N і K — адпаведна сярэдзіны старон AB , BC і AC трохвугольніка ABC , $MN : KN : MK = 5 : 3 : 4$, $P_{ABC} = 48$ см. Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC .


300. а) У трапецыі $ABCD$ (рыс. 279, а) $BC = 9$ см, $AD = 18$ см, $OD = 8$ см. Знайдзіце BO .



а)



б)



в)

Рыс. 279

301. Дакажыце, што калі катэт a і гіпатэнуза c аднаго прамавугольнага трохвугольніка адпаведна прапарцыянальны катэту a_1 і гіпатэнузе c_1 другога прамавугольнага трохвугольніка $\left(\frac{a}{a_1} = \frac{c}{c_1}\right)$, то такія трохвугольнікі падобныя.

302. Дакажыце, што ў падобных трохвугольнікаў:


а) адпаведныя вышыні;

б) адпаведныя бісектрысы;

в) адпаведныя медыяны

адносяцца як адпаведныя стораны гэтых трохвугольнікаў.

303. Дадзены трохвугольнікі ABC і MNK (рыс. 280). Па памерах на рысунку знайдзіце плошчу трохвугольніка MNK (усе памеры дадзены ў сантыметрах).




Рыс. 280

304. Дадзена трапецыя $ABCD$ з асновамі $AD = 21$ см, $BC = 7$ см. Дыяганалі трапецыі $AC = 20$ см, $BD = 16$ см, O — пункт перасячэння дыяганалей. Знайдзіце перыметр трохвугольніка AOD .


305. На рысунку 281 $\angle KMC = \angle ABC$, $AM = 4$ см, $MC = 6$ см, $KC = 5$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка BK .

306. На рысунку 282 AM і CK — вышыні трохвугольніка ABC , $CM = 9$ см, $BM = 3$ см, $BK = 4$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AK .


307. $ABCD$ — трапецыя (рыс. 283), AK — бісектрыса вугла BAD , $AB = 12$ см, $BC = 8$ см, $CK : KD = 1 : 5$. Знайдзіце даўжыню асновы AD .



Рыс. 281






Рыс. 282



Рыс. 283

308. На рысунках 284, а) — в) паказаны паралелаграм, трапецыя і прамавугольнік. Па даных на рысунках знайдзіце даўжыню адрэзка x .



Рыс. 284

309. Пабудуйце прамавугольны трохвугольнік ABC ($\angle C = 90^\circ$), праядзіце вышыню CH . Запішыце ўсе пары атрыманых падобных трохвугольнікаў і для кожнай пары запішыце адносіну адпаведных старон.




Рис. 285





Рис. 286



- 310.** Па памерах, пазначаных на рысунках 285, а), б), знайдзіце:
- вышыню CH ;
 - адрэзак AK (праекцыю катэта AC на гіпатэнузу AB).
- 311.** У раўнабедраным трохвугольніку ABC , у якога $AB = BC$ і $\angle B = 36^\circ$, правялі бісектрысу AK . Вызначыце, якія з атрыманых трохвугольнікаў падобныя.
- 312.** Перыметр трапецыі $AMNC$ роўны 22 см (рыс. 286), перыметр трохвугольніка ABC роўны 24 см, перыметр трохвугольніка MBN роўны 8 см. Знайдзіце:
- MN ;
 - AC .
- 313.** а) У трохвугольніку ABC правялі адрэзак BM (M ляжыць на старане AC), $\angle BMC = \angle ABC$, $AM = 7$ м, $MC = 9$ м. Знайдзіце старану BC .
 б) У трохвугольніку ABC правялі адрэзак BM (M ляжыць на старане AC), $\angle ABM = \angle ACB$, $AB = 2$ см, $AC = 4$ см. Знайдзіце адрэзкі AM і MC .
 в) У трохвугольніку ABC правялі адрэзак BM (M ляжыць на старане AC), $\angle ABM = \angle ACB$, $AB = 4$ см, $BC = 6$ см, $BM = 3$ см. Знайдзіце старану AC .
- 314.** а) У паралелаграме $ABCD$ на старане BC адзначаны пункт M так, што $BM : MC = 5 : 7$. Прамень DM перасякае прамень AB у пункце K . Знайдзіце даўжыню адрэзка BK , калі $AB = 42$ см.
 б) У паралелаграме $ABCD$ на прадаўжэнні стараны AB за пункт B адзначаны пункт M . Прамая DM перасякае дыяганаль AC у пункце K так, што $AK : KC = 11 : 4$. Знайдзіце даўжыню адрэзка BM , калі $AB = 640$ м.
- 315.** Квадрат упісаны ў трохвугольнік, як паказана на рысунку 287. Калі $AC = 70$ см, $BH = 30$ см — вышыня, то чаму роўна даўжыня стараны квадрата?
- 316.** Дадзены прамавугольнік $ABCD$ з плошчай 210 см^2 . На старане AD адзначаны пункт K , на старане CD — пункт M так, што $AK : KD = 2 : 1$, $CM : MD = 2 : 3$. Адрэзкі AM і BK перасякаюцца ў пункце P . Знайдзіце плошчу трохвугольніка APK .




Рис. 287

- 317.** Асновы трапецыі $ABCD$ роўны $AD = a$ см і $BC = b$ см. Адрэзак KM праходзіць праз пункт O перасячэння дыяганалей трапецыі паралельна асновам, яго канцы ляжаць на бакавых старанах трапецыі. Дакажыце, што $KM = \frac{2ab}{a+b}$.



Пры дапамозе **Інтэрнэту** высветліце, як Фалес з Мілета вызначыў вышыню егіпецкай піраміды, уразіўшы сваімі ведамі фараона Амасіса.

Растлумачце рашэнне Фалеса пры знаходжанні вышыні піраміды. Падумайце, як Фалес знайшоў даўжыню той часткі ценю, якая знаходзіцца ў аснове піраміды і недаступна для непасрэднага вымярэння.



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем

1. Азначэнне падобных трохвугольнікаў.
2. Тэарэму аб прапарцыянальных адрэзках (абагульненую тэарэму Фалеса).
3. Тэарэму аб прамой, паралельнай старане трохвугольніка.
4. Тры прыметы падобнасці трохвугольнікаў.
5. Прымету падобнасці прамавугольных трохвугольнікаў.

Умеем

1. Вызначаць адпаведныя стораны падобных трохвугольнікаў і запісваць адносіны іх даўжынь у выглядзе прапорцыі.
2. Вызначаць, па якой прымеце трохвугольнікі падобныя.
3. Даказваць тры прыметы падобнасці трохвугольнікаў.

§ 22. Уласцівасць бісектрысы трохвугольніка

Тэарэма. Бісектрыса трохвугольніка дзеліць процілеглую старану на часткі, прапарцыянальныя прылеглым старанам.

Дадзена: $\triangle ABC$, CK — бісектрыса.

Даказаць: $\frac{BK}{KA} = \frac{BC}{AC}$.

Доказ. З пункта A правядзём прамень, паралельны бісектрысе CK да перасячэння яго ў пункце D з прадаўжэннем стараны BC (рыс. 288). $\angle BCK = \angle BDA$ як адпаведныя пры паралельных прамых CK і DA




Рис. 288

і сякучай BD ; $\angle KCA = \angle DAC$ як накривлені при паралельних прямих CK і DA і сякучай AC . З причини того, що $\angle BCK = \angle KCA$ (CK — бісектриса), атримаем, што $\angle CDA = \angle CAD$. Тады трикугольник ACD — раўнабедраны (па прымеце раўнабедранага трикугольника), $CD = CA$. Па абагульненай тэарэме Фалеса $\frac{BK}{KA} = \frac{BC}{CD}$, адкуль $\frac{BK}{KA} = \frac{BC}{AC}$.


Тэарэма даказана.

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1

Калі $\angle ABK = \angle CBK$, то $KC = \dots$


- а) 6; в) 4;
б) 5; г) 7.



Тэст 2

Калі BK — бісектриса вугла ABC , то $S_1 : S_2 = \dots$

- а) $\frac{25}{16}$;
б) $\frac{5}{4}$;
в) $\frac{4}{5}$;
г) $\frac{2}{1}$.



Задання да § 22

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Катэты прамавугольнага трикугольника роўны 6 і 8. Знайсці адрэзкі, на якія бісектриса прамога вугла трикугольника дзеліць гіпатэнузу.





Рис. 289

Рашэнне. Няхай у $\triangle ABC$ $\angle C = 90^\circ$, $BC = 6$, $AC = 8$, CK — бісектриса (рис. 289). Па тэарэме Піфагора $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Абазначым $AK = x$, $KB = 10 - x$. Па ўласцівасці бісектрисы трикугольника $\frac{AK}{KB} = \frac{AC}{BC}$, г. зн. $\frac{x}{10-x} = \frac{8}{6}$, або $\frac{x}{10-x} = \frac{4}{3}$. Тады $3x = 4(10-x)$, $7x = 40$, $x = \frac{40}{7}$. Адсюль $10 - x = 10 - \frac{40}{7} = \frac{30}{7}$. Атрымалі: $AK = 5\frac{5}{7}$, $KB = 4\frac{2}{7}$.
Адказ: $5\frac{5}{7}$; $4\frac{2}{7}$.

Задача 2. Бісектрыса вугла A паралелаграма $ABCD$ перасякае дыяганаль BD у пункце K , а старану BC — у пункце M . Вядома, што $MC = 4$, $BK : KD = 1 : 2$. Знайдзіце перыметр паралелаграма (рыс. 290).



Рыс. 290

Рашэнне. Разгледзім трохвугольнік ABD , AK — яго бісектрыса. А бісектрыса дзеліць процілеглую старану на часткі, прапарцыянальныя прылеглым старанам, г. зн. $\frac{AB}{AD} = \frac{BK}{KD} = \frac{1}{2}$. $AB = x$, $AD = 2x$. Паколькі $\angle BAM = \angle DAM$ (AM — бісектрыса), а $\angle DAM = \angle AMB$ як накрываежныя вуглы пры паралельных прамых AD і BC і сякучай AM , то $\angle BAM = \angle BMA$. Тады трохвугольнік AMB — раўнабедрны, $AB = BM = x$, $BC = x + 4$. З другога боку, $BC = AD = 2x$. Тады $2x = x + 4$, $x = 4$, $AB = 4$, $AD = 8$, $P_{ABCD} = 2(AB + AD) = 2(4 + 8) = 24$.




Адказ: 24.

Заўвага. Для рашэння задачы можна было карыстацца падобнасцю трохвугольнікаў BKM і DKA .



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

318. На рысунках 291, а)–в) у кожным трохвугольніку праведзена бісектрыса. Знайдзіце даўжыню адрэзка x (усе памеры дадзены ў сантыметрах).



Рыс. 291

319. У трохвугольніку ABC $AC = 8$ см. На старане BC адзначаны пункт F так, што $\angle BAF = \angle CAF$, $BF = 3$ см, $FC = 4$ см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка ABC .

320. У раўнабедрным трохвугольніку ABC , дзе $AC = BC = 16$ см, праведзена бісектрыса BK , $AK : KC = 1 : 4$. Знайдзіце аснову AB .

321. Стораны трохвугольніка роўны 6 см, 7 см і 8 см. Знайдзіце даўжыні адрэзкаў, на якія бісектрыса сярэдняга па велічыні вугла трохвугольніка дзеліць процілеглую старану.

322. Знайдзіце даўжыню бісектрысы AK прамавугольнага трохвугольніка ABC , калі катэт $AC = 6$ см, гіпатэнуза $AB = 10$ см.

- 323.** У трохвугольніку ABC $AC = 48$ см, $BC = 36$ см. На старане AB адзначаны пункт D такі, што $AD : DB = 4 : 3$, $\angle BDC + \angle ACD = 104^\circ$. Знайдзіце $\angle ABC$.
- 324.** Дадзены прамавугольнік $ABCD$, у якога $AB = 15$ см, $AD = 30$ см. Пункт M ляжыць на дыяганалі BD і роўнааддалены ад старон BC і CD . Знайдзіце плошчу трохвугольніка CMD .
- 325.** Бісектрыса знешняга вугла трохвугольніка ABC пры вяршыні B перасякае прамую AC у пункце K . Дакажыце, што $AK : CK = AB : BC$.


§ 23. Уласцівасць плошчаў падобных трохвугольнікаў

Часта школьнікам задаюць «правакацыйнае» пытанне: «Калі стораны квадрата павялічыць у 2 разы, то ў колькі разоў павялічыцца плошча квадрата?» Пры гэтым часта атрымліваюць адказ: «У 2 разы!», які з'яўляецца няправільным.

Пераканаемся ў гэтым. На рысунку 292 старана малага квадрата роўна 2 см, а плошча — 4 см^2 . Павялічым усе стораны квадрата ў 2 разы, атрымаем вялікі квадрат са стараной 4 см і плошчай 16 см^2 . Як бачым, плошча квадрата павялічылася ў 4 разы!


Лёгка зразумець, што калі стораны квадрата павялічыць у 3 разы, то яго плошча павялічыцца ў 3^2 разоў, г. зн. у 9 разоў.

Аналагічнае сцверджанне справядлівае і для трохвугольнікаў. Сфармулюем яго ў выглядзе наступнай тэарэмы.



Рыс. 292

Тэарэма (аб плошчах падобных трохвугольнікаў).
Плошчы падобных трохвугольнікаў адносяцца як квадраты адпаведных старон.



Рыс. 293

Дадзена: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ (рыс. 293).

Даказаць: $\frac{S_{A_1B_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{A_1C_1^2}{AC^2}$.

Доказ. Няхай k — каэфіцыент падобнасці трохвугольнікаў $A_1B_1C_1$ і ABC , дзе $\angle A$ — востры. Тады $A_1B_1 = k \cdot AB$, $A_1C_1 = k \cdot AC$. Правядзём вышыні BH і B_1H_1 дадзеных трохвугольнікаў. Паколькі $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$, то $\angle A_1 = \angle A$. Прамавугольныя трохвугольнікі $A_1B_1H_1$ і ABH падобныя па вострым вугле.

Адсюль $\frac{B_1H_1}{BH} = \frac{A_1B_1}{AB} = k$, $B_1H_1 = k \cdot BH$.

$$\frac{S_{A_1B_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2} A_1C_1 \cdot B_1H_1}{\frac{1}{2} AC \cdot BH} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (k \cdot AC) \cdot (k \cdot BH)}{\frac{1}{2} AC \cdot BH} = k^2 = \left(\frac{A_1C_1}{AC} \right)^2 = \frac{A_1C_1^2}{AC^2}.$$

Тэарэма даказана.

Існуе і іншая фармулёўка гэтай тэарэмы.


Адносіна плошчаў падобных трохвугольнікаў роўна квадрату каэфіцыента падобнасці.



Заданні да § 23

РАШАЕМ РАЗАМ ключавыя задачы

Задача 1. Даказаць, што сярэдняя лінія трохвугольніка адсякае ад яго трохвугольнік, плошча якога складае $\frac{1}{4}$ плошчы дадзенага.




Рыс. 294

Доказ. Няхай MK — сярэдняя лінія трохвугольніка ABC (рыс. 294). Сярэдняя лінія трохвугольніка паралельна аснове і роўна яе палавіне, г. зн. $MK \parallel AC$ і $MK = \frac{1}{2} AC$. Прамая, паралельная старане трохвугольніка, адсякае ад яго трохвугольнік, падобны дадзенаму. Тады $\triangle MBK \sim \triangle ABC$. Паколькі плошчы падобных трохвугольнікаў адносяцца як квадраты адпаведных старон, то $\frac{S_{MBK}}{S_{ABC}} = \frac{MK^2}{AC^2} =$

$$= \left(\frac{MK}{AC} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}, \text{ г. зн. } S_{MBK} = \frac{1}{4} S_{ABC}. \text{ Што і трэба было даказаць.}$$

Задача 2. Дадзена трапецыя $ABCD$ з асновамі AD і BC (рыс. 295). Дыяганалі трапецыі перасякаюцца ў пункце O , $S_{BOC} = 4 \text{ см}^2$, $S_{AOB} = 12 \text{ см}^2$. Знайдзі плошчу трапецыі.



Рыс. 295

Рашэнне. *Спосаб 1.* Дыяганалі трапецыі дзяляць яе на 4 трохвугольнікі. Раней было даказана, што трохвугольнікі, прылеглыя да бакавых старон, роўнавялікія, а прылеглыя да асноў — падобныя. Інакш кажучы, $S_{AOB} = S_{DOC}$, $\triangle BOC \sim \triangle DOA$. Адсюль $S_{DOC} = 12 \text{ см}^2$. Далей заўважым, што трохвугольнікі BOC і AOB маюць агульную вышыню, апущаную з вяршыні B . Таму іх плошчы адносяцца як адпаведныя гэтай вышыні асновы: $\frac{S_{BOC}}{S_{AOB}} = \frac{CO}{AO}$. Інакш кажучы, $\frac{CO}{AO} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. Сто-

раны CO і AO з'яўляюцца адпаведнымі старанамі падобных трохвугольнікаў BOC і DOA (яны ляжаць насупраць роўных вуглоў OBC і ODA). Па тэарэме аб плошчах падобных трохвугольнікаў $\frac{S_{BOC}}{S_{DOA}} = \frac{CO^2}{AO^2} = \left(\frac{CO}{AO}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$. Адсюль $S_{DOA} = 9S_{BOC} = 9 \cdot 4 = 36 \text{ (см}^2\text{)}$. Шуканая плошча трапецыі: $S_{ABCD} = 12 + 12 + 4 + 36 = 64 \text{ (см}^2\text{)}$.

Спосаб 2. Трохвугольнікі COD і AOD маюць агульную вышыню, праведзеную з вяршыні D . Тады іх плошчы адносяцца як асновы CO і AO , г. зн. $1 : 3$. Значыць, $S_{AOD} = 3S_{COD} = 3 \cdot 12 = 36 \text{ (см}^2\text{)}$, $S_{ABCD} = 64 \text{ (см}^2\text{)}$.
Адказ: 64 см^2 .



РАШАЕМ САМАСТОЙНА


326. Як зменіцца плошча трохвугольніка, калі ўсе яго стараны:

- а) павялічыць у 2 разы; в) павялічыць у 2,5 раза;
б) павялічыць у 3 разы; г) паменшыць у 10 разоў?

327. Для $\triangle ABC$ і $\triangle A_1B_1C_1$ выконваецца $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = 1,5$, $S_{ABC} = 90 \text{ см}^2$. Знайдзіце $S_{A_1B_1C_1}$.

- 328.** а) Перыметры двух падобных трохвугольнікаў адносяцца як $2 : 3$. Знайдзіце адносіну плошчаў дадзеных трохвугольнікаў.
б) Плошчы двух падобных трохвугольнікаў адносяцца як $64 : 25$. Знайдзіце адносіну перыметраў гэтых трохвугольнікаў.

329. Знайдзіце адносіну плошчы $\triangle KMN$ да плошчы $\triangle EPG$ (рыс. 296), калі $\angle K = \angle E$.



Рыс. 296




Рис. 297




Рис. 298

- 330.** На рисунку 297 $\angle A = \angle E$, $BC = 4$ см, $CD = 8$ см, $S_{ABC} = 10$ см². Знайдіть S_{EDC} .
- 331.** На рисунку 298 $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6$ м, $BC = 8$ м, $AM = MB$, $KM \perp AB$. Знайдіть площу трикутника KMB .
- 332.** На рисунку 299 $MN \parallel AC$, $NK \parallel AB$, $MB : AM = 1 : 2$, $S_{ABC} = 360$ см². Знайдіть S_{AMNK} .
- 333.** Площа трапеції $AMKC$ (рис. 300) ро́вна 80 м², $AM : MB = 4 : 3$. Знайдіть площу трикутника MBK .
- 334.** На рисунку 301 $AMKE$ — паралелограм, $S_{MBK} = S_1 = 16$ см², $S_{EKC} = S_2 = 9$ см².

а) Знайдіть площу паралелограма $AMKE$.

б) Виразіть площу паралелограма S_{AMKE} праз S_1 і S_2 .

в) Виразіть площу трикутника ABC праз S_1 і S_2 .




Рис. 299




Рис. 300




Рис. 301

- 335.** а) У трапеції $ABCD$ (рис. 302) $BC = \frac{1}{3}AD$, $S_1 + S_2 = 60$ см². Знайдіть площу S трапеції $ABCD$.
-  б) Виведіть формулу залежності площі S трапеції $ABCD$ від площей S_1 і S_2 (гл. рис. 302).
- 336.** На рисунку 303 трикутник ABC — ро́вносторонній, $MB = 2AM$, $NC = 2BN$, $AK = 2KC$. Калі площа трикутника ABC ро́вна 72 см², то чаму ро́вна площа трикутника MNK ?




Рис. 302




Рис. 303




Рис. 304

- 337.** Проз центр роўнасторонняга трохвугольніка (пункт перасячэння медыян) правялі прамыя, паралельныя яго старанам (рыс. 304). Якую частку плошчы трохвугольніка ABC займае частка, занятая блакітнымі трохвугольнікамі?




Рис. 305




Рис. 306

- 338.** AK і CH — вышыні трохвугольніка ABC (рыс. 305), $BK : AB = 2 : 5$, $S_{ABC} = 50 \text{ см}^2$. Знайдзіце плошчу трохвугольніка HVK .
- 339.** У паралелаграме $ABCD$ праведзены адрэзак DM (рыс. 306), які перасякае дыяганаль AC у пункце K . Вядома, што $S_{MCK} = 4 \text{ см}^2$, $S_{DKA} = 9 \text{ см}^2$. Знайдзіце плошчу паралелаграма $ABCD$.
- 340.** У прамавугольным трохвугольніку ABC да гіпатэнузы праведзена вышыня BH . Вядома, што $S_{ABH} = 4 \text{ см}^2$, $S_{CBH} = 16 \text{ см}^2$. Знайдзіце гіпатэнузу AC .
- 341.** Дадзена трапецыя $ABCD$ з асновамі $BC = 4 \text{ см}$ і $AD = 8 \text{ см}$ і вышынёй, роўнай 3 см . Бакавыя стараны трапецыі прадоўжылі да перасячэння ў пункце K . Знайдзіце плошчу трохвугольніка BKC .
- 342.** Асновы трапецыі роўны a і b . Знайдзіце даўжыню адрэзка з канцамі на бакавых старанах трапецыі, паралельнага асновам, які дзеліць трапецыю на дзве роўнавялікія часткі.
- 343.** Падзяліце пры дапамозе цыркуля і лінейкі дадзены трохвугольнік на дзве роўнавялікія часткі прамой, паралельнай яго старане.



ПАДВОДЗИМ ВІНІКІ

Ведаем


1. Уласцівасць бісектриси трикутника.
2. Тэарэму аб адносіне плошчаў падобных трикутникаў.
3. У колькі разоў павялічыцца плошча трикутника, калі яго стораны павялічыць у 2 разы, у 3 разы, у k разоў.

Умеем

1. Знаходзіць плошчу аднаго з двух падобных трикутникаў, калі вядома плошча другога і адносіна адпаведных старон.
2. Даказваць тэарэму аб уласцівасці бісектриси трикутника.
3. Даказваць тэарэму аб адносіне плошчаў падобных трикутникаў.

Геаметрыя 3D

Як ужо гаварылася, любыя два кругі з'яўляюцца падобнымі (рыс. 307, а). Падобнымі таксама з'яўляюцца любыя два квадраты (рыс. 307, б). Каэфіцыент падобнасці ў першым выпадку можа быць вызначаны як адносіна радыусаў кругоў, а ў другім — як адносіна старон квадратаў, г. зн. $k = \frac{R_1}{R_2}$ або $k = \frac{a_1}{a_2}$.




Рыс. 307

Два многавугольнікі называюцца падобнымі, калі ў іх вуглы адпаведна роўныя, а адпаведныя стораны прапарцыянальныя (рыс. 308, а).

Фігуры F і F_1 называюцца падобнымі, калі паміж іх пунктамі можна ўстанавіць такую адпаведнасць, што для любых пар пунктаў M, N і M_1, N_1 (рыс. 308, б) выконваецца ўмова $\frac{MN}{M_1N_1} = k$. Лік k — каэфіцыент падобнасці.

Можна даказаць, што адносіна перыметраў падобных фігур роўна k , а адносіна іх плошчаў — k^2 .



Рыс. 308

Подобність таксама встановлюється і для просторових фігур. Так, подобними з'являються будь-які два кулі або будь-які два куби (рис. 309).




Рис. 309

Правляючи всі довжини всіх ребер будь-якого багатогранника в одну і ту ж кількість разів і зберігаючи величини всіх кутів, отримуємо багатогранник, подібний заданому (рис. 310).




Рис. 310

Ми ведаємо, що пряма, паралельна основі трикутника, аджеке ад його трикутник, подібний заданому. Аналогічно, у просторі плоскість, паралельна основі піраміди, аджеке ад її піраміду, подібну заданій (рис. 311, а, б). Гэта значить, адсечена піраміда буде мець таку ж форму, але буде відрізнятися розмірами. Калі відкинути адсечену піраміду, то отримаємо в'сечену піраміду (рис. 311, в).





Рис. 311

В'сечена піраміда має дві основи: верхню і нижню, які з'являються подібними багатокутниками. Її бокові ребра з'являються трапеціями.

У основі *правильної чотирикутної піраміди* лежить квадрат, і всі її бокові ребра рівні. Калі плоскістю, паралельною основі, відкинути її піраміду, то отримаємо *правильну в'сечену піраміду*. Її основи — квадрати, а бокові ребра — рівні рівнобічні трапеції.


Задача. Знайдзіце плошчу поўнай паверхні правільнай усечанай чатырохвугольнай піраміды (рыс. 312), у якой стораны асноў роўны 20 см і 10 см, а бакавы кант роўны 13 см.



Рыс. 312

Мадэляванне

На рысунку 313 паказаны план участка пад Нясвіжскім замкам у маштабе 1 : 1500. Пры дапамозе лінейкі вызначыце памеры ўнутранага двара (вылучаны карычневым колерам) і знайдзіце яго плошчу, выкарыстаўшы формулы плошчы прамавугольніка і трапецыі. Знайдзіце перыметр і плошчу сапраўднага ўчастка пры дапамозе ўласцівасцей падобных многавугольнікаў.



Рыс. 313

Цікава ведаць. Нясвіжскі замак — палацава-паркавы комплекс, які знаходзіцца ў паўночна-ўсходняй частцы г. Нясвіжа (Мінская вобласць). У XVI—XIX ст. — цэнтр рэзідэнцыі яе ўладальнікаў з роду Радзівілаў.

Архітэктурны ансамбль Нясвіжскага замка ў цяперашні час з'яўляецца гісторыка-культурным музеем-запаведнікам. 15 ліпеня 2005 г. на сесіі Міжурадавага камітэта па ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны «Нясвіжскі палацава-паркавы комплекс» быў уключаны ў спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Нясвіжскі замак намаляваны на 100-рублёвай купюры.




Рэальная геаметрыя

Задача для дзяўчынак. Паглядзеўшы на рысунак, складзіце план, як пры дапамозе люстра, ведаючы ўласны рост, шырыню свайго кроку, вызначыць прыкладную вышыню стэлы «Мінск — горад-герой» — галоўнага сімвала сталіцы Беларусі.

Знайдыце вышыню стэлы, выкарыстаўшы даныя на рысунку. Пры рашэнні задачы ўлічыце закон адбіцця святла: «Вугал адбіцця роўны вуглу падзення».

Высветліце, у гонар якой даты усталявана стэла «Мінск — горад-герой».



Задача для хлопчыкаў. У турыстычных паходах вучаць вызначаць адлегласць да аб'екта пры дапамозе выцягнутай рукі і лінейкі. Вызначыце адлегласць ад турыста да аўтобуса, калі даўжыня часткі лінейкі, якая перакрывае аўтобус, роўна 5 см, даўжыня рукі ад пляча да лінейкі — 50 см і вядома, што даўжыня дадзенага аўтобуса роўна 9,17 м.



§ 24. Рашэнне задач па тэме «Подобність трикутнікаў»

Задача 1. У востравугольным трохвугольніку ABC праведзены вышыні AK і CN , якія перасякаюцца ў пункце H (рыс. 314). Даказаць, што:

а) $AH \cdot KH = CH \cdot NH$; б) $\triangle KBN \sim \triangle ABC$; в) $\angle NKB = \angle CAB$.




Рис. 314

Доказ. а) $\triangle AHN \sim \triangleCHK$ па вострым вугле ($\angle AHN = \angleCHK$ як вертыкальныя). Адсюль $\frac{NH}{AH} = \frac{KH}{CH}$, $AH \cdot KH = CH \cdot NH$.

б) $\triangle ABK \sim \triangle CBN$ па вострым вугле ($\angle B$ — агульны). Таму $\frac{BK}{AB} = \frac{BN}{BC}$. Тады $\triangle KBN \sim \triangle ABC$ па дзвюх старанах і вугле паміж імі.

в) Паколькі $\frac{BK}{AB} = \frac{BN}{BC} = \frac{KN}{AC}$, то $\angle NKB = \angle CAB$.

Вынік.

Трохвугольнік NKM (рыс. 315) з вяршынямі ў асновах вышын дадзенага востравугольнага трохвугольніка ABC мае вуглы, роўныя $180^\circ - 2\angle A$, $180^\circ - 2\angle B$, $180^\circ - 2\angle C$. Яго бісектрысы ляжаць на вышынях трохвугольніка ABC .




Рис. 315



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

344. На рысунку 316 $KH = 2$, $HC = 10$, $AH = 5$. Знайдзіце HM .

345. На рысунку 317 $CH = 12$, $BH \cdot HK = 108$. Знайдзіце CN .

346. На рысунку 318 $BP = 4$, $BC = 10$, $PF = 6$. Знайдзіце AC .




Рис. 316




Рис. 317





Рис. 318

Задача 2. а) Даказаць, што пункт перасячэння прадаўжэнняў бакавых старон трапецыі і сярэдзіны аснوى ляжаць на адной прамой.

б) Даказаць, што пункт перасячэння дыяганалей трапецыі і сярэдзіны аснوى ляжаць на адной прамой.

Доказ.

а) Няхай K — сярэдзіна асновы AD трапецыі $ABCD$, P — пункт перасячэння прадаўжэнняў бакавых старон трапецыі, прамая PK перасякае адрэзак BC у пункце M . Дакажам, што M — сярэдзіна BC (рыс. 319, а).



Рыс. 319

Паколькі $\triangle BPM \sim \triangle APK$ ($BC \parallel AD$), то $\frac{BM}{AK} = \frac{PM}{PK}$. Аналагічна, паколькі $\triangle CPM \sim \triangle DPK$, то $\frac{CM}{DK} = \frac{PM}{PK}$. Адсюль $\frac{BM}{AK} = \frac{CM}{DK}$ або $\frac{BM}{CM} = \frac{AK}{DK}$. Але $\frac{AK}{DK} = 1$, адкуль $\frac{BM}{CM} = 1$, $BM = MC$, пункт M — сярэдзіна BC .

б) Няхай K — сярэдзіна асновы AD трапецыі $ABCD$, O — пункт перасячэння дыяганалей, і прамая KO перасякае адрэзак BC у пункце M . Дакажам, што M — сярэдзіна BC (рыс. 319, б).

Паколькі $\triangle BOM \sim \triangle DOK$ (па двух вуглах), то $\frac{BM}{DK} = \frac{MO}{KO}$. Аналагічна, паколькі $\triangle COM \sim \triangle AOK$, то $\frac{CM}{AK} = \frac{MO}{KO}$. Адсюль $\frac{BM}{DK} = \frac{CM}{AK}$ або $\frac{BM}{CM} = \frac{DK}{AK}$. Але $\frac{DK}{AK} = 1$, адкуль $\frac{BM}{CM} = 1$, $BM = MC$, пункт M — сярэдзіна BC .

Вынікі.

1. Пункт перасячэння прадаўжэнняў бакавых старон трапецыі, пункт перасячэння дыяганалей і сярэдзіны асноў трапецыі ляжаць на адной прамой.

2. У трохвугольніку медыяна дзеліць папалам любы адрэзак з канцамі на старанах трохвугольніка, паралельны старане, да якой праведзена медыяна.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА


347. У трапецыі $ABCD$ асновы $AD = 20$, $BC = 12$, $\angle A = 65^\circ$, $\angle D = 25^\circ$. Знайдзіце даўжыню адрэзка, які злучае сярэдзіны асноў.

348. Дыяганалі трапецыі ўзаемна перпендыкулярныя і роўны 6 і 8. Знайдзіце даўжыню адрэзка, які злучае сярэдзіны асноў.

Метад падобнасці

Калі пры рашэнні геаметрычнай задачы, якая можа быць рэшана рознымі спосабамі, выкарыстоўваюць падобнасць трохвугольнікаў, то гавораць, што задача рэшана *метадам падобнасці*.

Задача 3. Дадзены раўнабедраны трохвугольнік ABC ($AB = BC$), вышыні BK і AM перасякаюцца ў пункце H (рыс. 320). Знайсці вышыню BK , калі $AH = 5$, $HM = 3$.



Рыс. 320

Рашэнне. Паколькі вышыня BK будзе і бісектрысай, то BH — бісектрыса трохвугольніка ABM . Па ўласцівасці бісектрысы трохвугольніка атрымаем: $\frac{AB}{BM} = \frac{AH}{HM} = \frac{5}{3}$. Няхай $AB = 5x$, $BM = 3x$.

Па тэарэме Піфагора для трохвугольніка AMB : $AB^2 = AM^2 + BM^2$, $(5x)^2 = (3x)^2 + 8^2$, $x^2 = 4$, $x = 2$. Тады $AB = 5 \cdot 2 = 10$, $BM = 3 \cdot 2 = 6$, $BC = 10$.

Па тэарэме Піфагора для трохвугольніка HMB :

$$BH = \sqrt{BM^2 + HM^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Трохвугольнікі BKC і BMH падобныя па вострым вугле ($\angle KBC$ — агульны). З падобнасці вынікае, што $\frac{BK}{BC} = \frac{BM}{BH}$, г. зн. $\frac{BK}{10} = \frac{6}{3\sqrt{5}}$. Адсюль

$$BK = \frac{10 \cdot 6}{3\sqrt{5}} = \frac{20}{\sqrt{5}} = 4\sqrt{5}.$$

Адказ: $4\sqrt{5}$.

Заўвага. Знайсці BK можна і не выкарыстоўваючы падобнасць. *Спосаб 2:* $MC = 4$, $AC = \sqrt{AM^2 + MC^2} = 4\sqrt{5}$, $KC = 2\sqrt{5}$, $BK = \sqrt{BC^2 - KC^2} = 4\sqrt{5}$. *Спосаб 3 (метада плошчай):* $MC = 4$, $AC = 4\sqrt{5}$, $2S_{ABC} = AC \cdot BK = BC \cdot AM$, $4\sqrt{5} \cdot BK = 10 \cdot 8$, $BK = 4\sqrt{5}$.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

349. Дадзены раўнабедраны трохвугольнік ABC , $AB = BC = 20$. Плошча трохвугольніка роўна 160. Вышыні BK і AM перасякаюцца ў пункце H . Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABH .

350. У раўнабедраным трохвугольніку ABC ($AB = BC$) вышыні BE і AK перасякаюцца ў пункце M , $BM = 4$, $ME = 2$. Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC .


ЗАПАМ'ЯЄМО

1. У подібних трикутників відповідні кути рівні, а сторони пропорційні.
2. Паралельні прямі відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки.
3. Прямая, яка паралельна основі трикутника і перетинає дві інші його сторони, відтинає від нього трикутник, подібний даному.
4. Признаки подобності трикутників:
 - 1) по двох кутах;
 - 2) по двом сторонам і куту між ними;
 - 3) по трем сторонам.
5. Прямокутні трикутники подібні по гострому куту.
6. Биссектриса трикутника ділить протилежну сторону на частки, пропорційні прилеглим сторонам.
7. Площі подібних трикутників відносяться як квадрати відповідних сторін.

ПРАВИРАЄМО СЯБЕ


Тест 1

За даних на рисунку докажіть, що $AB \parallel CD$.



Тест 2


За даних на рисунку знайдіть довжину відрізка KM .



Тест 3




$S_{AOD} = 16 \text{ см}^2$. Знайдіть площу трапеції $ABCD$.

- а) 24 см^2 ; в) 32 см^2 ;
б) 28 см^2 ; г) 36 см^2 .






ПАДРЯХТОЇКА ДА КАНТРОЛЬНАЙ РАБОТЫ 3

1. Знайдзіце значэнне $x + y$, калі $a \parallel b \parallel c \parallel d$.






2. $\triangle ABC \sim \triangle MNP$, $\triangle MNP \sim \triangle FEK$. Знайдзіце:




- а) x і y ; б) t і z ; в) $P_{ABC} : P_{FEK}$.



3. Знайдзіце даўжыню адрэзка x .






4. Знайдзіце S_{AMK} .



5. Знайдзіце адносіну $BC : AD$, калі:

- а) $S_1 = 4$, $S_2 = 25$; б) $S_1 = 6$, $S_2 = 18$; в) $S_1 = 8$, $S_2 = 16$.




Глава IV



Акружнасць

У гэтай главе вы даведаецеся:

- Якая прамая называецца датычнай да акружнасці
- Які вугал называюць упісаным у акружнасць
- Пра ўласцівасць перасякальных хорд акружнасці



Вуглы ў акружнасці




Упісаны = $\frac{1}{2}$ Цэнтральнага

§ 25. Датычная да акружнасці


Акружнасць — гэта фігура, якая складаецца з усіх пунктаў плоскасці, што знаходзяцца на аднолькавай адлегласці ад яе цэнтра, роўнай радыусу акружнасці. Калі адлегласць ад цэнтра да пункта большая за радыус акружнасці, то гавораць, што пункт знаходзіцца *па-за* акружнасцю, а калі меншая за радыус, то — *унутры* акружнасці. Усе пункты плоскасці, якія знаходзяцца ад цэнтра акружнасці на адлегласці, меншай або роўнай радыусу, утвараюць *круг*.

На рысунку 321 пункты A , E , D належаць акружнасці з радыусам R і цэнтрам O , пункт B знаходзіцца ўнутры акружнасці (унутры круга), пункт C — па-за акружнасцю (па-за кругам), $OA = OE = OD = R$, $OB < R$, $OC > R$.

Можна пераканацца, што прамая і акружнасць могуць мець толькі тры розныя ўзаемныя становішчы (рыс. 322): прамая і акружнасць не маюць агульных пунктаў (прамая a), маюць адзін агульны пункт (прамая b), маюць два агульныя пункты (прамая c).



Рыс. 321



Рыс. 322

У першым выпадку адлегласць ад цэнтра акружнасці да прамой большая за радыус ($OM > R$), у другім — роўна радыусу ($OK = R$), у трэцім — меншая за радыус ($ON < R$). Гавораць, што прамая b датыкаецца да акружнасці ў пункце K , а прамая c перасякае акружнасць у пунктах A і B .

Азначэнне. Прамая, якая праходзіць праз два пункты акружнасці, называецца **сякучай** да акружнасці.

Азначэнне. Прамая, якая мае з акружнасцю толькі адзін агульны пункт, называецца **датычнай** да акружнасці.

Тэарэма (прымета датычнай).

Калі прамая праходзіць праз пункт акружнасці і перпендыкулярна да радыуса, праведзенага ў гэты пункт, то яна з'яўляецца датычнай да акружнасці.




Рис. 323

Доказ. Няхай OK — радыус акружнасці, прамая l праходзіць праз пункт K і перпендыкулярна да OK (рыс. 323). Трэба даказаць, што l — датычная.

Паколькі нахіленая даўжэйшая за перпендыкуляр, то адлегласць ад пункта O да ўсіх астатніх пунктаў прамой l большая за радыус OK . Таму ўсе пункты прамой, акрамя пункта K , ляжаць па-за акружнасцю. Такім чынам, прамая l і акружнасць маюць адзіны агульны пункт K , і прамая l па азначэнні з'яўляецца датычнай.

Тэарэма даказана.

Даказаная тэарэма гарантуе, што датычная да акружнасці існуе ў кожным яе пункце, і дае спосаб пабудовы датычнай.

Тэарэма (уласцівасць датычнай).

Датычная да акружнасці перпендыкулярна да радыуса, праведзенага ў пункт дотыку.




Рис. 324

Доказ. Няхай l — датычная да акружнасці з цэнтрам у пункце O , дзе K — пункт дотыку, OK — радыус (рыс. 324). Трэба даказаць, што $OK \perp l$.

Няхай радыус OK не перпендыкулярны да l , а перпендыкулярам з'яўляецца адрэзак OM . На прамой l адкладзём $MN = KM$. Атрымаем роўныя прамавугольныя трохвугольнікі OMK і OMN (па двух катэтах), адкуль $ON = OK$. Паколькі адрэзак ON роўны радыусу, то пункт N належыць акружнасці. Тады прамая l і акружнасць маюць, прынамсі, два агульныя пункты, што супярэчыць азначэнню датычнай. Значыць, $OK \perp l$.


Тэарэма даказана.

Заўважым, што з пункта па-за акружнасцю да адной акружнасці можна правесці роўна дзве датычныя, якія валодаюць наступнай уласцівасцю.

Тэарэма (аб датычных, праведзеных з аднаго пункта).

Адрэзкі датычных, праведзеных з аднаго пункта да акружнасці (якія злучаюць дадзены пункт і пункт дотыку), роўныя паміж сабой.

Доказ. Няхай AB і AC — датычныя да акружнасці, дзе B і C — пункты дотыку. Трэба даказаць, што $AB = AC$ (рыс. 325). Правядзём адрэзак AO і



Рыс. 325

радыусы OB і OC . Паколькі радыус акружнасці, праведзены ў пункт дотыку, перпендыкулярны да датычнай, то $OB \perp AB$, $OC \perp AC$. Прамавугольныя трохвугольнікі ABO і ACO роўныя па катэце ($OB = OC$ як радыусы) і гіпатэнузе (гіпатэнуза AO — агульная). З роўнасці трохвугольнікаў вынікае, што $AB = AC$.

Тэарэма даказана.


Гавораць, што акружнасць датыкаецца да праменя (адрэзка), калі яна датыкаецца да прамой, якая змяшчае гэты прамень (адрэзак) у пункце, які належыць праменню (адрэзку).

Азначэнне. Калі акружнасць датыкаецца да старон вугла, то яна называецца **ўпісанай у вугал**.

Тэарэма (уласцівасць акружнасці, ўпісанай у вугал).
Цэнтр акружнасці, ўпісанай у вугал, ляжыць на бісектрысе вугла.

Дакажыце гэту тэарэму самастойна, выкарыстаўшы рысунак 325.

З тэарэмы вынікае, што цэнтры ўсіх акружнасцей, ўпісаных у вугал, ляжаць на бісектрысе вугла (рыс. 326).




Рыс. 326

А цяпер выканайце **Тэст 1** і **Тэст 2**.

Тэст 1

Знайдзіце вугал A , калі AB — датычная.

а) 60° ; б) 45° ; в) 30° ; г) 90° .




Тэст 2

A і B — пункты дотыку.

Знайдзіце $\angle BAO$.

а) 30° ; б) 35° ; в) 45° ; г) 15° .






Заданні да § 25

РАШАЕМ РАЗАМ ключавыя задачы


Задача 1. З пункта A да акружнасці з цэнтрам O праведзены дзве датычныя AB і AC , дзе B і C — пункты дотыку, $OB = 6$ см, $AC = 8$ см. Знайсці даўжыню адрэзка AK (рыс. 327).



Рыс. 327

Рашэнне. Выкарыстаем тое, што датычная перпендыкулярна да радыуса, праведзенага ў пункт дотыку, і тое, што адрэзкі датычных, праведзеных з аднаго пункта да акружнасці, роўныя паміж сабой. Тады $AB = AC = 8$ см, $OB \perp AB$ і трохвугольнік ABO — прамавугольны. Па тэарэме Піфагора $AO = \sqrt{AB^2 + OB^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ (см). Паколькі $OK = OB = 6$ см як радыусы адной акружнасці, то $AK = AO - OK = 10 - 6 = 4$ (см).
Адказ: 4 см.

Задача 2. У вугал A ўпісана акружнасць, прамая MN — датычная (рыс. 328). Знайсці перыметр трохвугольніка AMN , калі $AB = 12$ см.



Рыс. 328

Рашэнне. Няхай B , C і D — пункты дотыку. Паколькі адрэзкі датычных, праведзеных з аднаго пункта да акружнасці, роўныя паміж сабой, то $AC = AB = 12$ см, $MB = MD$ і $NC = ND$.
Тады $AM + MD = AM + MB = AB = 12$ см,
 $AN + ND = AN + NC = AC = 12$ см,
 $P_{AMN} = (AM + MD) + (AN + ND) = AB + AC = 12 + 12 = 24$ (см).
Адказ: 24 см.


Заўвага. Карысна запомніць: $P_{AMN} = 2AB$.

Задача 3. Пабудаваць пры дапамозе цыркуля і лінейкі датычную да дадзенай акружнасці, праведзеную праз пункт, узяты па-за акружнасцю.

Рашэнне. Няхай дадзена акружнасць з зададзеным цэнтрам O і пункт M па-за акружнасцю (рыс. 329, а).

Пабудова.

1-ы крок. Праводзім адрэзак MO і на ім як на дыяметры будзем акружнасць (рыс. 329, б). Для чаго адрэзак MO дзелім папалам, знаходзім яго сярэдзіну O_1 і будзем акружнасць радыусам O_1M .



Рыс. 329

2-і крок. Адзначаем пункт K перасячэння пабудаванай акружнасці і дадзенай. Праводзім прамую MK , якая і будзе шуканай датычнай да дадзенай акружнасці (рыс. 329, в).


Доказ. Вугал MKO — прамы, паколькі яго вяршыня ляжыць на акружнасці і ён абাপіраецца на дыяметр (даказана ў 7-м класе). Таму $OK \perp MK$, і тады па прымеце датычнай прамая MK з'яўляецца датычнай да акружнасці.



РАШАЕМ САМАСТОЙНА


351. Пакажыце відарыс акружнасці з цэнтрам у пункце O і радыусам 3 см. Па-за акружнасцю адзначце пункт A , дзе $OA = 5$ см. Правядзіце з пункта A датычную да дадзенай акружнасці. Абазначце пункт дотыку літарай B . Растлумачце, чаму трохвугольнік AOB — прававугольны. Правядзіце другую датычную AC , дзе C — пункт дотыку. Растлумачце, адкуль вынікае, што $AB = AC$. Знайдзіце пры дапамозе тэарэмы Піфагора даўжыню адрэзка AB . Праверце атрыманы вынік вымярэннем.

352. На кожным з рысункаў 330, а)–в) з пункта A праведзена датычная да акружнасці з цэнтрам у пункце O . Знайдзіце велічыню вугла, абазначанага пыталнікам.




Рыс. 330

- 353.** На рысунках 331, а)–в) пункт O — цэнтр акружнасці, прамыя MA і MB — датычныя, A і B — пункты дотыку. Знайдзіце:
- а) велічыню вугла α (рыс. 331, а);
 - б) суму вуглоў $\alpha + \beta$, калі $MK = OA = 5$ см (рыс. 331, б);
 - в) даўжыню адрэзка BM , калі $OA = 6$ см, $KM = 4$ см (рыс. 331, в).




Рыс. 331

- 354.** На рысунках 332, а), б) AB — датычная да акружнасці, B — пункт дотыку, O — цэнтр акружнасці. Знайдзіце:
- а) $\angle BOC$, калі $OC = 3\sqrt{3}$ см, $AB = 3$ см (рыс. 332, а);
 - б) AC , калі $AB = 12$ см, $OC = 9$ см (рыс. 332, б).




Рыс. 332

- 355.** Да акружнасці праведзены датычная AB (B — пункт дотыку) і сякучая AC , якая праходзіць праз цэнтр O акружнасці, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 4\sqrt{3}$ см. Знайдзіце дыяметр акружнасці (рыс. 333).
- 356.** Акружнасць з цэнтрам у пункце O датыкаецца да старон AB і AC трохвугольніка ABC , $\angle B = 56^\circ$, $\angle C = 74^\circ$ (рыс. 334). Знайдзіце $\angle ALB$.



Рыс. 333




Рыс. 334

357. Акружнасць з цэнтрам у пункце O датыкаецца да стараны AB трохвугольніка AOB у пункце K і перасякае старану OB у пункце C (рыс. 335); $BC = 2$ см, $AK = 2$ см, $KB = 4$ см. Знайдзіце:

а) OB ; б) S_{AOB} .

358. Акружнасць з цэнтрам O ўпісана ў вугал BAC , B і C — пункты дотыку. Адрэзкі AO і BC перасякаюцца ў пункце K , $OK = 2$ см, $OB = 4$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AK .



Рыс. 335

359. Пункт M ляжыць па-за акружнасцю з цэнтрам у пункце O . Пункт K належыць акружнасці. Дакажыце, што калі $\angle KMO + \angle MOK = 90^\circ$, то прамая MK — датычная да акружнасці.

360. З пункта A да акружнасці з цэнтрам O праведзены сякучая і датычная AB (дзе B — пункт дотыку). Адлегласць ад цэнтра акружнасці да сякучай роўна 6 см, даўжыня адрэзка сякучай унутры акружнасці роўна 16 см, $AO = 26$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AB .

361. Дадзены трохвугольнік са старанамі 12, 15 і 18. Акружнасць датыкаецца да дзвюх меншых старон трохвугольніка, а яе цэнтр ляжыць на большай старане. Знайдзіце даўжыні адрэзкаў, на якія цэнтр акружнасці дзеліць большую старану.

362. На каардынатнай плоскасці зададзена акружнасць з цэнтрам $P(3; 2)$ і радыусам, роўным 2. З пункта $A(-2; 0)$ да акружнасці праведзена датычная, адрозная ад восі абсцыс, якая датыкаецца да акружнасці ў пункце B . Знайдзіце плошчу трохвугольніка APB .

363. Пабудуйце пры дапамозе цыркуля і лінейкі акружнасць зададзенага радыуса m , якая датыкаецца да дадзенай прамой l у адзначаным на ёй пункце K .

364. Пры дапамозе цыркуля і лінейкі ўпішыце ў дадзены вугал A акружнасць дадзенага радыуса R .

365. Знайдзіце геаметрычнае месца цэнтраў акружнасцей, калі ўсе акружнасці праходзяць праз два дадзеныя пункты A і B .

§ 26. Узаемнае размяшчэнне акружнасцей

Калі дзве акружнасці маюць толькі адзін агульны пункт, то яны называюцца *датычнымі* адна да адной у гэтым пункце. А калі яны маюць два агульныя пункты, то — *перасякальнымі*. Прамая, якая праходзіць праз цэнтры дзвюх акружнасцей, называецца *лініяй цэнтраў* гэтых акружнасцей.

Справядлівая ўласцівасць: «Пункт дотыку дзвюх датычных акружнасцей належыць лініі цэнтраў гэтых акружнасцей».




Рис. 336

Сапраўды, няхай дзве акружнасці з цэнтрамі ў пунктах O_1 і O_2 і радзусамі R і r датыкаюцца ў пункце A , які з'яўляецца іх адзіным агульным пунктам.

Будзем меркаваць, што пункт A не належыць прамой O_1O_2 (рис. 336). Пабудуем сіметрычны яму пункт A_1 адносна прамой O_1O_2 . Паколькі O_1O_2 — сярэдзінны перпендыкуляр да адрэзка AA_1 , то $O_1A = O_1A_1 = R$, $O_2A = O_2A_1 = r$. Значыць, пункт A_1 належыць кожнай з дадзеных акружнасцей, г. зн. з'яўляецца іх другім агульным пунктам. Але па ўмове агульны пункт адзін. Значыць, пункт A належыць лініі цэнтраў.




Рис. 337

Дзве датычныя акружнасці маюць *агульную датычную*, якая праходзіць праз іх агульны пункт (рис. 337). Няхай K — пункт дотыку акружнасцей з цэнтрамі O_1 і O_2 , ён належыць прамой O_1O_2 . Правядзём праз пункт K прамую $l \perp O_1O_2$. Па прымеце датычнай прамая l з'яўляецца датычнай да кожнай з акружнасцей, г. зн. l — агульная датычная дзвюх акружнасцей.

Датычныя акружнасці могуць размяшчацца як з розных бакоў ад іх агульнай датычнай (рис. 338, б), так і з аднаго боку ад яе (рис. 338, г).

Датычныя акружнасці могуць размяшчацца як з розных бакоў ад іх агульнай датычнай (рис. 338, б), так і з аднаго боку ад яе (рис. 338, г).




Рис. 338

У першым выпадку гавораць, што яны датыкаюцца *знешнім чынам*, у другім — што яны датыкаюцца *ўнутраным чынам*.

Для дзвюх акружнасцей з радыусамі R і r ($R > r$) і адлегласцю $d = O_1O_2$ паміж іх цэнтрамі можна вылучыць шэсць розных выпадкаў іх узаемнага размяшчэння на плоскасці (рыс. 338, а)—е):

- а) акружнасці размешчаны знешнім чынам і не датыкаюцца: $d > R + r$;
- б) акружнасці датыкаюцца знешнім чынам: $d = R + r$;
- в) акружнасці перасякаюцца (у 2 пунктах): $R - r < d < R + r$ (няроўнасць трохвугольніка);
- г) акружнасці датыкаюцца ўнутраным чынам: $d = R - r$;
- д) акружнасці размешчаны ўнутраным чынам, не датыкаюцца, і іх цэнтры не супадаюць: $d < R - r$;
- е) акружнасці размешчаны ўнутраным чынам, іх цэнтры супадаюць (*канцэнтрычныя* акружнасці): $d = 0$.

Са сказанага вынікае, што з трох адрэзкаў можна пабудаваць трохвугольнік, калі кожны з іх меншы за суму двух астатніх.

А цяпер выканайце **Тэст 1**.

Тэст 1

Радыусы дзвюх акружнасцей роўны 12 см і 16 см. Адлегласць паміж іх цэнтрамі роўна 24 см. Колькі агульных пунктаў маюць гэтыя акружнасці?

- а) Адзін; б) два; в) тры; г) ні аднаго.

Калі дзве акружнасці размешчаны знешнім чынам або перасякаюцца, то можна пабудаваць іх агульную датычную, такую, што акружнасці будуць ляжаць з аднаго боку ад гэтай датычнай. Такая датычная называецца *агульнай знешняй датычнай* для дадзеных акружнасцей. На рысунку 339, а) гэта датычныя AB і A_1B_1 .

Для акружнасцей, размешчаных знешнім чынам, можна пабудаваць такую агульную датычную, што акружнасці будуць ляжаць з розных бакоў ад яе. Такая датычная называецца *агульнай унутранай датычнай* для дзвюх дадзеных акружнасцей. На рысунку 339, б) гэта датычныя CD і C_1D_1 .




Рис. 339


Існуюць дзве знешнія і дзве ўнутраныя датычныя для дзвюх дадзеных акружнасцей. Гэтыя датычныя сіметрычныя адносна лініі цэнтраў O_1O_2 . Адрэзкі гэтых датычных, змешчаныя паміж пунктамі дотыку, роўныя паміж сабой ($AB = A_1B_1$, $CD = C_1D_1$), а пункты перасячэння дзвюх знешніх датычных (у выпадку няроўных акружнасцей) і дзвюх унутраных датычных ляжаць на лініі цэнтраў.

А цяпер выканайце **Тэст 2**.

Тэст 2

Тры акружнасці з дыяметрамі 6 см, 8 см і 10 см парамі датыкаюцца адна да адной. Знайдзіце перыметр трохвугольніка $O_1O_2O_3$, дзе O_1, O_2, O_3 — цэнтры акружнасцей.

- а) 48 см; б) 32 см; в) 24 см; г) 16 см.




Заданні да § 26

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Даказаць, што агульная хорда дзвюх перасякальных акружнасцей перпендыкулярна да лініі іх цэнтраў і дзеліцца ёй папалам.




Рыс. 340

Доказ. Няхай дзве акружнасці з радыусамі R і r адпаведна з цэнтрамі ў пунктах O_1 і O_2 перасякаюцца ў пунктах A і B (рыс. 340). Паколькі пункт O_1 роўнаадалены ад пунктаў A і B ($O_1A = O_1B = R$), то ён ляжыць на сярэдзінным перпендыкуляры да адрэзка AB . Пункт O_2 таксама роўнаадалены ад канцоў адрэзка AB ($O_2A = O_2B = r$), значыць, ён таксама ляжыць на сярэдзінным перпендыкуляры да адрэзка AB . Паколькі праз два пункты праходзіць адзіная прамая, то O_1O_2 — сярэдзінны перпендыкуляр да адрэзка AB , г. зн. $O_1O_2 \perp AB$, $AF = FB$.

Што і трэба было даказаць.

Задача 2. Дзве акружнасці з радыусамі R і r датыкаюцца знешнім чынам. Знайсці даўжыню адрэзка агульнай знешняй датычнай гэтых акружнасцей, змешчанага паміж пунктамі дотыку.



Рыс. 341

Рашэнне. Няхай AB — агульная знешняя датычная дзвюх акружнасцей з цэнтрамі O_1 і O_2 (рыс. 341), якія датыкаюцца знешнім чынам, AB — шуканы адрэзак. Правядзём радыусы $O_1A = r$ і $O_2B = R$ у пункты дотыку. Па ўласцівасці датычнай $O_1A \perp AB$, $O_2B \perp AB$. З пункта O_1 правядзём перпендыкуляр O_1K да прамой O_2B . Чатырохвугольнік AO_1KB — прамавугольнік, паколькі ўсе яго вуглы прамыя. Адсюль $O_1K = AB$, $BK = AO_1 = r$. У прамавугольным трохвугольніку O_1O_2K адрэзак $O_2K = O_2B - BK = R - r$, $O_1O_2 = R + r$.


Па тэарэме Піфагора:

$$O_1K = \sqrt{O_1O_2^2 - O_2K^2} = \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2} = 2\sqrt{Rr}.$$

Значыць, $AB = 2\sqrt{Rr}$.

Адказ: $2\sqrt{Rr}$.

Задача 3. У вугал упісаны дзве акружнасці, якія датыкаюцца знешнім чынам. Радыус большай з іх роўны 6, адлегласць ад яе цэнтра да вяршыні вугла роўна 30. Знайсці радыус меншай акружнасці (рыс. 342).



Рыс. 342

Рашэнне. Няхай O_1 і O_2 — цэнтры дадзеных акружнасцей, упісаных у вугал A , M і K — пункты дотыку акружнасцей да стараны вугла, O_1M , O_2K — радыусы. Тады $O_2K \perp AK$, $O_1M \perp AK$, $O_2K = 6$, $O_1M = x$, $AO_2 = 30$. З падобнасці прамавугольных трохвугольнікаў AO_1M і AO_2K (па агульным вострым вугле O_2AK) вынікае, што $\frac{O_1M}{AO_1} = \frac{O_2K}{AO_2} = \frac{6}{30}$, г. зн. $\frac{x}{AO_1} = \frac{1}{5}$.


Адсюль $AO_1 = 5x$, $O_1O_2 = x + 6$, $AO_2 = AO_1 + O_1O_2$, $5x + (x + 6) = 30$, $6x = 24$, $x = 4$. Шуканы радыус $O_1M = 4$.

Адказ: 4.




РАШАЕМ САМАСТОЙНА


- 366.** Дадзены дзве акружнасці з радыусамі R і r і адлегласцю d паміж іх цэнтрамі. Вызначыце, як размешчаны акружнасці адна адносна другой, калі:
- $R = 12$ см, $r = 5$ см, $d = 10$ см;
 - $R = 36$ см, $r = 12$ см, $d = 48$ см;
 - $R = 45$ см, $r = 15$ см, $d = 70$ см.
- 367.** Дзве акружнасці з дыяметрамі 16 м і 6 м датыкаюцца знешнім чынам. Знайдзіце адлегласць паміж цэнтрамі акружнасцей.
- 368.** Дзве акружнасці датыкаюцца ўнутраным чынам. Адлегласць паміж цэнтрамі акружнасцей 224 см. Радыус меншай акружнасці роўны 56 см. Знайдзіце радыус большай акружнасці.
- 369.** Тры акружнасці з цэнтрамі O_1 , O_2 , O_3 і радыусамі, роўнымі 2 см, 4 см і 6 см, парамі датыкаюцца адна да адной знешнім чынам. Знайдзіце плошчу трохвугольніка $O_1O_2O_3$.
- 370.** Тры роўныя акружнасці з цэнтрамі ў пунктах A , B і C парамі датыкаюцца адна да адной. Перыметр трохвугольніка ABC роўны 24 см. Знайдзіце радыус гэтых акружнасцей.
- 371.** Дадзены дзве роўныя перасякальныя акружнасці з радыусам 5 м. Даўжыня іх агульнай хорды AB роўна 8 м. Знайдзіце адлегласць паміж цэнтрамі акружнасцей.
- 372.** Дыяметры дзвюх канцэнтрычных акружнасцей роўны 6 м і 10 м. Хорда AB большай акружнасці датыкаецца да меншай акружнасці (рыс. 343). Знайдзіце даўжыню хорды AB .
- 373.** Дадзены дзве акружнасці, якія датыкаюцца знешнім чынам (рыс. 344). Радыус меншай акружнасці роўны 4 см. Даўжыня адрэзка AB агульнай знешняй датычнай, дзе A і B — пункты дотыку, роўна 12 см. Знайдзіце радыус большай акружнасці.
- 374.** Дзве акружнасці датыкаюцца знешнім чынам у пункце K (рыс. 345). Прамая AB — іх агульная знешняя датычная, дзе A і B — пункты дотыку. Прамая KM — агульная ўнутраная датычная гэтых акружнасцей. Дакажыце, што:
- $KM = \frac{1}{2}AB$;
 - $\angle KVB = 90^\circ$.



Рыс. 343



Рыс. 344




Рыс. 345


- 375.** Прамая AB — агульная знешняя датычная дзвюх акружнасцей з цэнтрамі O_1 і O_2 , якія датыкаюцца знешнім чынам (рыс. 346), A і B — пункты дотыку прамой AB і акружнасцей, пункт F — сярэдзіна адрэзка AB , $\angle O_1 O_2 F = 37^\circ$. Знайдзіце $\angle FO_1 O_2$.

- 376.** Дадзены дзве акружнасці з радыусамі 9 см і 4 см. Трэцяя акружнасць датыкаецца да дзвюх дадзеных акружнасцей і іх агульнай знешняй датычнай a . Знайдзіце радыус гэтай акружнасці. Разгледзьце ўсе варыянты.

- 377.** Прамая MN — агульная ўнутраная датычная дзвюх акружнасцей, радыусы якіх роўны 3 см і 5 см, M і N — пункты дотыку (рыс. 347). Адлегласць паміж цэнтрамі акружнасцей роўна 10 см. Знайдзіце даўжыню адрэзка MN .



Рыс. 346



Рыс. 347

- 378.** Дадзены радыусы R і r дзвюх акружнасцей. Пры дапамозе цыркуля і лінейкі пабудуйце:


- дзве акружнасці з радыусамі R і r , якія датыкаюцца адна да адной знешнім чынам;
- дзве акружнасці з радыусамі R і r , якія датыкаюцца адна да адной унутраным чынам.

- 379.** Дадзены дзве акружнасці, размешчаныя знешнім чынам ($d > R + r$). Пры дапамозе цыркуля і лінейкі пабудуйце:

- іх агульную знешнюю датычную;
- іх агульную ўнутраную датычную.

Гімнастыка розуму

Дыяметр акружнасці з цэнтрам у пункце O роўны 24 см (рыс. 348). Акружнасць з цэнтрам у пункце A датыкаецца да першай акружнасці ўнутраным чынам. Акружнасць з цэнтрам у пункце B датыкаецца да першай акружнасці ўнутраным, а да другой — знешнім чынам. Знайдзіце перыметр трохвугольніка ABO .



Рыс. 348



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем

1. Азначэнне датычнай да акружнасці і сякучай.
2. Уласцівасць датычнай і прымету датычнай.
3. Уласцівасць датычных, праведзеных з аднаго пункта да акружнасці.
4. Уласцівасць акружнасці, упісанай у вугал.
5. Усе выпадкі ўзаемнага размяшчэння дзвюх акружнасцей.

Умеем

1. Даказваць прымету датычнай.
2. Даказваць тэарэму аб уласцівасці датычнай.
3. Даказваць тэарэму аб датычных, праведзеных з аднаго пункта да акружнасці.
4. Будаваць пры дапамозе цыркуля і лінейкі датычную да дадзенай акружнасці.


§ 27. Цэнтральны і ўпісаны вуглы

Азначэнне. Цэнтральным вуглом акружнасці называецца вугал, вяршыня якога знаходзіцца ў цэнтры акружнасці.

Дуга акружнасці, змешчаная ўнутры цэнтральнага вугла, і гэты цэнтральны вугал называюцца *адпаведнымі*.

Азначэнне. Градуснай мерай дугі акружнасці называецца градусная мера адпаведнага ёй цэнтральнага вугла.

На рысунку 349, а) паказаны цэнтральны вугал AOB , роўны 80° . Яму адпавядае дуга AB , змешчаная ўнутры вугла. Таму $\sphericalangle AB = 80^\circ$. На рысун-




Рыс. 349

ку 349, б) цэнтральны вугал COD роўны 210° , дуга CD , якая яму адпавядае, таксама роўна 210° . Поўнаму цэнтральнаму вуглу (рыс. 349, в) адпавядае ўся акружнасць. Таму акружнасць змяшчае 360° . Цэнтральны вугал і адпаведная яму дуга могуць змяняцца ад 0° да 360° .

На рысунку 350, а) дугі AKB і AMB з'яўляюцца *дадатковымі* (дапаўняюць адна адну да акружнасці), таму сума іх градусных мер роўна 360° . Гавораць, што хорда AB *сцягвае* дугу AMB і дугу AKB .

На рысунку 350, б) дыяметр AB сцягвае паўакружнасць AKB , якая роўна 180° , паколькі ёй адпавядае цэнтральны вугал AOB , які з'яўляецца разгорнутым.

Дугі адной акружнасці або роўных акружнасцей называюцца *роўнымі*, калі роўныя іх градусныя меры. Большай лічыцца тая дуга, якая мае большую градусную меру. Калі $\angle AOB = \alpha$ і $\angle DOC = \alpha$ (рыс. 350, в), то $\cup AB = \cup DC$.



Рыс. 350

Адзначым, што акружнасць і любая яе дуга характарызуюцца і даўжынёй, і градуснай мерай. Гавораць «дуга акружнасці роўна 6 см», таксама гавораць «дуга акружнасці роўна 30° ». Даўжыня дугі прама прапарцыянальна яе градуснай меры. Дугі адной акружнасці, якія маюць роўныя градусныя меры, роўныя па даўжыні і наадварот.

А цяпер выканайце Тэст 1.


Тэст 1

Калі AB — дыяметр, O — цэнтр акружнасці, то:

а) $\sphericalangle CB = \dots^\circ$

б) $\sphericalangle AKC = \dots^\circ$

в) $\sphericalangle ABC = \dots^\circ$



Азначэнне. Упісаным вуглом называецца вугал, у якога вершыня належыць акружнасці, а стораны перасякаюць акружнасць.


У азначэнні ўпісанага вугла маецца на ўвазе вугал, меншы за 180° .

На рысунку 351, а) $\angle MKN$ — упісаны. Яму адпавядае дуга MN , змешчаная ўнутры гэтага ўпісанага вугла, і цэнтральны $\angle MON$. Гавораць, што $\angle MKN$ і $\angle MON$ *абапіраюцца* на дугу MN .

На рысунку 351, б) $\angle PLE$ — упісаны. Яму адпавядае дуга PGE і цэнтральны вугал $\angle POE$, большы за 180° , які змяшчае гэту дугу.

Любы ўпісаны вугал у 2 разы меншы за адпаведны цэнтральны вугал і дугу, на якую ён абапіраецца. Калі $\angle MKN = 40^\circ$, то $\angle MON = \sphericalangle MN = 80^\circ$, калі $\angle PLE = 120^\circ$, то $\angle POE = \sphericalangle PGE = 240^\circ$.


Інакш кажучы, $\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC = \frac{1}{2} \sphericalangle AC$ (рыс. 351, в). Дакажам гэта сцверджанне.



Рыс. 351

Тэарэма (аб упісаным вугле).

Упісаны вугал роўны палавіне адпаведнага яму цэнтральнага вугла, а таксама палавіне дугі, на якую ён абапіраецца.



Рыс. 352

Доказ. Разгледзім тры выпадкі.

а) Няхай цэнтр O акружнасці ляжыць на старане BC упісанага вугла ABC (рыс. 352, а). Тады BC — дыяметр, $OA = OB$ як радыусы, $\triangle AOB$ — раўнабедраны, $\angle 1 = \angle 2$ як вуглы пры яго аснове; $\angle AOC$ — знешні для $\triangle AOB$. Па ўласцівасці знешняга вугла трохвугольніка $\angle AOC = \angle 1 + \angle 2 = 2\angle ABC$, адкуль $\angle ABC = \frac{1}{2}\angle AOC = \frac{1}{2}\sphericalangle AC$.

б) Няхай цэнтр O акружнасці ляжыць унутры ўпісанага вугла ABC (рыс. 352, б). Правядзём дыяметр BK . Па даказаным у п. а) $\angle 1 = \frac{1}{2}\sphericalangle AK$, $\angle 2 = \frac{1}{2}\sphericalangle KC$, тады $\angle ABC = \angle 1 + \angle 2 = \frac{1}{2}(\sphericalangle AK + \sphericalangle KC) = \frac{1}{2}\sphericalangle AC = \frac{1}{2}\angle AOC$.

в) Няхай цэнтр O акружнасці ляжыць па-за ўпісаным вуглом ABC (рыс. 352, в). Правядзём дыяметр BK . Па даказаным у п. а) $\angle 1 = \frac{1}{2}\sphericalangle AK$, $\angle 2 = \frac{1}{2}\sphericalangle CK$, тады $\angle ABC = \angle 1 - \angle 2 = \frac{1}{2}(\sphericalangle AK - \sphericalangle CK) = \frac{1}{2}\sphericalangle AC = \frac{1}{2}\angle AOC$.


Тэарэма даказана.

Вынікі.

1. Упісаныя вуглы, якія абapіраюцца на адну і тую ж дугу, роўныя паміж сабой.

2. Упісаны вугал, які абapіраецца на дыяметр, — прамы. І наадварот, калі ўпісаны вугал — прамы, то ён абapіраецца на дыяметр.

На рысунку 353, а) $\angle AB_1C = \angle AB_2C = \angle AB_3C = \angle AB_4C$, паколькі ўсе гэтыя ўпісаныя вуглы абapіраюцца на агульную дугу AC , а, значыць, іх градусныя меры роўны палавіне градуснай меры дугі AC .



Рыс. 353

На рысунку 353, б) упісаны вугал ABC абাপіраецца на дыяметр AC . Паколькі адпаведны вуглу ABC цэнтральны вугал AOC — разгорнуты, а адпаведная дуга AC з’яўляецца паўакружнасцю, то $\angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ$.

А цяпер выканайце **Тэст 2**.


Тэст 2

Калі AB — дыяметр, $\angle ABC = 60^\circ$, то:

а) $\angle ACB = \dots$

б) $\angle CAB = \dots$

в) $\angle CDB = \dots$




Заданні да § 27

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы

Задача 1. Даказаць, што роўныя хорды адной акружнасці сцягваюць роўныя дугі (размова ідзе пра дугі, адначасова меншыя (большыя) за паўакружнасць).




Рыс. 354

Доказ. Няхай хорды AB і CD роўныя (рыс. 354). Гэтыя хорды сцягваюць адпаведна дугі AB і CD . Паколькі $\triangle AOB = \triangle COD$ па трох старанах ($OA = OB = OC = OD$ як радыусы адной акружнасці), то $\angle AOB = \angle COD$. Адсюль вынікае, што $\cup AB = \cup CD$. Што і трэба было даказаць.

Заўвага. Сфармулюйце і дакажыце адваротнае сцверджанне.

Задача 2. Даказаць, што дугі, змешчаныя паміж паралельнымі сякучымі да акружнасці, роўныя паміж сабой.



Рыс. 355

Доказ.

Няхай $AB \parallel CD$ (рыс. 355). Правядзём хорду AD . Вуглы 1 і 2 роўныя як накрыжлеглыя пры паралельных прамых.

З роўнасці ўпісаных вуглоў вынікае роўнасць дуг, на якія яны абাপіраюцца, г. зн. $\cup AC = \cup BD$.

Што і трэба было даказаць.

Задача 3. Даказаць тэарэму: «Вугал паміж датычнай і хордай, якая выходзіць з пункта дотыку, вымяраецца палавінай дугі, змешчанай унутры вугла».




Рис. 356

Доказ. Няхай DB — датычная да акружнасці з цэнтрам у пункце O , дзе A — пункт дотыку, AC — хорда. Дакажам, што $\angle CAB = \frac{1}{2} \cup AC$ (рыс. 356).

Правядзём дыяметр AK . Па ўласцівасці датычнай $\angle KAB = 90^\circ$ і $\angle CAB$ дапаўняе $\angle 1$ да 90° . З другога боку, $\angle C = 90^\circ$ як упісаны вугал, які абпіраецца на дыяметр, таму $\angle AKC$ таксама дапаўняе $\angle 1$ да 90° . Таму $\angle CAB = \angle AKC$. Але $\angle AKC = \frac{1}{2} \cup AC$. Адкуль $\angle CAB = \frac{1}{2} \cup AC$. Што і трэба было даказаць.

Выпадкі, калі вугал паміж хордай і датычнай прамы ($\angle BAK$) або тупы ($\angle CAD$), разгледзьце самастойна.

Заўвага. Карысна запомніць уласцівасць: «Вугал паміж датычнай і хордай, якая выходзіць з пункта дотыку, роўны ўпісанаму вуглу, які абпіраецца на дугу, змешчаную паміж датычнай і хордай» (рыс. 357).




Рис. 357

Задача 4. Даказаць наступныя сцверджанні: а) дыяметр, перпендыкулярны да хорды, дзеліць хорду і дугі, якія яна сцягвае, папалам (рыс. 358, а); б) дыяметр, праведзены праз сярэдзіну хорды, якая не з'яўляецца дыяметрам, перпендыкулярны да гэтай хорды і дзеліць дугі, якія яна сцягвае, папалам; в) сярэдзінны перпендыкуляр да хорды праходзіць праз цэнтр акружнасці і дзеліць дугі, якія сцягвае хорда, папалам.




Рис. 358


Доказ. а) Трохвугольнік AOB — раўнабедраны ($OA = OB$ як радыусы), а яго вышыня OH , праведзеная да асновы AB , з'яўляецца медыянай і бісектрысай (гл. рыс. 358, а). Таму $AH = HB$, $\angle AOM = \angle BOM$, $\sphericalangle AM = \sphericalangle BM$. Сцверджанні б) і в) дакажыце самастойна (рыс. 358, б, в).



РАШАЕМ САМАСТОЙНА

380. Нарысуйце акружнасць, пабудуйце цэнтральны вугал AOB і ўпісаны вугал AKB , якія абাপіраюцца на тую ж дугу, калі цэнтральны вугал роўны: а) 60° ; б) 90° ; в) 120° ; г) 270° . Запішыце, колькі градусаў змяшчаюць у кожным выпадку ўпісаны вугал і адпаведная дуга.

381. Па даных на рысунках 359, а)—в) знайдзіце градусную меру вугла або дугі, якія абазначаны пыталнікамі (O — цэнтр акружнасці).




Рыс. 359

382. Радыус акружнасці роўны 24 см. Знайдзіце даўжыню хорды, якая сцягвае дугу, роўную:

- а) 60° ; б) 90° ; в) 180° ; г) 300° .


383. На рысунках 360, а)—в) O — цэнтр акружнасці. Знайдзіце вугал A , калі:

- а) $BM \perp KC$; б) $\triangle BOC$ — роўнастаронні; в) $\angle 1 + \angle 2 = 126^\circ$.




Рыс. 360


- 384.** Пункты A , B і C ляжаць на акружнасці і з'яўляюцца вяршынямі раўнабедранага трохвугольніка ABC з асновай AC і вуглом пры вяршыні, роўным 78° . Знайдзіце градусныя меры дуг AB , BC і AC , якія змяшчаюцца ўнутры вуглоў трохвугольніка ABC .
- 385.** а) Упісаны вугал ABC на 32° меншы за адпаведны цэнтральны вугал AOC . Знайдзіце цэнтральны вугал AOC .
 б) Цэнтральны і адпаведны яму ўпісаны вугал разам складаюць $63^\circ 12'$. Знайдзіце гэтыя вуглы.
 в) Упісаны вугал, адпаведны яму цэнтральны вугал і дуга, на якую гэтыя вуглы абапіраюцца, разам складаюць 200° . Знайдзіце градусныя меры гэтых вуглоў і дугі.
- 386.** Пункт O — цэнтр акружнасці (рыс. 361), $\angle B = 110^\circ$. Знайдзіце $\angle AOC$.
- 387.** Па даных на рысунку 362 знайдзіце велічыню вугла B .
- 388.** Акружнасць упісана ў вугал BAC , B і C — пункты дотыку прамых AB і AC да акружнасці (рыс. 363). Вугал BDC роўны 40° . Знайдзіце велічыню вугла A .



Рыс. 361



Рыс. 362



Рыс. 363

- 389.** а) У акружнасці, радыус якой роўны 10 см, праведзена хорда даўжынёй 16 см. Знайдзіце адлегласць ад цэнтра акружнасці да прамой, якая змяшчае гэту хорду.
 б) Хорда акружнасці роўна 24 см, адлегласць ад цэнтра акружнасці да прамой, якая змяшчае хорду, роўна 5 см. Знайдзіце дыяметр акружнасці.
 в) У акружнасці, радыус якой 5 см, праведзены дзве паралельныя хорды даўжынёй 6 см і 8 см з розных бакоў ад цэнтра. Знайдзіце адлегласць паміж хордамі.
- 390.** а) Дакажыце, што дуга акружнасці, роўная 60° , сцягваецца хордай, роўнай радыусу акружнасці.
 б) Дакажыце, што ўпісаны вугал, роўны 30° , абапіраецца на хорду, роўную радыусу акружнасці.
- 391.** Дадзены акружнасць з цэнтрам O і радыусам R і ўпісаны ў яе вугал ABC . Знайдзіце плошчу трохвугольніка AOC , калі:
 а) $\angle ABC = 30^\circ$, $R = 4$ см; б) $\angle ABC = 45^\circ$, $AC = 8\sqrt{2}$ см.




Рис. 364




Рис. 365




Рис. 366

- 392.** Пункт O з'яўляецца цэнтрам акружнасці (рыс. 364), $\angle ABC = 116^\circ$. Знайдзіце $\angle CAD$.
- 393.** Прамая MK датыкаецца да акружнасці ў пункце A , $\angle BAM = 76^\circ$, AC — бісектрыса вугла BAK (рыс. 365). Знайдзіце $\angle ABC$.
- 394.** Акружнасць датыкаецца да стараны AC трохвугольніка ABC у пункце K , праходзіць праз яго вяршыню B і перасякае стараны AB і BC адпаведна ў пунктах M і N , $\angle CKN = 40^\circ$, $\angle AKM = 60^\circ$, $\angle A = 50^\circ$. Знайдзіце $\angle C$.
- 395.** а) Дакажыце, што прамы ўпісаны вугал абাপіраецца на дыяметр.
б) На акружнасці радыусам 9 см адзначаны пункты A , B і C такія, што $\angle BAC = 52^\circ$, $\angle ACB = 38^\circ$. Знайдзіце даўжыню хорды AC .
в) Вяршыні трохвугольніка ABC належаць акружнасці, радыус якой роўны 8,5 см, $\angle A + \angle B = 90^\circ$, $AC = 8$ см. Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC .
- 396.** Хорда AC акружнасці роўна 6 см і сцягвае дугу AC , роўную 60° . Хорда AB праходзіць праз цэнтр акружнасці. Знайдзіце плошчу трохвугольніка ABC .
- 397.** Дакажыце, што акружнасць, пабудаваная на бакавой старане раўнабедранага трохвугольніка як на дыяметры, праходзіць праз сярэдзіну асновы.

 **398.** Па даных на рысунку 366 знайдзіце $\angle BCO$, дзе O — цэнтр акружнасці.

 **399.** У акружнасці праведзены тры адвольныя хорды AB , BC і CD (рыс. 367). Пункты K , N і M — адпаведна сярэдзіны дадзеных хорд. Дакажыце, што $\angle BKN = \angle CMN$.

 **400.** Знайдзіце геаметрычнае месца сярэдзін хорд акружнасці, праведзеных з аднаго пункта акружнасці.





Рис. 367

Гімнастыка розуму

На плоскасці паказана акружнасць, яе дыяметр AB і пункт M па-за акружнасцю (рыс. 368). Пры дапамозе аднабаковай лінейкі апусціце перпендыкуляр з пункта M на дыяметр. (Аднабаковая лінейка без дзяленняў дазваляе праводзіць толькі прамыя лініі.)



Рыс. 368



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем


1. Азначэнне ўпісанага і цэнтральнага вуглоў.
2. Як вызначаецца градусная мера дугі акружнасці і колькі градусаў змяшчае ўся акружнасць.
3. Тэарэму аб упісаным і цэнтральным вуглах акружнасці.
4. Уласцівасць упісаных вуглоў, якія абавіраюцца на адну і тую ж дугу.
5. Уласцівасць упісанага вугла, які абавіраецца на дыяметр.
6. Чаму роўны вугал паміж хордай і датычнай, якія маюць агульны пункт на акружнасці.

Умеем

1. Даказваць тэарэму аб тым, што ўпісаны вугал роўны палавіне адпаведнага цэнтральнага вугла.
2. Даказваць тэарэму аб вугле паміж хордай і датычнай.

§ 28. Вуглы, утвораныя хордамі, сякучымі і датычнымі

Тэарэма. Вугал паміж хордамі, якія перасякаюцца, роўны паўсуме дуг, змешчаных унутры дадзенага вугла і вугла, вертыкальнага дадзенаму, г. зн. $\alpha = \frac{1}{2}(\beta + \gamma)$ (рыс. 369).



$$\alpha = \frac{1}{2}(\beta + \gamma)$$


Рыс. 369

Доказ. Трэба даказаць, што вугал AMB роўны паўсуме $\cup AB = \beta$ і $\cup CD = \gamma$ (гл. рыс. 369). Правядзём хорду AC . Для $\triangle AMC$ вугал AMB — знешні, таму $\angle AMB = \angle 1 + \angle 2$. Але вуглы 1 і 2 — упісаныя. Па ўласцівасці ўпісанага вугла $\angle 1 = \frac{1}{2}\cup AB$, $\angle 2 = \frac{1}{2}\cup CD$.

$$\text{Тады } \angle AMB = \frac{1}{2}\cup AB + \frac{1}{2}\cup CD = \frac{1}{2}(\beta + \gamma).$$

Тэарэма даказана.

Тэарэма. Вугал паміж сякучымі, якія праходзяць праз адзін пункт па-за акружнасцю, роўны паўрознасці дуг, якія змяшчаюцца ўнутры вугла, г. зн. $\alpha = \frac{1}{2}(\beta - \gamma)$ (рыс. 370).



Рыс. 370

Доказ. Трэба даказаць, што вугал AMB роўны паўрознасці $\cup AB = \beta$ і $\cup CD = \gamma$ (гл. рыс. 370). Правядзём хорду BC . Для $\triangle MBC$ $\angle 1$ — знешні, таму $\angle 1 = \alpha + \angle 2$, адкуль $\alpha = \angle 1 - \angle 2$. Але вуглы 1 і 2 — ўпісаныя. Па ўласцівасці ўпісанага вугла $\angle 1 = \frac{1}{2}\cup AB$, $\angle 2 = \frac{1}{2}\cup CD$.


Тады $\angle AMB = \frac{1}{2}\cup AB - \frac{1}{2}\cup CD = \frac{1}{2}(\beta - \gamma)$.

Тэарэма даказана.

Уласцівасць 1. Вугал паміж сякучай і датычнай, якія праходзяць праз адзін пункт па-за акружнасцю, роўны паўрознасці дуг, якія змяшчаюцца ўнутры вугла і абмежаваны пунктамі перасячэння і пунктам дотыку.

Уласцівасць 2. Вугал паміж дзвюма датычнымі, якія праходзяць праз адзін пункт па-за акружнасцю, роўны паўрознасці дуг, якія змяшчаюцца ўнутры вугла і абмежаваны пунктамі дотыку.

На рысунку 371, а) вугал M , роўны α , з'яўляецца вуглом паміж датычнай і сякучай, на рысунку 371, б) — вуглом паміж датычнымі. У абодвух выпадках $\alpha = \frac{1}{2}(\beta - \gamma)$. Дакажыце дадзеныя ўласцівасці самастойна.




Рыс. 371

А цяпер выканайце Тэст 1 і Тэст 2.


Тэст 1

Калі $\sphericalangle AC = 90^\circ$, $\sphericalangle BD = 50^\circ$, то $\sphericalangle AKC = \dots$



Тэст 2


Калі $\sphericalangle BMD = 195^\circ$, $\sphericalangle AC = 35^\circ$, то $\sphericalangle BKD = \dots$



Заданні да § 28

РАШАЕМ РАЗАМ

ключавыя задачы




Рыс. 372

Задача 1. Знайсці вугал DMB паміж хордай CD і дыяметрам AB , калі вядома, што дуга AC роўна 30° , а дуга AD роўна 110° (рыс. 372).

Рашэнне. Паколькі AB — дыяметр, то дуга ADB роўна 180° . Тады дуга DB роўна $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. Шуканы вугал DMB роўны паўсуме дуг BD і AC , г. зн.

$$\sphericalangle DMB = \frac{1}{2}(\sphericalangle DB + \sphericalangle AC) = \frac{1}{2}(70^\circ + 30^\circ) = 50^\circ.$$

Адказ: 50° .



Рыс. 373

Задача 2. Знайсці вугал A , калі $\sphericalangle KM = 45^\circ$, $\sphericalangle MB = 90^\circ$, $\sphericalangle KC = 100^\circ$ (рыс. 373).


Рашэнне. Уся акружнасць змяшчае 360° . Знойдзем градусную меру дугі BC . Атрымаем $\sphericalangle BC = 360^\circ - \sphericalangle KC - \sphericalangle MK - \sphericalangle MB = 360^\circ - 100^\circ - 45^\circ - 90^\circ = 125^\circ$.

Шуканы вугал A роўны паўрознасці градусных мер дуг BC і MK , г. зн.

$$\sphericalangle A = \frac{1}{2}(\sphericalangle BC - \sphericalangle MK) = \frac{1}{2}(125^\circ - 45^\circ) = 40^\circ.$$

Адказ: 40° .

Задача 3. Вяршыні чатырохвугольніка $ABCD$ належаць акружнасці, дыяганалі AC і BD перасякаюцца ў пункце M . Вядома, што $\angle DBC = 26^\circ$, $\angle AMB = 80^\circ$. Знайсці вугал паміж прамымі AD і BC (рыс. 374).



Рыс. 374

Рашэнне.

1) Прадоўжым адрэзкі AD і BC да перасячэння ў пункце K . Упісаны вугал DBC абапіраецца на дугу CD . Таму $\sphericalangle CD = 2\angle DBC = 2 \cdot 26^\circ = 52^\circ$.

2) Няхай $\sphericalangle AB = x$. Паколькі $\angle AMB$ — гэта вугал паміж хордамі AC і BD , то $\angle AMB = \frac{1}{2}(\sphericalangle AB + \sphericalangle CD)$, г. зн. $80^\circ = \frac{1}{2}(x + 52^\circ)$. Адкуль $x = 108^\circ$, $\sphericalangle AB = 108^\circ$.

3) Паколькі $\angle AKB$ — гэта вугал паміж сякучымі KA і KB , то $\angle AKB = \frac{1}{2}(\sphericalangle AB - \sphericalangle CD) = \frac{1}{2}(108^\circ - 52^\circ) = 28^\circ$. Паколькі гэты вугал востры, то ён з'яўляецца вуглом паміж прамымі AD і BC .


Адказ: 28° .

Заўвага. Другі спосаб рашэння заключаецца ў знаходжанні вуглоў трохвугольніка MBC , а затым вуглоў трохвугольніка ACK .



Пры дапамозе **Інтэрнэту** высветліце гісторыю стварэння эмблемы Алімпійскіх гульняў.

Вызначыце, колькі пар перасякальных кольцаў і колькі пар неперасякальных кольцаў на рысунку.




Высветліце, хто з беларускіх спартсменаў заваяваў больш за ўсіх залатых алімпійскіх медалёў.

Успомніце, якія яшчэ эмблемы змяшчаюць акружнасці.



РАШАЕМ САМОСТОЙНА


- 401.** Па даных на рысунках 375, а)–в) знайдзіце градусную меру вугла або дугі, якія абазначаны пыталнікамі.



Рыс. 375

- 402.** AB і AC — сякучыя, O — цэнтр акружнасці. Знайдзіце:

- $\angle A$ (рыс. 376, а);
- $\angle A$ (рыс. 376, б);
- градусную меру дугі MK (рыс. 376, в).




Рыс. 376

- 403.** З пункта M , які ляжыць па-за акружнасцю, да гэтай акружнасці праведзены датычныя MA і MB . Пункты дотыку A і B дзеляць акружнасць на дзве дугі, градусныя меры якіх адносяцца як $3 : 7$. Знайдзіце $\angle AMB$.

- 404.** Прамая AK — датычная да акружнасці, K — пункт дотыку (рыс. 377). Дуга CB роўна 130° , дуга CK роўна 75° . Знайдзіце $\angle A$.

- 405.** Хорды AB і CD перасякаюцца ў пункце K , $\angle BKD = 60^\circ$, $\cup BD$ на 20° большая за $\cup AC$. Знайдзіце $\cup AC$.



Рыс. 377


406. Вяршыні чатырохвугольніка $ABCD$ ляжаць на акружнасці, дыяганалі перасякаюцца ў пункце M , $\angle BAC = 36^\circ$, $\angle CAD + \angle ADC = 138^\circ$. Знайдзіце $\angle BMC$.

407. Па даных на рысунку 378 знайдзіце $\alpha - \beta$.


408. Калі $\alpha + \beta + \gamma = 130^\circ$ (рыс. 379), то чаму роўна велічыня вугла β ?

409. Вядома, што $\sphericalangle AD = 120^\circ$, $\angle BAC = 32^\circ$ (рыс. 380). Знайдзіце вугал паміж прамымі:


- а) AC і BD ; б) AB і DC .



Рыс. 378



Рыс. 379




Рыс. 380

410. AB — дыяметр акружнасці. Дакажыце, што:

- а) $\angle AMB$ — тупы (рыс. 381, а);
б) $\angle AMB$ — востры (рыс. 381, б).

411. На рысунку 382 пункт O — цэнтр акружнасці, $\angle BAC = 20^\circ$, $AD = OC$. Знайдзіце $\angle C$.




Рыс. 381


412. З пункта A праведзены датычная AB , дзе B — пункт дотыку, і сякучая AC , якая праходзіць праз цэнтр O дадзенай акружнасці (рыс. 383). Прамень AN — бісектрыса вугла BAC . Дакажыце, што:

- а) $\sphericalangle MK + \sphericalangle BN = \sphericalangle KB + \sphericalangle NC$; б) $\angle ADB = 45^\circ$.

413. Знайдзіце геаметрычнае месца вяршынь прамых вуглоў, стораны якіх праходзяць праз два дадзеныя пункты.



Рыс. 382




Рыс. 383

§ 29. Уласцівасць адрэзкаў хорд і датычных

Тэарэма (аб перасякальных хордах).

Здабыткі адрэзкаў перасякальных хорд роўныя паміж сабой, г. зн. $ab = cd$ (рыс. 384).




Рыс. 384

Доказ. Няхай хорды AB і CD перасякаюцца ў пункце K , $AK = a$, $KB = b$, $CK = c$, $KD = d$. Трэба даказаць, што $AK \cdot KB = CK \cdot KD$, або $ab = cd$ (гл. рыс. 384). Правядзём хорды AC і BD . Паколькі $\angle AKC = \angle BKD$ як вертыкальныя, а $\angle ACD = \angle DBA$ як упісаныя, якія абапіраюцца на адну і тую ж дугу AD , то $\triangle AKC \sim \triangle BKD$ па двух вуглах. З падобнасці трохвугольнікаў вынікае, што $\frac{AK}{CK} = \frac{DK}{BK}$, або $\frac{a}{c} = \frac{d}{b}$, адкуль $ab = cd$.

Тэарэма даказана.

Тэарэма (аб датычнай і сякучай).

Калі з аднаго пункта да акружнасці праведзены датычная і сякучая, то квадрат адрэзка датычнай, які злучае дадзены пункт і пункт дотыку, роўны здабытку адрэзкаў сякучай, якія злучаюць дадзены пункт і пункты яго перасячэння з акружнасцю, гэта значыць $a^2 = bc$ (рыс. 385).




Рыс. 385

Доказ. Няхай AB — датычная, дзе B — пункт дотыку і $AB = a$, AC — сякучая, $AC = b$ — адрэзак сякучай, $AD = c$ — яго знешняя частка (гл. рыс. 385). Трэба даказаць, што $AB^2 = AC \cdot AD$, або $a^2 = bc$. Правядзём хорду BD . У трохвугольнікаў ABD і ACB $\angle A$ — агульны, $\angle ABD = \angle ACB = \frac{1}{2} \angle BOD$. Тады $\triangle ABC \sim \triangle ADB$ па двух вуглах. З падобнасці трохвугольнікаў вынікае, што $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AB}$, або $\frac{a}{c} = \frac{b}{a}$, адкуль $a^2 = bc$.

Тэарэма даказана.

Вынік.

Калі з пункта, адзначанага па-за акружнасцю, да акружнасці праведзена некалькі сякучых, то здабыткі большых адрэзкаў сякучых на іх знешнія часткі роўныя паміж сабой: $AC \cdot AD = AC_1 \cdot AD_1$ (рыс. 386).




Рыс. 386

Дакажыце гэты вынік самастойна, выкарыстаўшы рысунак і тэарэму аб датычнай і сякучай.

**Заданні да § 29****РАШАЕМ РАЗАМ****ключавыя задачы**

Задача 1. Хорды AB і CD перасякаюцца ў пункце M . Вядома, што $AB = 15$ см, $CM = 9$ см, $MD = 4$ см. Знайсці $AM : MB$, калі $AM < MB$ (рыс. 387).



Рыс. 387

Рашэнне. Няхай $AM = x$ см, тады $MB = (15 - x)$ см. Па тэарэме аб перасякальных хордах $AM \cdot MB = CM \cdot MD$, г. зн. $x(15 - x) = 9 \cdot 4$.

Рэшым атрыманае ўраўненне:

$$15x - x^2 = 36, \quad x^2 - 15x + 36 = 0.$$


Па тэарэме, адваротнай тэарэме Віета, $x_1 = 3$, $x_2 = 12$.

Калі $AM = 3$ см, то $MB = AB - AM = 12$ см.

Паколькі $3 < 12$, то $AM : MB = 3 : 12 = 1 : 4$.

Адказ: $1 : 4$.

Задача 2. Пункт K дзеліць хорду AB на адрэзкі $AK = 7$, $KB = 8$. Адлегласць ад цэнтра O акружнасці да пункта K роўна 5 (рыс. 388). Знайсці радыус акружнасці.



Рыс. 388

Рашэнне. Правядзём дыяметр CD , які змяшчае адрэзак OK . Абазначым радыус акружнасці r .

Тады $KD = OK + OD = r + 5$, $CK = OC - OK = r - 5$.

Па тэарэме аб перасякальных хордах


$$CK \cdot KD = AK \cdot KB, \quad \text{г. зн.} \quad (r - 5)(r + 5) = 7 \cdot 8, \\ r^2 - 25 = 56, \quad r^2 = 81, \quad r = \pm 9.$$

Па сэнсе задачы $r > 0$.

Таму $r = 9$.

Адказ: 9.

Задача 3. З пункта A да акружнасці праведзены дзве сякучыя AB і AC (рыс. 389). Знайсці даўжыню адрэзка AB , калі $KB = 14$ см, $AM = 8$ см, $MC = 7$ см.




Рашэнне. Выкарыстаем уласцівасць сякучых да акружнасці, праведзеных з аднаго пункта (вынік з тэарэмы аб датычнай і сякучай). Атрымаем $AB \cdot AK = AC \cdot AM$. Абазначым $AK = x$ см. Тады $(x + 14) \cdot x = (8 + 7) \cdot 8$, $x^2 + 14x - 120 = 0$, $x_1 = -20$, $x_2 = 6$. Паколькі па сэнсе задачы $x > 0$, то $x = 6$. Такім чынам, $AK = 6$ см, $AB = 20$ см.
Адказ: 20 см.




РАШАЕМ САМАСТОЙНА

414. На рысунку 390 $CM = 8$ см, $MD = 6$ см, $MB = 12$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AM .


415. На рысунку 391 $AM = MB$, $CM = 4$ см, $MD = 9$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AB .



Рыс. 390



Рыс. 391




Рыс. 392


416. На рысунку 392 $AM = 20$ см, $CM = 2MB$, адрэзак MD на 2 см меншы за адрэзак CM . Знайдзіце даўжыню адрэзка CD .

417. Пункт O — цэнтр акружнасці, $KB = 7$ см, $AK = 12$ см, $CD = 20$ см (рыс. 393). Знайдзіце даўжыню адрэзка KD .


418. AB — дыяметр акружнасці (рыс. 394, с. 192), $AB \perp CD$, $KB = 4$ см, $KD = 6$ см. Знайдзіце радыус акружнасці.




Рыс. 393



Рыс. 394



Рыс. 395




Рыс. 396

419. З пункта M да акружнасці праведзены датычная MA , дзе A — пункт дотыку, і сякучая, якая перасякае акружнасць у пунктах C і D . Пункт D ляжыць на адрэзку MC , $MD = 4$ см, $DC = 12$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AM .

420. На рысунку 395 AC — датычная, C — пункт дотыку, $AC = 3$ см, AB — сякучая, $BD = 8$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AD .

421. На рысунку 396 акружнасць датыкаецца да стараны AC трохвугольніка ABC у пункце N і праходзіць праз яго вяршыню B . Знайдзіце перыметр трохвугольніка ABC , калі $AK = 3$ см, $AN = 6$ см, $NC = 8$ см, $CM = 4$ см.

422. На рысунку 397 AC — датычная да малой акружнасці, C — пункт дотыку, $AD = 2$ см, $DB = 16$ см. Знайдзіце даўжыню адрэзка AC .



Рыс. 397



ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ

Ведаем


1. Чаму роўна велічыня вугла паміж перасякальнымі хордамі.
2. Чаму роўна велічыня вугла паміж сякучымі, якія праходзяць праз адзін пункт, адзначаны па-за акружнасцю.
3. Уласцівасць адрэзкаў перасякальных хорд.
4. Уласцівасць адрэзка датычнай і адрэзкаў сякучай, праведзеных з аднаго пункта, узятага па-за акружнасцю.

Умеем

1. Даказваць тэарэму аб вугле паміж перасякальнымі хордамі.
2. Даказваць тэарэму аб вугле паміж сякучымі да акружнасці.
3. Даказваць тэарэму аб адрэзках перасякальных хорд акружнасці.
4. Даказваць тэарэму аб датычнай і сякучай.

Аб адным геаметрычным месцы пунктаў

Задача. Пабудаваць дугу акружнасці, з кожнага пункта якой дадзены адрэзак a бачны пад дадзеным вуглом α (рыс. 398).



Рыс. 398


Аналіз. Цэнтр шуканай акружнасці ляжыць на сярэдзінным перпендыкуляры да хорды a . Сярэдзінны перпендыкуляр да хорды мы пабудаваць можам. Вугал паміж хордай і датычнай роўны ўпісанаму вуглу, які абавіраецца на тую ж дугу. Датычную пад вуглом α да хорды a мы таксама пабудаваць можам. Радыус, праведзены ў пункт дотыку, перпендыкулярны да датычнай. Узвесці перпендыкуляр да датычнай у пункце дотыку мы можам. Перасячэнне гэтага перпендыкуляра і сярэдзіннага перпендыкуляра да дадзенага адрэзка дасць цэнтр шуканай акружнасці.

Пабудова. Будзем сярэдзінны перпендыкуляр MO да адрэзка $AB = a$. Адкладваем $\angle BAC = \alpha$. З пункта A ўзводзім перпендыкуляр да прамой AC . Пункт O — цэнтр акружнасці, дуга AKB — шуканая.

Доказ. $OA \perp AC$, значыць, AC — датычная да акружнасці з радыусам OA ; $\angle BAC = \alpha = \frac{1}{2} \angle AOB$ як вугал паміж датычнай і хордай; $\angle AKB = \frac{1}{2} \angle AOB$ як упісаны вугал, які абавіраецца на дугу AB . Тады $\angle AKB = \alpha$, дзе K — адвольны пункт дугі AKB .

З рэшанай задачы вынікае, што геаметрычным месцам пунктаў плоскасці, з якіх дадзены адрэзак бачны пад вуглом α , з'яўляецца аб'яднанне дзвюх дуг акружнасцей: дугі AKB і сіметрычнай ёй адносна прамой AB дугі, за выключэннем канцоў гэтых дуг, г. зн. пунктаў A і B .

Дадзеная ўласцівасць дазваляе будаваць пры дапамозе цыркуля і лінейкі трохвугольнік па старане, процілеглым вугле і якімсьці яшчэ элеменце трохвугольніка (рыс. 399).




Рыс. 399

Практыкаванні

1. Пабудаваць трохвугольнік па аснове a , вугле пры вяршыні α і вышыні h , апушчанай на гэту аснову.
2. Пабудаваць трохвугольнік па аснове a , вугле пры вяршыні α і ме-
дыяне, праведзенай да стараны a .


Геаметрыя 3D

З курса геаметрыі 7-га класа мы ведаем, што калі вярцець круг або паўкруг вакол яго дыяметра, то атрымаецца **шар** (рыс. 400). Паверхня шара называецца **сферай**.




Рыс. 400

Калі вярцець прамавугольнік вакол адной з яго старон, то атрымаецца **цыліндр** (рыс. 401). Гэта геаметрычнае цела мае паверхню і аб'ём.



Рыс. 401

Паверхня цыліндра складаецца з двух кругоў і бакавой паверхні (рыс. 402). Кругі называюцца **асновамі** цыліндра, іх радыус R роўны адной са старон прамавугольніка вярчэння. Калі бакавую паверхню цыліндра разгарнуць на плоскасць, то атрымаецца прамавугольнік. Адна з яго старон роўна вышыні цыліндра, а другая — даўжыні акружнасці асновы, г. зн. $2\pi R$.




Рыс. 402

Вышыня H цыліндра роўна другой старане прамавугольнага вярчэння.


Калі вярцець прамавугольны трохвугольнік вакол аднаго з катэтаў, то атрымаецца **конус** (рыс. 403). Як шар і цыліндр, конус — гэта геаметрычнае цела, якое мае паверхню і аб'ём.

Паверхня конуса складаецца з аднаго круга, які называецца асновай конуса, і бакавой паверхні. Радыус R асновы роўны аднаму з катэтаў трохвугольніка вярчэння. Другі катэт з'яўляецца вышынёй конуса. Вышыня H конуса выходзіць з вяршыні і перпендыкулярна да асновы конуса. Калі бакавую паверхню конуса разгарнуць на плоскасць, то яна будзе ўяўляць сабой сектар круга (рыс. 404).

Разгледжаныя намі целы: шар, цыліндр і конус — называюць *цэламі вярчэння*. У жыцці гэтыя целы сустракаюцца даволі часта. Прывядзіце прыклады.



Рыс. 403



Рыс. 404

Мадэляванне

Заданне 1

а) Вазьміце прамавугольную палоску паперы памерам $10 \text{ см} \times 20 \text{ см}$ і згарніце яе ў цыліндр. Змацуйце краі паперы скотчам. Вызначыце прыкладны радыус асновы гэтага цыліндра. Выражце два кругі вызначанага радыуса і замацуйце іх у месцах асноў цыліндра.


б) Знайдзіце прыбліжаную плошчу поўнай паверхні цыліндра. Карыстайцеся формулай плошчы круга $S = \pi R^2$ і значэннем $\pi \approx 3,14$.

Заданне 2

а) На паперы нарысуйце круг радыусам 10 см . Выражце з круга сектар з цэнтральным вуглом у 120° . Згарніце гэты сектар у конус. Змацуйце краі паперы скотчам. Вызначыце прыкладны радыус R асновы гэтага конуса і яго вышыню H .

б) Знайдзіце аб'ём конуса, выкарыстаўшы формулу $V = \frac{1}{3} S_{\text{асн}} \cdot H = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$.

Пераварніце конус вяршыняй уніз і насыпце даверху ў атрыманую варонку цукар. Перасыпце цукар у цыліндрычную шклянку з дзяленнямі. Вызначыце па дзяленнях аб'ём цукру, улічваючы, што $1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3$. Параўнайце аб'ём конуса, атрыманы двума рознымі спосабамі.



Цікава ведаць. Форму конуса мае Мемарыяльны комплекс «Курган Славы» — помнік Вялікай Айчыннай вайны, размешчаны ў Смалявіцкім раёне (Мінская вобласць). Ён узведзены ў памяць аб гераізме савецкіх салдат і афіцэраў, якія разграмілі фашысцкую армію групы «Цэнтр» падчас аперацыі «Баграціён». У аснову кургана закладзена зямля з гарадоў-герояў СССР. На вяршыні кургана ўзвышаецца скульптурная кампазіцыя з чатырох штыкоў, якія сімвалізуюць чатыры фронты, што вызвалялі Беларусь.



Заданне 3

Вышыня кургана роўна 35 м , даўжыня спуску па прамой — $67,3 \text{ м}$. Вызначыце дыяметр асновы кургана.

ЗАПАМІНАЕМ

1. Датычная да акружнасьці перпендыкулярна да радыуса, праведзенага ў пункт дотыку.
2. Цэнтр акружнасьці, упісанай у вугал, ляжыць на бісектрысе вугла.
3. Упісаны вугал роўны $\frac{1}{2}$ адпаведнага цэнтральнага вугла або $\frac{1}{2}$ дугі, на якую ён абаяраецца.
4. Вугал паміж перасякальнымі хордамі роўны паўсуме градусных мер дуг, якія змяшчаюцца ўнутры дадзенага вугла і ўнутры вугла, яму вертыкальнага.
5. Вугал паміж сякучымі, якія праходзяць праз адзін пункт па-за акружнасьцю, роўны паўрознасьці дуг, якія змяшчаюцца ўнутры вугла.
6. Здабыткі адрэзкаў перасякальных хорд роўныя паміж сабой.
7. Калі праз адзін пункт да акружнасьці праведзены датычная і сякучая, то квадрат адрэзка датычнай роўны здабытку большага адрэзка сякучай на яго знешнюю частку.




ПРАВЯРАЕМ СЯБЕ

Тэст 1

O — цэнтр акружнасьці. Знайдзіце $\angle ACD$.


а) 54° ; б) 74° ; в) 32° ; г) 48° .



Тэст 2


AD — дыяметр акружнасьці. Знайдзіце $\angle C$.

а) 126° ; б) 136° ; в) 116° ; г) 154° .






Тэст 3

AC — датычная. Знайдзіце радыус OC .






ПАДРыхтоўка да кантрольнай работы 4




1. Знайдзіце $\angle C + \angle O$, калі: а) $\sphericalangle AB = 60^\circ$; б) $\sphericalangle AB = 62^\circ$; в) $\sphericalangle AB = 58^\circ$.






2. Знайдзіце $\angle 1$, калі: а) $\sphericalangle AK = 60^\circ$; б) $\sphericalangle AK = 56^\circ$; в) $\sphericalangle KVB = 260^\circ$.






3. Знайдзіце $\angle KBD$, дзе B — пункт дотыку.



4. Запоўніце пропуск: а) $\frac{AK}{BK} = \frac{DK}{\dots}$; б) $\frac{CK}{BK} = \frac{AK}{\dots}$; в) $DK \cdot KB = AK \cdot \dots$.




5. $R = 36$, $r = 25$. Знайдзіце: а) O_1O_2 ; б) O_1K ; в) $S_{AO_1O_2B}$.




Сума вуглоў многавугольнака $180^\circ(n-2)$


Паралелаграм





Тэарэма Фалеса



Плошчы



Падобнасць



База ведаў па геаметрыі. 8-ы клас

Ведаць і ўмець даказваць

1. Сума ўнутраных вуглоў n -вугольніка роўна $180^\circ(n - 2)$.
2. Уласцівасці паралелаграма:
 - 1) сума суседніх вуглоў роўна 180° ;
 - 2) дыяганаль дзеліць паралелаграм на два роўныя трохвугольнікі;
 - 3) — 4) у паралелаграма процілеглыя стораны роўныя, процілеглыя вуглы роўныя;
 - 5) дыяганаль паралелаграма пункта перасячэння дзеляцца папалам.
3. Прыметы паралелаграма. Чатырохвугольнік з'яўляецца паралелаграмам, калі ў яго:
 - 1) дзве стараны роўныя і паралельныя;
 - 2) процілеглыя стораны парамі роўныя;
 - 3) дыяганаль пункта перасячэння дзеляцца папалам.
 4. Дыяганаль прамавугольніка роўныя.
 5. Дыяганаль ромба ўзаемна перпендыкулярныя і ляжаць на бісектрысах яго вуглоў.
6. Тэарэма Фалеса: «Калі на адной старане вугла адкладзены роўныя адрэзкі і праз іх канцы правесці паралельныя прамыя, то на другой старане вугла адкладуцца роўныя паміж сабой адрэзкі».
7. Медыяны трохвугольніка перасякаюцца ў адным пункце і дзеляцца гэтым пунктам у адносіне $2 : 1$, лічачы ад вяршыні.
8. Сярэдняя лінія m трохвугольніка паралельна аснове і роўна яе палавіне, г. зн. калі M і K — сярэдзіны старон AB і BC трохвугольніка ABC , то $MK \parallel AC$ і $MK = \frac{1}{2}AC$.
9. Сярэдняя лінія m трапецыі паралельна асновам і роўна іх паўсуме, г. зн. $m \parallel a$, $m \parallel b$ і $m = \frac{a+b}{2}$, дзе a і b — асновы трапецыі.
10. Плошчы: квадрата — $S = a^2$; прамавугольніка — $S = ab$; паралелаграма — $S = ah$; трохвугольніка — $S = \frac{1}{2}ah$; трапецыі — $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$; прамавугольнага трохвугольніка — $S = \frac{ab}{2}$; ромба — $S = \frac{d_1 d_2}{2}$.
11. Тэарэма Піфагора: «Сума квадратаў катэтаў роўна квадрату гіпатэнузы, г. зн. $a^2 + b^2 = c^2$ ».
12. Прыметы падобнасці трохвугольнікаў. Трохвугольнікі падобныя, калі:
 - 1) два вуглы аднаго трохвугольніка адпаведна роўныя двум вуглам другога трохвугольніка;
 - 2) дзве стараны аднаго трохвугольніка прапарцыянальныя двум старанам другога трохвугольніка, а вуглы паміж імі роўныя;
 - 3) тры стараны аднаго трохвугольніка прапарцыянальныя трём старанам другога трохвугольніка.

13. Прамая, якая паралельна старане трохвугольніка і перасякае яго стораны, адсякае ад яго трохвугольнік, падобны дадзенаму.

14. Прамавугольныя трохвугольнікі падобныя па вострым вугле.

15. Плошчы падобных трохвугольнікаў адносяцца як квадраты адпаведных старон, г. зн. калі $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, то $\frac{S_{ABC}}{S_{A_1B_1C_1}} = \frac{AB^2}{A_1B_1^2} = k^2$.

16. Бісектрыса вугла трохвугольніка дзеліць процілеглую старану на часткі, прапарцыянальныя прылеглым старанам, г. зн. калі BK — бісектрыса вугла B трохвугольніка ABC , то $\frac{AK}{KC} = \frac{AB}{BC}$.

17. Датычная перпендыкулярна да радыуса, праведзенага ў пункт датыку.

18. Упісаны вугал роўны палавіне адпаведнага цэнтральнага вугла.

19. Упісаныя вуглы, якія абапіраюцца на адну і тую ж дугу, роўныя паміж сабой.

20. Упісаны вугал, які абапіраецца на дыяметр, — прамы.

21. Здабыткі адрэзкаў перасякальных хорд роўныя паміж сабой.

22. Плошча роўнастаронняга трохвугольніка $S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$.

23. Калі сума квадратаў дзвюх старон трохвугольніка роўна квадрату трэцяй стараны, то трохвугольнік прамавугольны (адваротная тэарэма Піфагора).

24. Плошчы трохвугольнікаў з агульнай вышыняй адносяцца як адпаведныя асновы.

25. Вугал паміж перасякальнымі хордамі роўны паўсуме дуг, адна з якіх змяшчаецца ўнутры дадзенага вугла, а другая — унутры яму вертыкальнага.

26. Вугал паміж сякучымі, якія выходзяць з пункта па-за акружнасцю, роўны паўрознасці дуг, якія змяшчаюцца ўнутры вугла.

27. Вугал паміж хордай і датычнай, якія маюць агульны пункт на акружнасці, роўны палавіне дугі, якая змяшчаецца ўнутры вугла.

28. Для датычнай і сякучай, якія праходзяць праз адзін пункт акружнасці, квадрат адрэзка датычнай роўны здабытку большага адрэзка сякучай на яго знешнюю частку.

Павышаны ўзровень

29. Прыметы прамавугольніка.

30. Прыметы ромба.

31. Прыметы раўнабедранай трапецыі.

32. Перасячэнне вышынь трохвугольніка ў адным пункце.

33. Уласцівасць адметных пунктаў трапецыі.

34. Уласцівасць плошчаў трохвугольнікаў з агульнай вышыняй.

35. Цэнтральна-сіметрычныя і восесіметрычныя фігуры.

АДКАЗЫ

Глава I

1. а) 720° ; б) 1440° ; в) 2700° . 2. а) 110° ; б) 140° ; в) 180° . 4. 42 см. 5. а) 3; б) 5; в) 6. 6. 36° ; 126° ; 54° ; 144° . 7. а) 100° ; б) 72° ; 72° ; 72° ; 144° . 8. а) Па 160 см; б) 9 см. 9. 45° . 10. Указанне: карыстайцеся няроўнасцю трохвугольніка. 12. 540° . 13. 75° . 14. Пункт перасячэння дыяганалей. Указанне: карыстайцеся няроўнасцю трохвугольніка. 15. 18 см, 2 см. Указанне: карыстайцеся ўласцівасцю ломанай. 16. Тры.
19. а) $\angle A = \angle C = 50^\circ$, $\angle D = 130^\circ$; б) $\angle A = \angle C = 70^\circ$, $\angle B = \angle D = 110^\circ$; в) $\angle A = \angle C = 80^\circ$, $\angle B = \angle D = 100^\circ$; г) $\angle A = \angle C = 40^\circ$, $\angle B = \angle D = 140^\circ$; д) $\angle A = \angle C = 60^\circ$, $\angle B = \angle D = 120^\circ$. 20. а) $AB = CD = 10$ см, $AD = BC = 14$ см; б) $AB = CD = 11$ см, $AD = BC = 13$ см; в) $AB = CD = 9$ см, $AD = BC = 15$ см; г) $AB = CD = 8$ см, $AD = BC = 16$ см; д) $AB = BC = CD = AD = 12$ см.
21. а) 28 см; б) 42 см. 22. 94 см. 23. 38 см. 24. а) 1) 10 см; 2) 5 см; б) 5 см і 10 см. 26. 32 см. 27. 48 см. 28. 24 см. 29. 52° . 30. 108° . 31. 4; 8. 38. 80. 39. 54° . 42. а) 108° ; 72° ; б) 54° . 43. 36 см. 48. (6; 1), (-8; 1), (2; 9). 49. 6 см. 51. Указанне: карыстайцеся тэарэмай аб перасячэнні вышынь трохвугольніка. 52. 4 см.
53. 34 см. 54. 36 см. 55. 12 см. 56. 28. 58. 56° . 59. 154° . 60. 40 см. 61. 3 см. 63. 30° , 60° . 64. 90° . 65. а) 18 см. 69. г). 71. а) 48 см; б) 55° і 70° ; в) 16 см. 72. а) 128° ; б) 64° ; в) 52° ; г) 26° . 73. а) 48 см; б) 72 см; в) 64 см. 74. 58° . 75. 96 см. 76. 32 см. 77. а) 30° ; 75° ; 75° ; б) 60° ; 60° ; 60° . 82. 180° . 83. 54 см. 84. 72 см. 85. 24 см. 87. 6 см. 89. 84 см. 94. Указанне: у $\triangle KBM$ правядзіце вышыню BH . 95. 18 см. 96. 7. 97. 39 см. 98. 36 см. 99. 37 см. 100. 63 см. 102. 40 см. 103. 45° . 104. 9 см; 32 см. 105. а) 24 м; б) 98 м. 109. 64 см. 110. а) 22 см; б) 64° . 113. 6 см. 114. 36° . 115. $MK = 4$ см, $AM = 8$ см, $CM = 7$ см, $CP = 10,5$ см. 116. 32 см. 117. 32 см. 119. 93 см. 121. 16 см. 122. 63 см. 125. $\angle B = 110^\circ$, $\angle D = 50^\circ$, $MN = 19$ см. 126. 120° . 127. а) 140° ; б) 4 : 3. 128. а) 36 см; б) 102 см. 129. а) 12 см, 8 см; б) 7 см, 3 см. 130. 74 см. 131. а) 19 см; б) 15 см; в) 4 см. 132. а) 36 см; б) 52 см. 133. 10 см. 134. 8 см. 136. 2 см. 137. 8 см. 138. 3 см. 139. $\angle A = \angle D = 60^\circ$; $\angle B = \angle C = 120^\circ$. 141. 90° . 144. а) 18 см; б) 16 см. 145. 54,8 см. 148. 29° . 149. 16 см. 150. а) 9 см; б) 9,5 см; в) 15 см. 151. 3 см. 152. 8 см.

Глава II

156. а) 82 см^2 ; б) 396 см^2 ; в) 21 см^2 . 157. 4 см і 6 см. 159. а) 46 дм; б) 72 м^2 . 160. 45 см^2 . 162. а) 28 см^2 ; б) 42 см. 163. 24 см^2 . 164. 35 см^2 . 165. а) У 9 разоў; б) у 4 разы. 166. На 21 %. 167. 15. 170. а) 60 см^2 ; б) 28 см^2 ; в) 48 см^2 . 171. а) 5 м; б) 72 см^2 . 172. а) 36 см; б) 48 см. 173. 35 см^2 . 174. 9 см. 175. 12. 176. а) 54 см; б) 72 см^2 . 177. 48. 178. 153 см^2 . 179. 48 см^2 . 180. 56 см^2 . 181. 96 см^2 . 182. 90 см^2 . 183. 27 см^2 . 185. а) 12 см^2 ; б) $17,5 \text{ см}^2$; в) $12,5 \text{ см}^2$. 186. 16 см. 187. а) 17 см^2 ; б) 6 см^2 . 188. а) 12 см; б) 3 м. 190. 64 см^2 . 191. а) 60 см^2 ; б) 12 см. 192. $3 : 8$. 193. 120 см. 194. а) 30 см^2 ; б) 10 см^2 ; в) 20 см^2 ; г) 20 см^2 . 195. 15 кв. адз. 196. а) 15 см; б) 24 см. 198. 128 см^2 . 200. 6 см. 201. 120 см, 60 см, 80 см. 202. 50 см^2 . 203. 60° . 205. а) 15 см; б) $\sqrt{5}$ см; в) 5 дм; г) 4 м. 206. а) 8 см; б) 7 м; в) $3\sqrt{3}$ см; г) $\sqrt{10}$ дм. 207. 60 см^2 . 208. 54 см^2 . 209. а) 336 см^2 ; б) 120 см^2 . 210. 225 см^2 . 211. а) З'яўляецца; б) не з'яўляецца; в) з'яўляецца. 212. а) 24 см^2 ; б) $2,4 \text{ дм}^2$; в) 2 м^2 . 213. а) $2\sqrt{3}$ см, $4\sqrt{3} \text{ см}^2$; б) 24 см, $4\sqrt{3}$ см. 214. а) 6000 м^2 ; б) 168 дм^2 ; в) $\frac{a\sqrt{4b^2 - a^2}}{4}$. 215. а) 9 м, 12 м; б) 24 см^2 . 216. а) 12; б) 20. 217. а) 144; б) 14,4. 219. а) 8 см^2 ; б) 10 см. 220. 11,2 см. Указанне: гл. ключавую задачу 4. 221. 15 см. 223. 24 см^2 . 224. 8 см^2 . Указанне: з асновы любой медыяны (сярэдзіны стараны) правядзіце прамую, паралельную адной з астатніх медыян. Разгледзьце трохвугольнік, утвораны гэтай прамою і двума медыянамі. 225. 9,6 см. 226. 5. 228. а) 69 см^2 ; б) 12 см; в) 14 см. 229. а) 350 см^2 ; б) 12 см^2 . 230. 270 см^2 . 231. а) 6 см; б) 4 см. 232. 77 см^2 . 233. 28 см^2 . 234. 128 см^2 . 235. а) $42\sqrt{3} \text{ см}^2$; б) $24\sqrt{3} \text{ см}^2$. 236. а) 18 см^2 ; б) $13,2 \text{ см}^2$. 237. а) $50\sqrt{5} \text{ см}^2$; б) 30 см^2 . 238. 8 см і 128 см^2 . 239. а) 42; б) 38. 240. 36 см^2 . 241. $1 : 2$. 242. 80 см^2 . 243. 16 см^2 . 244. 48 см^2 . 245. $\frac{1}{6}$. 246. 25 %. 247. 30 см^2 . 249. Указанне: выкарыстайце тое, што сярэдняя лінія адсякае ад дадзенага трохвугольнік, плошча якога роўна $\frac{1}{4}$ плошчы дадзенага. 250. 48 см^2 . 251. $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$. 252. 80 см^2 . 253. Указанне: складзіце з 8 атрыманных трохвугольнікаў паралелаграм (гл. заданні на с. 29). 255. 36 см^2 . 256. 63 см^2 . 257. Указанне: гл. ключавую задачу 4. 259. Указанне: правядзіце праз пункт F прамую, паралельную старанам трохвугольніка. Разгледзьце атрыманыя паралелаграмы і роўнастароннія трохвугольнікі.

Глава III

261. а); б). 262. а) 20 см; б) 2,4 см; в) 32 см. 263. а) 6 см, 4,5 см; б) 44 см. 264. а) 8 см, 18 см, 6 см; б) 28 см. 265. а) 9 см; б) 9 см. 266. а) 20 см; б) 54 см; в) 15 см; г) 14 см. 268. 22 см. 269. 120 см^2 . 270. 24 см^2 . Указанне: знайдзіце S_{ABP} , адносіну $BB_1 : B_1A_1 : A_1P$, S_{AA_1P} , S_{ABA_1} , S_{MBB_1} , $S_{AMB_1A_1}$. 272. а) $BC = 12 \text{ см}$, $A_1C_1 = 8 \text{ см}$; б) $AC = 19,6 \text{ см}$, $AB = 15 \text{ см}$. 273. а) 44 см; б) 31 см. 274. а) 60° ; б) 30° ; в) 7 см; г) 6 см^2 . 275. 9 м. 276. 6 см. 277. 28 см. 278. 38° . 279. 12 см. 280. 4 см. 283. 4 см; 8 см. 284. $2 : 5$. 285. $9 : 7$. 286. 12 см. 287. 14 см. 288. а) 9 см і 24 см; б) 8 см і 9 см. 291. Пры $A_1C_1 = 5$ трохвугольнікі падобныя па дзвюх старанах і вугле паміж імі (2-я прымета падобнасці). 292. $\triangle FGE \sim \triangle KMN$ па трох старанах (3-я прымета падобнасці). 293. а) 10,5 см; б) 45 см. 295. $P_{ABC} : P_{KNM} = 3 : 2$. 296. а) 78 см; б) 12 см. 297. 3,75 см. 299. 96 см^2 . 300. а) 4 см; б) 12 см; в) 9 см. 303. 96 см^2 . 304. 48 см. 305. 7 см. 306. 5 см. 307. 20 см. 308. а) 4; б) 6; в) 12. 310. а) 6; б) 9. 312. а) 3 см; б) 9 см. 313. а) 12 м; б) 1 см і 3 см; в) 8 см. 314. а) 30 см; б) 1120 м. 315. 21 см. Указанне: карыстайцеся тым, што адпаведныя вышыні ў падобных трохвугольніках адносяцца як іх адпаведныя стораны. Абазначце $MN = FH = x$, $BF = 30 - x$ і складзіце прапорцыю. 316. 20 см^2 . Указанне: прадоўжыце адрэзак AM да перасячэння з прамой BC у пункце N і разгледзьце дзве пары падобных трохвугольнікаў: AMD і NMC , BPN і KPA . 318. а) 4 см; б) 10 см; в) 32 см. 319. 21 см. 320. 4 см. 321. 3 см; 4 см. 322. $3\sqrt{5} \text{ см}$. 323. 76° . 324. 75 см^2 . 326. а) Павялічыцца ў 4 разы; б) павялічыцца ў 9 разоў; в) павялічыцца ў 6,25 раза; г) паменшыцца ў 100 разоў. 327. 40 см^2 . 328. а) $4 : 9$; б) $8 : 5$. 329. $1 : 9$. 330. 40 см^2 . 331. $9\frac{3}{8} \text{ м}^2$. 332. 160 см^2 . 333. 18 м^2 . 334. а) 24 см^2 ; б) $2\sqrt{S_1S_2}$; в) $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$. 335. а) 96 см^2 ; б) $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$. 336. 24 см^2 . 337. $\frac{1}{3}$. 338. 8 см^2 . 339. 30 см^2 . 340. 10 см. Указанне: карыстайцеся падобнасцю трохвугольнікаў ABH і BCH і тэарэмай аб плошчах падобных трохвугольнікаў. 341. 6 см^2 . 342. $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$. 344. 4. 345. 21. 346. 15. 347. 4. 348. 5. 349. 60 см^2 . 350. $12\sqrt{3}$.

Глава IV

352. а) 50° ; б) 55° ; в) 31° . 353. а) 62° ; б) 150° ; в) 8 см. 354. а) 150° ; б) 6 см. 355. 24 см. 356. 99° . 357. а) 5 см; б) 9 см^2 . 358. 6 см. 360. 24 см. 361. 8, 10. 362. 5 кв. адз. 365. Сярэдзінны перпендыкуляр да адрэз-

ка AB . 366. а) Перасякаюцца; б) датыкаюцца знешнім чынам; в) размешчаны знешнім чынам. 367. 11 м. 368. 280 см. 369. 24 см^2 . 370. 4 см. 371. 6 м. 372. 8 м. 373. 9 см. 375. 53° . 376. 1,44 см і 36 см. 377. 6 см. 381. а) $\sphericalangle AC = 80^\circ$, $\sphericalangle ABC = 40^\circ$; б) $\sphericalangle AC = 100^\circ$, $\sphericalangle BC = 80^\circ$; в) $\sphericalangle AB = 116^\circ$. 382. а) 24 см; б) $24\sqrt{2}$ см; в) 48 см; г) 24 см. 383. а) 45° ; б) 30° ; в) 42° . 384. 102° , 102° , 156° . 385. а) 64° ; б) $42^\circ 8'$; $21^\circ 4'$; в) 40° ; 80° ; 80° . 386. 140° . 387. 84° . 388. 100° . 389. а) 6 см; б) 26 см; в) 7 см. 391. а) $4\sqrt{3} \text{ см}^2$; б) 32 см^2 . 392. 26° . 393. 52° . 394. 30° . 395. б) 18 см; в) 60 см^2 . 396. $18\sqrt{3} \text{ см}^2$. 398. 40° . 399. Указанне: правядзіце адрэзкі AC і BD . 400. Указанне: правядзіце з цэнтра акружнасці перпендыкуляры да названых хорд. 401. а) 70° ; б) 130° ; в) 110° . 402. а) 40° ; б) $37^\circ 30'$; в) 80° . 403. 72° . 404. 40° . 405. 50° . 406. 78° . 407. 52° . 408. 65° . 409. а) 88° ; б) 28° . 411. 60° . 412. Указанне: а) выразіце градусныя меры вуглоў BAN і CAN праз градусныя меры дуг, змешчаных унутры гэтых вуглоў. 414. 4 см. 415. 12 см. 416. 22 см. 417. 6 см. 418. 6,5 см. 419. 8 см. 420. 1 см. 421. 42 см. 422. 6 см.

ЗМЕСТ

Прадмова	3
----------------	---

Глава I. Чатырохвугольнікі

§ 1. Многавугольнік	11
§ 2. Паралелаграм і яго ўласцівасці	17
§ 3. Прыметы паралелаграма	23
§ 4. Прамавугольнік	30
§ 5. Ромб	36
§ 6. Квадрат	41
§ 7. Тэарэма Фалеса	48
§ 8. Сярэдняя лінія трохвугольніка	51
§ 9. Уласцівасць медыян трохвугольніка	54
§ 10. Трапецыя. Сярэдняя лінія трапецыі	57
§ 11. Раўнабедраная і прамавугольная трапецыі	62
 § 12. Цэнтральная і восевая сіметрыя	66

Глава II. Плошчы многавугольнікаў

§ 13. Плошча квадрата, прамавугольніка	77
§ 14. Плошча паралелаграма	83
§ 15. Плошча трохвугольніка, прамавугольнага трохвуголь- ніка, ромба	87
§ 16. Тэарэма Піфагора	94
§ 17. Плошча трапецыі	103
 § 18. Рашэнне задач па тэме «Плошчы многавугольнікаў»	109

Глава III. Падобнасць трохвугольнікаў

§ 19. Абагульненая тэарэма Фалеса	121
§ 20. Падобнасць трохвугольнікаў	127
§ 21. Прыметы падобнасці трохвугольнікаў	133
§ 22. Уласцівасць бісектрысы трохвугольніка	142
§ 23. Уласцівасць плошчаў падобных трохвугольнікаў	145
 § 24. Рашэнне задач па тэме «Падобнасць трохвуголь- нікаў»	154

Глава IV. Акружнасць

§ 25. Датычная да акружнасці	161
§ 26. Узаемнае размяшчэнне акружнасцей	168
§ 27. Цэнтральны і ўпісаны вуглы	174
§ 28. Вуглы, утвораныя хордамі, сякучымі і датычнымі ...	183
§ 29. Уласцівасць адрэзкаў хорд і датычных	189
База ведаў па геаметрыі. 8-ы клас	200
Адказы	202

Вучэбнае выданне
Казакоў Валерый Уладзіміравіч
Казакова Вольга Алегаўна

ГЕАМЕТРЫЯ

Вучэбны дапаможнік для 8 класа
ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя
праграмы агульнай сярэдняй адукацыі,
з беларускай мовай навучання і выхавання

2-е выданне, выпраўленае і дапоўненае

Заг. рэдакцыі Г. А. Бабаева. Рэдактар Г. М. Гаўрылава.
Мастак А. А. Жданоўская. Мастацкі рэдактар А. А. Жданоўская.
Тэхнічнае рэдагаванне і камп'ютарная вёрстка Г. А. Дудко.
Карэктар В. С. Казіцкая.

Падпісана да друку 17.06.2024. Фармат 70×100¹/₁₆. Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 16,9 + 0,33 форз. Ул.-выд. арк. 11,01 + 0,49 форз.
Тыраж 11 919 экз. Заказ .

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/19 ад 02.08.2013.
Вул. Будзённага, 21, 220070, Мінск, Рэспубліка Беларусь.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/3 ад 04.10.2013.
Вул. Каржанеўскага, 20, 220024, Мінск, Рэспубліка Беларусь.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

(Назва ўстановы адукацыі)

[illegible]